


15а 72743


М. КАІМКОВІЧ



# ЛЯСНОЕ ВОЗЕДА

ДЕРЖАВНАЕ ВЫДАВІЦТВА БССР  
МІНСК — 1940








15а  
72743

МІХАСЬ КЛІМКОВІЧ

# ЛЯСНОЕ ВОЗЕРА

Апавяданні

ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР  
МИНСК 1946



**2016**



## ЛЯСНОЕ ВОЗЕРА

З даўгімі арэхавымі кіямі ў руках, каб зручней было пераходзіць па кладках і знарок паваленых на дрыгву дрэвах, мы ідзем утром амаль з самага рання. Рослы, плячысты палітрук узвода Петрачэнка лёгка пераносіць сваё масіўнае цела з купіны на купіну, размашиста крочыць па кладках, і адразу відаць, што хада па балоце для яго звычайная спраўа. Услед за ім, не адстаючи ні на крок, ідзе Васіль, малады сялянскі хлапчына. Нізенькі, кругленыкі, у скуранных лапціках, у шэрый даматканай світцы і ў чырвонаармейскай шапцы з зялёным аколышкам, ён, як качулка, коціца ўслед за палітруком. Стараюся не адстаць ад іх і я, хая, па-праудзе кажучы, каб я ішоў адзін, я, напэўна, адпачываў-бы ўжо дзесяты раз. Але мы ідзём у «Запарожскую Сеч» нашай партызанскай зоны, на славуты Палік, на лясное возера, і цікаласць хутчэй пабачыць гэта гнядзо лясных арлоў-партызан надае мне сілы, і я іду лёгка, амаль без стомы.

Лясное возера, блакітны кружок якога на карце нагадваў буйны вузельчык на зблытаці пітцы ракі Бярозы, заўсёды на працягу двух гэтых доўгіх і цяжкіх год нямецкай няволі вабіў мае вочы і сэрца. Яно было легендарным цэнтрам раёна, адкуль партызаны рабілі свае налёты на нямецка-паліцэйскія гарнізоны, трымалі ў асадзе мясцовасці, дзе афіцыйна яшчэ панавала нямецкая ўлада, грамілі нямецкія абозы, вызвалілі сялянскую моладзь, якую фашисты гнаў ў рабства. Сюды цягнуліся, вырваўшыся з палону, чырво-армейцы, совецкія актыўісты, комуністы і комсамольцы, рабочыя з гарадоў, сяляне з вёсак, і наогул усе тыя, для каго жыццё пад пятой ненавісных акупантаў становілася невыносным. Немцы ведалі пра Палік і баяліся яго, а пасля аднаго здарэння яго началі старанна абыходзіць нават іхнія самалёты. Здарэнне-ж гэта было вось якое.

У раёне возера ўжо некалькі год ляжала процьма сухіх дроў, якія вывозіліся сюды на рум з акаляючых пушчаў або сплаўляліся зверху па Бярозе. Нямецкім драпежнікам патрабаваліся гэтыя дровы і, не маючи магчымасці дастаць іх па сушы, шэф лясной гаспадаркі, у чыне генерала, паслаў на Палік пароход і некалькі баржаў пад моцнай паліцэйскай аховай. Пароход і баржы па ўсіх разліках павінны былі вярнуцца ў Барысаў праз тры дні, але праішло ўжо больш за тыдзень, а аб экспедыцыі не было ні слуху, ні духу. Занепакоены генерал рызыкуў і паліцею на самалёце шукаць пароход. Пароход ён знайшоў, але над ім развяваўся па ветры чырвоны сцяг, і на ім, відавочна, гаспадарылі партызаны. Здзіўлены шэф начаў узірацца ўніз, і куля, пушчаная з парохода, трапіла яму проста ў вока. Бедаваць па воку шэфу таксама не было калі: куля расшчапіла і чэррап. І калі назаўтра немцы ўрачыста пахавалі заплаціўшага галавой за сваю цікавасць і рызыку шэфа, павага да возера яшчэ больш узрасла. Пра яго пачалі складаць цэлья легенды, і гэтым легендам тым больш давалі веры, што партызаны сваёй штодзённай барацьбой стваралі ўсе падставы для самай высокай ацэнкі іх герайчнай дзеянасці: то яны гарматным агнём рассеююць сотні дзве падвод, якія прыехалі на луг па сена, то ўшчэнт разаб'юць і перараняюць паліцэйскі атрад, высланы на збор налога, то ўмудрацца завязаць у мяшок, як парасё, і вывезці з горада сярод белага дня самога перакладчыка каменданта, то падсунуть у партфель галавы горада сваю партызансскую лістоўку з вольнай інтэрпрэтацией вядомага ўсім ліста запарожцаў турэцкаму султану.

Усё гэта я ўспамінаю, ідучы з сваімі сябрамі глухімі партызанскімі сцежкамі праз зялёныя нізіны балот, праз высокія выспы залацістага бору, дзе так прыемна пахне смалістая ігліца, па рознакалёрных дыванах лясных пожняў з яркажоўтымі ваксовымі люцікамі і нежнаружовымі ў крапінкі шышкамі лугавых зязюлек. Гарачая іглістая коўдры сасновага бору, па якіх раптам пачынае коўзанца абсліжаная падэшва бацінка, абсыпаная пунсовым каскадам ягад кусты малініка на дзялянцы, лясная гваздзіка, падобная на няўмелы дзіцячы малюнак сонца,—яна схіліла свой жоўты спадачак пад цяжарам лагодна зумкаючага чмяля,—зялёны плюш баравога моху, які раптам праглынае ўсе нашы крокі, два чырвонагрудыя дзятлы, якія з металічным ціўканнем праносяцца паміж хвой і, рассеўшыся на двух недалёкіх сухадрэвінах, пачынаюць выбіваць на двайм ім вядомым кодзе свае

штушыныя тэлеграмы,—усё гэта настраівае мае думы на лірычны лад. У душы ўзімаецца хвала пяшчотнага замілабання да роднай прыроды, да гэтага магутнага беларускага бору, які стаў мне роднай хатай і надзеіным абаронцам ад дзікай фашистыкай навалы, якая скрышыла мірнае жыццё. Ратуючыся ад яе, мне прышлося прыйсці лясамі, балотамі, лугамі, жытнімі сцежкамі ўсю Беларусь з захада да ўсхода, і душа зноў набыла ўласцівасць успрымаць так востра і не-пасрэдна-глыбока прыгажосць і магутнасць роднай прыроды, як успрымала яе калісці ў дзяяцінстве. Я пазіраю на прымоўкіх сваіх спадарожнікаў і бачу па іх вачах, што не сплека доўгага і душнага, нават тут у лесе, летняга дня паступова спыніла іх размову. У вачах абодвух—мяккая летученнасць, задума, крокі іх становіцца больш павольнымі і лёгкімі, нібы ідуць яны не па суровай партызанскай сцяжынцы, па якой яшчэ месяц таму назад, вырваўшыся з балота, з акружэння, яны ішлі, абцяжараныя мінамётам і бое-прыпасамі, а нібы яны—звычайнія сяляне мірнага часу, што ў святы дзень вышлі так сабе, без патрэбы ў суседні лясок і зараз варочающа дахаты.

— А ці не сыйсці нам крыху ўбок, на той узгорак, дзе мы з мінамётам стаялі? Малін там,—тады яны яшчэ зялёныя былі,—відзіма-нявідзіма...

Мы з Петрачэнкам ахвотна паддаемся спакусе і праз хвіліну нагадваем сям'ю дарослых мядзведзяў, якая, мармычучы ад задавалення, абірае ротам і лапамі цяжкія, сагнутыя ў дугу адросткі спелай, буйнай і надзвіва салодкай маліны.

Праз поўгадзіны, калі была сагнана першая ахвота, мы лачынаем перакідацца ўспамінамі і пра дзіцячыя паходы ў маліны з цэльм грудам розных прыгод, і пра лясное жыццё партызан, для якіх харчовыя багацці беларускіх лясоў—дзічына, мёд дзікіх і здзічэўшых пчол, арэхі, грыбы, ягады—часамі былі адзінным ратункам ад галоднай смерці ў часе блакады.

— Каб не мінулагаўднія журавіны на купінах, мы ў майскую блакіроўку на Домжарыцкім балоце наўрад ці выжылі-б,—кажа Васіль. — Эх, каб нам тады вось гэтую арку туды!

І ён прыпадымае ад зямлі за канец галіну малінніка, усю асыпаную буйнымі, прасвечаючымі на сонцы рубінамі ягад. Сапраўды здаецца, што ён стаіць пад аркай з дарогіх гранёных самацветаў, і ў галаву прыходзіць думка аб

розуме наших продкаў, якія выбралі для свайго жылля наш багаты дарамі прыроды край і ўпарты абаранялі яго ад усіх заваёўнікаў.

— Ну, нам яшчэ скардзіцца грэх, — пярэчыць з некаторым спазненнем павольны Петрачэнка. — Каб не трэба было падтрымліваць другія атрады, у нас-бы сухароў і сушанага мяса на дзве блакіроўкі хапіла. Ды і так на харчах святога Антонія мы прасядзелі менш другіх: наш Фёдар Сямёнавіч — стрэляны воўк, у яго не толькі вінтоўкі ці патронаў, а грама сухароў ніхто з плеч не скінуў у самай гарачай марафонцы. Затое і хадзіў атрад заўсёды ў перадавых, і з тых самых Домжарыцкіх балот як чышчанулі мы фрыцаў, дык не толькі самі вышлі, а яшчэ пяць тысяч за сабой вывелеі.

Я ведаю, Петрачэнка не мясцовы, ён з далёкай Стаўрапальшчыны і ў наш атрад пераведзен з другога, дзе ён быў камісарам, загадам партыйнага цэнтра партызанскай зоны за нейкае парушэнне дысцыпліны. Ён як павіннае быць прыняў пакаранне і зараз з'яўляецца ўзорам дысцыпліны. Я ведаю таксама, што Петрачэнка прышоў у партызаны з палону: немцы захапілі яго, аглушанага разрывам снарада, на полі бою і кінулі ў лагер. Магутны арганізм велікана вытрымаў усё—і кантузію, і катаванні, і голад, — і пры першай магчымасці ён апынуўся ў лесе з вінтоўкай, адабранай у свайго канваіра. Па яго гаворцы, па тым, як ён часта і настойліва ўжывае кніжныя слова і звароты, я здагадваюся, што ён належыць да той сялянскай моладзі, якая па тых ці іншых прычынах не магла скончыць вышэйшую навучальную ўстанову, але не хацела заставацца на тым узроўні, на якім яе пакінулі абставіны, а настойліва, з маладой упартасцю, набывала сабе асвету, галоўным чынам праз самастойную чытку кніг. У гэтай асвеце не было сістэмы, яна пакідала шмат адкрытых пытанняў, белых арктычных месц у ведах, — іх пакідалі «на потым», калі жыццё дасць магчымасць дабрацца, і да іх. Мне назаўсёды запомнілася, з якой натугай Петрачэнка адараўся ад кнігі, калі я першы раз прышоў да яго ў палатку. «Як са смалы, чалавек сам сябе за вушки цягні», — падумаў я тады і запытаўся, што ён чытае.

— Гісторию Ключэўскага, — адказаў ён: — том другі. Добрая кніжка; шкада, першага тома не знайшоў.

Пасля я даведаўся, што ў часе сваіх вандровак па партызанскому і непартызанскому раёну, — ён назіраў за рэ-

волюцыйнай законнасцю, разбіраў заявы і скаргі сялян,— ён выпрашваў у насельніцтва схаваныя ад немцаў совецкія кнігі, чытаў сам і даваў партызанам толькі пасля ўрачыстай клятвы, што ніводзін лісток з кнігі, нават чисты першы, не будзе скуран на цыгаркі,— спакуса, улічваючы лясныя ўмовы і адсутнасць паперы для курыва, непараўнальна вялікая!

Здаволіўшыся малінамі, мы выходзім па азімуту на былую ляжнёйку,— так завеца спецыяльна пабудаваная праз балота дарога з драўляным насцілам і драўлянымі ж жалабамі-рэйкамі для тралёўкі лесу на рум. Гэта незамянімы тып дарогі ў балоце, і без яе драўніна Палесся трапляла-бы у рукі чалавека толькі з дазволу галоўнага інжынера зімы — Дзеда-Мароза. Праўда, у радзе месц ляжнёйка раскідана, масты разбураны, і мы перабіраемся праз багну па вузкіх кладачках, балансуючы сваімі арэшнікамі кіечкамі. Я наважваюся запытана ў Васіля, у чым справа, але заўважаю зацягнутыя чорнай тварнію варонкі ад авіябомб, невялічкія, звязаныя лазовымі віткамі плыты з дроў на абочынах дарогі, на балоце, замаскаваныя асакой і веццем доты з карчоў і калод абавал раскіданых месц дарогі, і я разумею, што тут нядайна праходзіла блакада, ішлі баі, і што партызаны самі разбурылі ляжнёйку, каб затрымаць нямецкіх карнікаў і павялічыць іх страты. Немцы адзін раз за два гады асмеліліся спагнаць злосць і прачасаць раён Паліка. Для гэтага яны сцягнулі дзевяць дывізій з артылерыяй, танкамі, самалётамі. Цаной вялікіх страт ім удалося авалодаць «Малай Масквой», так яны называлі Палік, апраўдваючы вядому прымаўку, што ў страха вочы вялікія. Але доўгá сядзець на Паліку яны не маглі: штоночныя сутычкі з невідочным, але адчувальна прысутним ворагам, неабходнасць аховы кожнага метра гаці і лясных дарог, нібыта яны былі суцэльнай лініяй фронта,— усё гэта выматвала сілы і нерви.

Мне здаралася бачыць шмат людзей, якія перанеслі смяртэльнную небяспеку, і я заўважыў, што людзі ахвотна рассказваюць пра тое, як яны вышлі з яе. Пры гэтым, чым далей ад небяспекі, tym рассказ становіцца больш вясёлым, напаўняеца большай колькасцю дэталяў. Відавочна, чалавек, ператвараючыся з удзельніка таго, што адбылося, у яго гісторыка, не хоча адмовіць сабе ў праве на мастацкую арганізацыю матэрыяла, на напаўненне яго эмоцыямі творцы. Я думаў пра гэта, калі Васіль і Петрачэнка на працягу

ўсёй астатнай дарогі расказвалі мне пра асобныя эпізоды — трагічныя і камічныя — гэтай блакіроўкі. Скончылася яна сапраўды камічна і трагічна для немцаў: у той час, калі нямецкія самалёты з двайным фюзеляжам — «фрыц на мыліцах» — раскідвалі над партызанскім лясамі хвастлівыя рэляцыі аб поўным знішчэнні ўсіх партызанскіх брыгад, гэтыя самыя брыгады ў значна павялічаным складзе спакойна займалі свае старыя базы, адкапвалі ў лясных тайніках захаваныя там боепрыпасы, харчаванне, зноў занялі ўсю партызанскую зону памерам у некалькі адміністрацыйных раёнаў. Наш атрад умудрыўся ў першы-ж дзень пасля блакіроўкі ўтнаць з нямецкага гарнізона семдзесят пяць кароў, якія ў большасці належалі паліцэйскім. Самі паліцэйскія ў гэты час расклейвалі аб'явы аб знішчэнні атрада. Калі іх хатнія з плачам прыбеглі да іх паведаміць аб гэтым, яны кінулі аб'явы ў грязь і паспрабавалі дагнаць атрад, але атрымалі па зубах ад «нябожчыкаў». Раён Паліка, раён партызанскага ляснога возера, яшчэ раз паказаў, якой неўміручай сілай супраціўлення валодае наш беларускі народ, калі ён уздымаецца на заклятага ворага і грабежніка за сваю волю, за сваё жыццё.

Але вось, нарэшце, з-за высокіх елак павеяў прыемны халадок, і перад нашымі вачыма пачало выплываць сярэбранае люстэрка возера ў зялёной аправе ўзбярэжных лясоў. Мы мімаволі спыніліся.

Дзіўная карціна прадсталала перад намі. Паверхня возера здавалася выпукленай, і дальні край яе размяшчаўся калі ніжніх сукоў падцярбленых елак, у прасветы паміж якімі мы бачылі возера. У сярэдзіне бяскрайняга серабра ярка пабліскваў і пераліваўся пучок залатых пырскаў-зайчыкаў адлюстраванага сонца. Белыя жмаркі пуховым ланцужком навіслі над дальнім краем возера і, адбіўшыся ў вадзе, стварылі ўражанне недасяжнай празрытай глыбіні яго вод. Возера ляжала перад намі спакойнае, агромістое, поўнае сілы і нейкай суровай, не гледзячы на разліту над ім светлуую празрыстасць, незалежнасці ад акаляючага. З гэтym гарманіравалі і магутныя, кашлатыя, разросшыся на прыбрэжнай свабодзе цёмназялёныя ёлкі, і каржакаватыя, з начілам у бок вады, двухкаляровыя, — ішоў другі, летні, перыяд выганкі маладых пабегаў, — дубы. Берагі возера нечакана для мяне аказаліся не балоцістымі і ніzkімі, а пясчанымі і абрывістымі, па крайній меры той, адкуль мы

шадыходзілі. Ён быў абрэзан нашай дарогай, якая выходзіла праста да возера, і па гэтаму абрыву шпарка спусціліся два партызаны з аўтаматамі, два другія вышлі з канавы каля мосціка: гэта быў перадавы пост атрада імя Варашылава. Мы расказалі, куды ідзэм і чаго, Васіль паказаў звалынцельную са штаба нашага атрада, хаяц адзін з варашылаўцаў, щчуплы сялянскі хлапец, гледзячы на магутную фігуру Петрачэнкі, усміхнуўся і сказаў: «Гэтага дзядзьку я ведаю, ён у нас ужо некалькі разоў быў».

Хлопцы папрасілі закурыць, і ў суправаджэнні щуплага хлапца мы пайшлі нацянькі ў сяло. Сяла, уласна кажучы, не было: немцы спалі і яго датла. Былі агароды, платы, калодзежы з асверамі, і не было таго выгляду свежага пажарышча, які мне даводзілася назіраць у шмат якіх сёлах: не відаць было белых, недарэчных без хат каміноў, счарнелых шул, шалашоў з яловай кары, прылепленых да печак. Здавалася, што хаты, як добрыя гаспадыні, праста сышлі на час, і хутка вернуцца, і стануть на сваё, чыстапрыбранае месца, за клумбы з малівай і вяргніямі, якія буйна цвілі пад вокнамі. Аказваецца, тут пасля пажару быў ужо наведзен парадак, і крыху убок, на ўзгорку, былі пабудаваны прасторныя, па-гаспадарску агледжаныя і зладжаныя зямлянкі. Ні здалёк па зямлі, ні з паветра іх нельга было заўважыць у суцэльнай зеляніне, хаяц яны з узгорка добра бачылі ва ўсе чатыры бакі. Жывёла мясцілася за сялом, у кустах алешніка; яе ў свой час удалося захаваць ад немцаў на балотных выспах, і зараз яе зноў прыгналі ў сяло. Сяляне працавалі на агародах і на полі зусім так, як да блакады.

Па ледзь прыкметнай у чырвоным бацвінні сцяжынцы, праз агароды, хлапец прывёў нас да штабнай зямлянкі. Ён пагрукаў у дзвёры і далажыў камандзіру. Нас запрасілі ўвайсці і надзвычай ветліва прывіталі. Пакуль мы абменьваліся навінамі з «Вялікай зямлі», весткамі пра абстаноўку ў абодвух атрадах, трох дзяўчыны ў белых кофтачках мігам згатавалі абед і нават засмажылі рыбу «уласнага рыбгаса атрада». Яны бязгучна рухаліся босымі ногамі па новай падлозе, стараючыся залішне не грукаць посудам, каб не перашкаджаць нашай гаворцы, і толькі час-ад-часу кідалі ў наш бок светлыя зацікаўленыя позіркі. Мне даводзілася бываць на сялянскіх «кірмашах» у акупаванай зоне, і я заўважаў, што, нават у часе самай вясёлай бяседы, з

твараў людзей не сыходзіла хмара заклапочанасці і нутранай пакуты. Тут гэтага не было, хаця я добра ведаў, што жыццё іх не такое лёгкае і зусім не небяспечнае. І погляды, і рухі наслі адбітах волі і ўпэўненасці. «Мы самі сабе гаспадары», — здавалася, гаварылі яны, — «і ад душы "рады гасцям, такім-жа вольным людзям, як мы».

Пакуль мы абедалі, каля зямлянкі відавочна збіраліся людзі: з-за дзвярэй даносіліся прыглушаныя галасы. Малады ад'ютант камандзіра некалькі разоў выходзіў на выклік вартавога і, вярнуўшыся, нешта дакладваў на вуха камандзіру. Той усміхаўся, пасля нездаволена моршчыў лоб і адсылаў кіўком рукі. Толькі пасля таго, як мы паабедалі, ён звярнуўся да мяне:

— Наша насельніцтва вельмі просіць вас, таварыш пісьменнік, правесці ў нас літаратурнае выступленне. Яны ўжо ведаюць, што вы выступілі ў суседніх атрадах, і даўно чакалі вас. У нас найвялікшы попыт на літаратуру, і мы было сабралі нядрэнную бібліятэку, ды фашисты сволачы спалілі. Пакуль падрыхтоўць для вашай далейшай паездкі і калі вы не вельмі стамліся...

Я запэўніў, што ўжо адпачыў, і ахвотна згадзіўся выступіць. Мы пайшлі ў клуб. Гэта была прасторная зямлянка, якая ўмящчала больш поўсотні чалавек. Кідалася ў очы чыстата і парадак: грубкі былі пабелены, партрэты правадыроў у рамках былі абвіты дзеразой і гбторканы кветкамі. На палічцы стаяла дзесяткі трэх кніг, старанна забернутых паперай. Клуб быў повен чароду, як зачыніць. Слухачы былі якраз тыя, аб якіх я мог толькі мэрыйца на працягу доўгай, як век, двухгадовай ночы панавання фашистыкі глушыцеляў культуры, і наша гутарка, разлічаная ў сувязі з рабочым часам хвілін на дваццаць, на трыццаць, расцягнулася гадзіны на дзве.

— Нічога, пазней папрацуем — нагонім, такое не кожны дзень здараетца.

Відавочна, кожнаму з іх успомніліся залітая электрычнасцю ўтульныя залы мірных гарадоў і мястэчак, так варварскі зараз разбураныя гітлераўцамі, успомніліся вялікія літаратурныя вечары, пасля якіх звычайна слухачы разыходзіліся некалькі ўзрушанымі, прыўзнятымі, але з адчуваннем нейкай святочнай, светлай цеплыні на душы. У святыле гэтых успамінаў яшчэ чарнейшай здавалася тая чарната, якая запіла ўсю радзіму па-за гэтымі зялёнымі партызан-

скімі пушчамі аж да вогненнага вала фронта. І тады ў душы кожнага распаляўся гнеў, прага бою, прага вызвалення. Я некалькі разоў спрабаваў спыніцца, але аудыторыя шумна патрабавала працягу. Хай будзе мне дазволена шаноўнымі чытачамі прывесці тут некаторыя з тых вершаў, якія былі прачытаны на гэтым імправізаваным літаратурным «адвячорку», каб перадаць тыя думкі і тыя настроі, якімі жылі ўсе совецкія людзі на «малай зямлі».

### ЧУЖЫНЦАМ

Ідзіцё вы, чужынцы,  
чужымі для вока калонамі,  
Паўзіцё, як слата,  
на зялёна-зялённую рунь,  
і, абапал дарог,  
палымнеючы ціхімі клёнамі,  
Праклінае вас  
маці мая—Беларусь.  
Праклінае апошнімі  
смертнымі клятамі  
Кожны крок вашых ног  
і машын вашых груک,  
і цябе, крываногае свастыкі  
крыжа-павук,  
Што поўсвета закрыў,  
перакрэсліўшы ўратамі.  
Праклінае крыжы,  
што, як дзікі кашмар,—  
Чорны могільнік,  
д'яблам вар'ятам вакрошаны,—  
і лятуць і паўзуць  
на мой родны абшар,  
Непажаты, разрыты, някошаны,  
і паўзуць і лятуць,  
каб далёка,—аж там,  
Дзе крывавае сонца  
садзіца за хмарамі,—  
Кпіў з людзей  
сухамозгі шайтан  
Са сваімі сябрамі-пачварамі,

Кліў над розумам, праўдай,  
над пачуццямі шчырымі,  
Над слязамі дзяцей,  
што ідуць па спякоце і золі ў ~~нябыт~~  
Над касцямі дзядоў...  
Вы, чужынцы, іх вырылі  
Вашым ботам, тупым,  
як бычыны капыт!  
Будзь навекі праклята краіна,  
што вас такіх  
Нарадзіла на свет,  
гадавала, блюла,  
І пад энакам  
людзям ненавіснае свастыкі  
На краіну маю,  
як звяроў, павяла.  
Але знайце,—  
жаць будзеце тое, што сееце!  
Мы адкажам няnavісьць  
і ўнукам сваім,  
І не змыць яе рэкам,  
і вятрам не развеяці,  
І вякам не згаіць,  
не зглушыць анічым!  
Паклянущца патомкі  
палямі і пушчамі  
Не забыць вашых спраў  
і крывавых слядоў на зямлі,  
Не забыць стогну вёсак,  
што вамі на полымя пушчаны,  
І няvinных ахвяр,  
што ў сырую зямельку ляглі.  
Не забудзем і мы,—  
будзем біцца насмерть з людаедамі,  
Покуль жывы яны,  
покуль дышуць яны,  
Покуль сцягі свае  
з канчатковай пабедаю  
Не ўзаўоць над Берлінам  
Совецкай краіны сыны!

## ВАРОЖЫЯ САМАЛЁТЫ

Паўзуць, як гады, над барамі  
Маёй зямлі, уздоўж дарог  
Чужынцы з чорнымі крыжамі  
І пыхай зрадных перамог...

Насустрач ім—тугія ветры,  
Зямля ад гневу аж дрыжыць...  
Не!

Нядоўга вольнаму паветру  
Трываць фашицкія крыжы!

## КАЛІ ХОЧАЦЕ ВЫ...

Калі хочаце вы, каб ніхто вас  
Не пакрыўдзіў, не згнёў, не застрашыў,—  
Як сабаку шалёнага, біце,  
Дзе спаткаеце, ворагаў ваших!

Як адзін на змаганне ўставайце,  
Распраўляйце арліныя крыллі,  
Пакляніцеся прадзедаў славай,  
Што ў ярмо галавы мы не схілім!

Выпякайце калёным жалезам  
Баязлівасць, нейтральнасць і зраду.  
Здрайцу з раду! Яго зненавідзьце,  
Як апошняга чорнага гада!

Хто за вамі цікуе, шпігуе,  
Галавешку яму суньце ў очы,  
Хто даносіць,—хрыбет перабіце,  
Няхай зад, як свіння, павалочыць!

Хай любы паліцэйскі з паходу  
Ні сям'і, ні хаціны не знайдзе,  
Хай яго і сям'я і сяліба  
Горкім дымам асінавым пойдзе!

Біце тых, хто на службе у гада,  
Хто прысягу забыўся і збочыў.  
Хто ваўкам памагае, хай гіне  
Ён і сам разам з зграю воўчай!

Біце подлых фашистаў, ганіце  
Аж за межы іх чорнага «райху»,  
Каб на нашай свяшчэннай зямельцы  
Не было іх ні пылу, ні паху.

Хай вядзе вас святая Нянавісць,  
Хай не ведае помста утолі,  
Каб не марыў скаваць ланцугамі  
Родны край наш нікто і ніколі!

### П Е С Н Я

Рассыпайце гарох на дванаццаць дарог,  
Партызанская слáўныя роты!  
Бі фашисткіх сабак па драпежных зубах,  
На капусту крыши кулямётам!

Хто нам рабства вядзе,—галавой накладзе,  
Мы клянемся Радзімаю-Маці!  
Сыпце-ж кулі, кусты, пералесак густы  
І зялёныя, дрогкія гаці,

Каб па нашай зямлі дамоў немцы не йшли,  
А паўзлі, як вужакі, на брусе,  
Каб кідаў па начах іх і ў холад і ў жах  
Нават шорах лясоў Беларусі!

### НЕ ЛЮД ЗЬ

Хто сказаў, што немцы—людзі,  
Той іх спраў зусім не вёдаў,  
Хто-ж спазнаў іх,—не забудзе  
Гэтай прорвы людаedaў.

Ці-ж то людзі, што за імі  
Смерць вар'яцкі танец скача?  
Ці-ж то людзі, што за імі  
Свет слязой крывавай плача?

Ці-ж то людзі, што культуру  
Ўсіх народаў іншых нішчуць,  
На яе руінах здуру,  
Як старцы ў скон света, свішчуць?

Ці-ж то людзі, што абманам  
Свет засілі пятыёю,  
Каб іх пан быў поўным панам  
Над скрываўленай зямлёю?

Немцы дзе праішлі, зірні-тка,  
Ўсё жывое збіта, змята,  
Толькі ходзіць смерць-бандытка,  
Ды красуе морда ката.

Морда ката ў кожным твары,  
Ў кожнай хары «пераможнай»,  
Сэрца злобнае пачвары  
Пад шынелем іхнім кожным.

Хай не будзе свету ў дзіва,  
Калі помста расшавеліць  
Усіх смелых і праўдзівых,  
Каб знішчалі гэту нелюдзь,

Каб сабак гэтых шалёных  
Білі, нішчылі, труцілі,  
Не ў слязах сваіх салёных, —  
Ў кожнай проламцы тапілі.

Час той прыдзе, — цвёрда веру:  
Лёс вайны на высшым згібе.  
Ён нясе фашисту-зверу  
Немінучую пагібелъ.

#### НАД МАГІЛАМІ ВОРАГАЎ

Ляжаць магілы ўздоўж дарогі,  
Над кожнай каска, крыж крывы...  
Не даняслі злачынцаў ногі  
Да сцен прывабнае Масквы!

Ішлі па лаўры... Не! Другія  
Растуць ім лаўры з непатрэб:  
Сабачча мыла<sup>\*)</sup> анемія  
І жоўты, здрадны кураслеп.

<sup>\*)</sup> Назва кветак, бледнаружовага колеру, інакш — смалянкі.

Няхай ляжаць, праходзьце міма.  
Хай твань балотная іх ссе.  
Адсюль касцей да іх радзімы  
Груган і той не занясе.

Няхай нямецкія нямыя  
Магілы сведчаць ля дарог:  
Часова вораг перамог,  
Ды ѹ то сабе зламаўшы шую.

### НАД БЯРОЗАЙ-РАКОЙ

Заснула зморана прырода,  
Адна Бяроза мкнешца ўдаль,  
Ды ад захода аж да ўсхода  
Грыміць нязмоўчна магістраль:

Туды ѹ адтуль, дзе мост раскінуў  
Пralёты крыл на берагі,  
Машыны, чорныя машыны  
Снююць, як прывіды тугі.

А мне здаецца, што з-за дзерці,  
З лазовых зарасляў ракі,  
Калматы д'ябал з бледнай смерцю  
Ўсю ноч шпурляюць чаўнакі,

Снююць на саваны аснову,  
Каб ранак даў ім на уток  
Людскія косці і галовы,  
Ў крыававы крашаныя сок.

І мо' таму ѹ жвіровым ложы  
Тужліва круціцца рака...  
Яе кашмарамі трывожаць  
Начныя госці з лазняка.

### ЗЯЗЮЛЯ і ФРЫЦ

Фрыц ідзе раніцой  
Па дарожным пяску,  
А зязюлька над ім:  
— Ка-пут, ку-ку!

Фрыц з намерам ідзе  
Сцерці вёску ў муку,  
А зязулька над ім:  
— Ка-пут, ку-ку!  
Фрыц вінтоўку бярэ,  
Падымае руку,  
А зязулька над ім:  
— Ка-пут, ку-ку!  
Не паспей фрыц аднак  
Сталь нажаць на курку...  
А зязулька над ім:  
— Ка-пут, ку-ку!  
Бо за елкай стаяў  
Партызан на-чаку,  
Фрыца ён пераняў:  
— Ка-пут, ку-ку!  
Фрыц далей не ідзе,  
Ён вісіць на суку,  
А зязулька над ім:  
— Ка-пут, ку-ку!

### ЖУРАВЫ

Зара фарбуе разасланы  
Туман над возерам сівы,  
І срэбра роняць пад туманам  
На перакліцы журавы.

Як быццам нехта невядомы,  
Перабіраючи рукой  
Прамені сонца, гоніць дрому  
З балот і выспаў за ракой.

І дрома нікне ў вір глыбокі  
За капляй капля... Ў далячынь,  
У неба сіняе, высока  
Ўзлятаюць жораваў ключы.

— Што адамкнулі вы ў нізіне,  
Бяду ці шчасце, журавы? —  
Пытае поглядам з лагчыны  
Іх партызанскі вартавы.

## РАЗМОВА ў ЛЕСЕ

— Што, дзядок, цыбулька з хлебам?  
— На ё табе, сынок.  
— Пачастункам век не грэбаў.  
Солі ёсьць драбоў?  
— Ёсьць то ёсьць, а тым не меней  
Еж без солі, брат:  
Я апошній солі жменю  
Ўсыпаў у зарад.  
— А навошта?  
— Нехта сочыць  
Партызанскі след.  
Трэба смалынцу соллю ў вочы,  
Каб навек аслеп.  
— Ну, тады другая справа,  
Дай бог лучыць, дзед!  
Дзе тут ход на пераправу?  
Дзякуй за абед!

\* \* \*

Тры гады маўчала поле  
У жалобе нейкай,  
Тры гады не пелі песень  
Маладыя жнейкі.

Тры гады бары, дубровы  
Не радзілі рэха,  
Тры гады не знала моладзь  
Радасці і смеха.

Не сумуйце, — край наш родны.  
Не навек зацяты:  
Патушыла песню бойка,  
Разбудзяць гарматы.

Па зямлі к нам, хай ледзь чутна,  
З фронта гул даносіць.  
Гэта Сталінскае войска  
Агнём немцаў косіць,

Косіць так, што ўжо ніколі  
Не ўзрасце атава.  
Слава Сталіну! Чырвонай  
Армії ўсёй слава!


Чыталіся і іншыя вершы, чыталіся вершы Янкі Купалы,  
Якуба Коласа. Пасля мяне засыпалі пытаннямі аб лёсе нашых  
пісьменнікаў, аб літаратурных навінках.

І калі мы вышлі ўсёй грамадой з клуба пасля гэтага  
незвычайнага літаратурнага «адвячорка», кожны з нас  
яшчэ раз і яшчэ мацней адчуў, што стаім мы на сваёй,  
на совецкай зямлі і што недалёк той час, калі прахам пой-  
дзе нямецкая акупацыя і наш народ зноў прымеца за  
адбудову сваёй гаспадаркі, сваёй культуры.

Сардэчна развітаўшыся з намі, аўдыторыя разышлася  
на працу. Старшыня калгаса, ён-жа і старшына партызан-  
скага атрада, па-войсковому каротка размеркаваў людзей і  
прылады. Самы прыдзірлівы чалавек не знайшоў-бы ў гэ-  
тай вёсцы розніцы паміж партызанамі і мірнымі жыхарамі.  
Яны ўсе былі адной узброенай сям'ёй — вольным беларускім  
казацтвам на сваім лясным возеры: разам сеялі, жалі, ка-  
слі; разам неслі вайсковую службу; разам будавалі зям-  
лянкі; разам білі, дзе толькі насцігали, драпежнага ворага;  
разам яны ўзялі пад сваю абарону жыхароў суседніх вё-  
сак, спаленых немцамі. І куды-бі ткнуліся гітлераўцы,  
каб забраць сабе ўраджай, яны напорваліся на партызан-  
скія засады і міны.

Сваё жыта ў вёсцы было ўжо зжата: высокія і шыро-  
кія бабкі,—ураджай у гэтым годзе быў «украінскі», — як  
салаты, стаялі радамі па ўсім полі, аж да балота. Частка  
сялян малаціла хлеб малатарній, якую атрад забраў у бы-  
лым соўгасе, загнаўшы паліцэйскі гарнізон, куды Макар  
цилят не ганяе, другая—дапамагла суседнім вёскам рата-  
ваць сваё добро ад ворага. І калі мы праз поўгадзіны,  
узяўшы вялікую лодку, выехалі з двума байцамі атрада на  
возера, перад нашымі вачыма разгарнуўся незабыўны  
малюнак. Цэлая флатылія лодак і плытоў з розных бакоў  
перасякала возера. Яны былі даадказу нагружаны  
цяжкімі снапамі спелага жыта. Вясковыя дзяўчатаў ў бела-  
снежных блузках, у рознакаляровых хусцінках, стоячы на  
карме, моцнымі ўдарамі вёслаў гналі паслухмянныя вазы  
жыта да прыстані.

Мы парабаўніці з адной дзяўчынай. Воз яе быў най-



большим і здаваўся цяжкім, як залатая глыба. І тое, што так гнутка нахіляўся яе стан услед за вяслом, так лёгка праразала яе вясло крыштальна чистую ваду, а васільковыя вочы смяяліся і нам, і сонцу, і адчуванню ўласнай сілы і прыгажосці,— рабіла яе вобраз вобразам з народнай быліны.

— Добры вечар, жнейка!—вітаем мы дзяўчыну.—Ого колькі нажала!

— Спary, божа!—смиецца Васіль, відавочна любуючыся прыгажуніем.

— Дзякуй, таварышы!—гулкім срэбрам рассыпаецца яе голас над вадой:—Ураджай добры,—хоць жаць не спорна, затое малациць будзе спорна. Куды едзеце?


— На Вялікую зямлю,—ні то жартуючы, ні то ўсур'ёз кака наш хлопец.

Дзяўчына апусціла вясло. Твар яе асветлены сонцам, жытам і возерам, яшчэ больш зазязў радасцю.

— Шчаслівай дарогі! Прывітанне перадайце ад нас ды скажыце: «Чакаем!» На іх долю жыта жалі, хлеба намалочім, захаваем ад ворагаў, толькі няхай не марудзяць, хутчэй прыходзяць!

Яе лодка ішла па інерцыі, замаруджваючи ход, а дзяўчына, абярнуўшыся да нас, лёгкім узмахам рукі правяла нас у дарогу. І доўга потым, калі мы плылі папоцемку ракой, вузкімі пратокамі, у якіх заблудзіўся-б любы старажыл, перад вачыма стаяла гэта стройная, мужная дзяўчына-паличанка, уся ў бліску сонца і залатога жыта на сінім-сінім лясным партызанскім возеры.

Жнівець, 1943 г.



### „МАЛЬВІНІНА ДОЛЯ“

Калі ехаць з Лютні на Страшное па ўзлессю пушчы Зялёной, то якраз пасярод дарогі будзе вялікі завусак. Тут абапал рэчкі Чартарыйкі кліnam уразающца ў пушчу мурожныя пожні. Трава на іх едкая, — дзятліна ды мурог, — бадай, самы лепшы луг у ваколіцы і таму яшчэ за прадземдамі, — як кажуць, пры цару Гароху, — гэтая пожні былі пабіты на надзелы аж на пяць сёл з прысёлкамі. Толькі калі самай дарогі, там, дзе яна крыжуецца з рэчкай, наўсе чатыры бакі гэтага крыжа быў выразан квадрат непадзельнага фонду — гектары два з паловай. Зваўся ён чамусьці «Мальвінінай доляй». На кожным рагу гэтай долі быў насыпан вялікі капец, накідана каменне і стаяў стара-жытны слуп з засмолкаў. Хто іх ставіў, калі і чаму пожня назвалася «Мальвінінай доляй» — ніхто з жыхароў не ведаў. Нават сівия дзяды, з'язджаючыся на касьбу на гэты завусак, і то часамі спрачаліся. Адны казалі, што Мальвіна была дачкой старасты, у якога кватараўваў каморнік у часе надзелаў, і што яны злюбіліся і ён ёй выразаў гэты кавалак зямлі. І нібыта яна ўтапілася з гора ў віры ля дарогі, калі ён кінуў яе і паехаў. Другія ўдакладнілі, што Мальвіна была не дачка, а сама старасціха, і нібыта не яна сама, а мужык утапіў яе тут, дагнаўшы ноччу, калі яна збрала-ся ўцякаць з каморнікам. Як-бы яно там ні было, а, як відаць, з «Мальвінінай доляй» у цемры гісторыі была скрыжавана нейкая драма жаноцкага сэрца, а сама пожня, як вымарачная, пераходзіла з рук у рукі, пакуль за яе не ўчапіўся царкоўны стараста Крук. Ён тут, незадоўга да германскай вайны, паставіў хацінку і млын на Чартарыйцы. Сам ён тут не жыў, — страшнавата было на водшыбе, — а здаў млын у арэнду. Пасля надышла рэволюцыя, пожня адышла ў камбед, потым у лясніцтва, а млын спачатку гуляў па руках у розных дробных

арандатараў, а нарэшце і зусім змоўк. Застаўкі кудысьці  
зніклі, падлога пад вадаскатам прагніла і правалілася. Ма-  
лады асіннік апанаваў шырокі двор, і нават на страсе  
млына і хацінкі зручна размясцілася да дзесятка асінак  
і бярэзінак уперамешку з густой глухой крапівою, на  
радасьць цэламу паселішчу ластавак, якія ў летні надвячо-  
рак з крыкам наслісія навакол старога заглухшага млына.  
Можа-б час і праезжыя добрыя людзі і зусім знішчылі  
млын і хацінку, калі-б год пяць таму назад не пасяліўся  
ў ёй дзед Базыль. Даводзіўся ён нейкім далёкім сваяком  
Круку, ніхто ў Лютцы яго не помніў, бо бацькі яго выехалі  
ў Сібір, калі ён быў малым,—гэта дзяды яшчэ памята-  
лі,— але пад старасць прыбыў з невядомай прычыны на  
радзіму і асеў на завуску, на «Мальвінай долі». Спачатку  
ён хацеў падправіць млын, ды лютаўцы не парайлі: за годы  
совецкай улады было пабудавана паблізу трох добрых млыні,  
і везці хлеб у такую глуш ды яшчэ перадраць яго на  
крупы—аматараў не знайшлося-б. Дзед наняўся вартаваць  
дровы ў дзялянках, смалянія карчы на балоце, крыху па-  
ляваў і жыў адной галавой бязбедна аж да нямецкай  
акупацыі. Немцы зваліліся, як снег на галаву, і перш-на-  
перш узяліся за млыны: апісалі і апячаталі ўсе трох млыні,  
запасы збожжа на іх вырашылі вывезці. Толькі гэтага  
зрабіць не ўдалося: у адну ноч усе трох млыні згарэлі, як  
трэх свечкі, над сваімі затокамі. Вось тады людзі і ўспом-  
нілі пра стары млын, і калі дзед Базыль прышоў у Страш-  
ное за нейкай справаю, той-сёй прапанаваў яму дапамогу,  
каб аднавіць стары млынок людзям на патрэбу.

— Ды млын працуе, — адказаў на гэта Базыль, — я вось  
і прышоў паведаміць, каб вы сваіх баб жорнамі не мучалі.

— Ці не немцы, крый божа, дапамаглі табе?—здзві-  
ліся сяляне.

— Столікі, колькі і вам, — адказаў Базыль. — Яны  
дапамогуць толькі ў пятлю ўлезці.

Усе ведалі, што дзед негаваркі і дапытваща ў яго—  
усёроўна, што следу шукаць ноччу. Таму і не дапытва-  
ліся, хаця кожны сам сабе дзівіўся, як мог дзед падправіць  
млын, які струхнеў і год восем не змалоў ніводнага зяр-  
нятка. Калі прыехалі першыя завознікі, яны яшчэ больш  
здзвіліся: у млыне нікога, апрача дзеда не было, а дзед  
Базыль сядзеў сабе каля жолаба пад паветкаю і тапорыкам  
крышыў самасад. Дзед курыў мала, хаця ніколі не расста-  
ваўся з піпкаю і меў запас тытунню ледзь не за пяць гадоў.

Тытунём ён частаваў ахвотна і іншы раз курашчы чалавек прыходзіў сюды за пяць кілометраў, каб закурыць, перака-  
зец дзеду ўсе навіны і ў падзяку атрымаць добры скрутак  
жоўтага пахучага лісця. Яшчэ больш здзвіліся людзі, паба-  
чыўшы, што млын працуе спраўна: жорны былі накуты,  
падлога і стрэхі залаплены белымі смалістымі дошкамі.

— Хто гэта табе, дзед Базыль, адрапарараваў млынок? —  
пыталіся завознікі.

— Шмат будзеце ведаць,—састарыцеся.

Калі дзед на бязмен адважваў фунты за памол, шчы-  
гульна адсыпаючы з веялкі па зярнятку, каб хапала вагі,  
зноў завознікі пыталіся:

— Навошта табе, дзед Базыль, столькі збожжа адзіно-  
каму?

Дзед узняў на іх свае шараватыя вочы:

— А за работу добрым людзям плаціць мне трэба ці  
не? Дарам, браце, і скула не ўскоча: пачухаць трэба.

— Ды дзе яны, твае добрыя людзі? Пакажы ты іх нам.

— Прыдзе час ды патрэба, самі пабачыце.

Так і паехалі першыя завознікі ні з чым, не разгадаўшы  
казачную загадку дзеда Базыля,—хто яму ў адну начу  
паставіў млын на ногі.

Можа-б яшчэ доўга ламалі людзі галовы над гэтай  
загадкай, каб дзеду Базылю не трэба было адлучацца з  
млына і адлучацца па такіх справах, якія нарабілі яму  
шмат непрыемнасцей. Дзед Базыль стаў амаль праз дзень,  
наведваць усе вакольныя вёскі і весяці сяброўства—з кім-  
бы вы думаецце?—з вясковымі падшыванцамі-падлеткамі,  
якраз тымі, якія да тытуну прывыкаць сталі. Украдзে такі  
падшыванец у бацькі махоркі, скруціць з важнецкай мінай  
дарослага самакрутку ледзь не з конскую нагу ўтоўсткі, і,  
плачучы і кашляючы, напінаецца пусціць дым не толькі  
праз нос, але (ён чуў адным вухам праз такі цуд) праз ву-  
шы і вочы. Канчаецца звычайна такая справа тым, што  
бацька, злавіўшы курца, адлупцуе яго вожкамі, а табаку  
запрэ трyma замкамі. Але дзе ты адвучыш таго, калі яму  
здаецца, што ён толькі тады і ў пашане, толькі тады і  
адышоў ад пацаноў-недалеткаў, калі курыць. Пачынаюцца  
пошукі табакі любой цаной, і вось гэтую слабасць намацаў  
Базыль, і ў яго пачаўся такі гандаль самасадам, што спасу  
няма. Падшыванцы кідалі коні на начлезе, на пашы і беглі  
да млына. Коні рабілі патраву, канюхам даставалася на

арэхі, але гандаль ішоў бесперапынны. Маткі лічылі яйкі, клалі знакі ў кублах на сале, бацькі запіралі збожжа, назіралі па тыдню за завязкамі і не маглі асачыць, што цягніць хлопцы дзеду Базылю за табаку. Нарэшце пачалі калаціць кішэні і тайныя дзіцячыя сковы. І тут іх жах узяў: у аднаго знайшлі цынку патронаў, у другога гранату, у трэцяга кулямётную ленту, а кішэні былі паўночкі жоўтымі, востразубымі абоймамі. Зброя была безадкладна бацькамі рэквізавана, зброеносцам да чырвані нацёты вушы, патроны і гранаты былі асцярожна пад крысамі і хвартухамі перанесены ў больш бяспечнае месца, а да млына пацягнуліся бацькі і маткі. Калі-б хто назіраў за імі ў той час, то ён убачыў-бы, як пляскалі яны з дакорамі губамі і дакорліва ківалі галовамі па адресу дзеда Базыля: «Здзяцінеў, стары чорт, на адзіноце седзячы...» Праўда, калі-б яны заўважылі, што хто за імі сочыць, яны-б зрабілі выгляд, што шукаюць збрыйшую цёлку, ці рвуць траву, ці аглядаюць пасевы, і да млына не дайшлі-б. Але за імі ніхто не сачыў і ў млыне стала людна, як на кірмаши. Толькі дзеда Базыля там не было, замест яго ўвіхаўся сярэдніх год чалавек у вайсковой вопратцы і яшчэ два хлопцы, пераапранутыя ў сялянскія армякі яўна не паросту. Спачатку маткі і бацькі муліліся,—казаць ці не казаць, чаго яны прышлі, але Андрэй,—так кікалі старшага яго таварышы,—сам навёў іх на размову. Ён пачаў распытваць, ці добра яны жывуць пры німецкай уладзе і таў дапёк, што старая Кастусіха высыпала дваццаць абоймаў патронаў з-за пазухі.

— Наце, дзеткі. Ці-ж мы не бачым, што вы чырвонаармейцы? Каб сто немцаў вы гэтymі кулямі на той свет адправілі. Толькі таму сівому дурню скажыце, каб ён дэяцей у гэтую справу не уцягваў,—мы ім самі работу дадзім. Яшчэ пападуцца немцам—па дзіцячай дурасці выдадуць.

— Вам-жа не выдалі?—смяецца Андрэй.—А немцам і пагатове.

З того часу млын на «Мальвінай долі» стаў асяродкам ваколіцы. Туды зносілі самі сяляне дзе якую знаходзілі зброю, адтуль прыносілі партызанская лістоўкі, газеты і чыталі іх без адхланення да апошняй літары. Шмат хто не мічыў за крук прайсці дзесяць, пятнаццаць кілометраў, каб зайдці на млын пагаварыць з Андрэем, пачаставацца табакай дзеда Базыля, часамі паслухаць радыё.

— Гэта наша акно на Вялікую зямлю, — гаварылі сяляне. — Пабудзеш тут і нібыта не было гэтай нямецкай навалачы.

Усю зіму партызаны кватаравалі каля млына на «Мальвінай долі». Андрэй і яго падружныя былі далёка не адны, па Зялёнай пушчы былі раскіданы зямлянкі, у якіх жыло каля сотні чалавек. Былі тут і хлопцы, і дзяўчата, былі і жанчыны з дзецьмі. Былі вырваўшыся з палону чырвонаармейцы, былі рабочыя, уцёкшыя з гарадоў, былі і мясцовыя жыхары ваколічных вёсак. Усіх іх еднала пяцьнавісць да лютага ворага, які запаланіў іх зямлю. Зялёная пушча стала страшнай для немцаў. За дзесяткі кілометраў дасягалі атрады партызан немцаў у гарнізонах, узрывалі масты, падрывалі машыны. Дзед Базыль праста перарадзіўся, з маўклівага чалавека ён зрабіўся такім рухавым, гаваркім, што нават Кастусіха магла яму пазайздросціць. Дарэчы, на маслянай нядзелі Кастусіха перайшла жыць у млын. Было на гэта дзве прычыны. Адна прычына—партызанам хлеб трэба было пячы. Дзед Базыль паспрабаваў аднойчы ўчыніць хлеб, дык вышла такая саладуха, што хоць на самагонку яе пераганяй: булкі хлеба паўзлі з лапаты, не лезлі ў печ, а калі спякліся, нарэшце, бо дзед упартасць сваю над хлебам паказаў, дык апрача двух згарэўшых скарынак зверху і сыспаду і пустой пячоры ўнутры—у хлебе нічога не было. Вось і давялося шукаць для гэтай справы жанчыну. Кастусіха, па старасці год, можа-б і не зусім падыходзіла, але і яна падалася ў партызаны. Гэта і была другая прычына. Немцы, як ваўкі, урываліся днём у вёскі, якія падтрымоўвалі партызан, лавілі і стралялі хто трапіў у рукі, рабавалі што захопяць і ўцякалі. У часе аднаго такога воўчага нападу яны забілі нявестку Кастусіхі і дзесяцігадовага хлопчыка. Бабка ўзяла маленъкую ўнучку Мальвіну і пайшла шукаць помсты. Партызаны пакінулі яе ў млыне хлеб пячы.

— А за ўнuka твойго мы самі, бабка, адпомсцім.

Так на «Мальвінай долі» з'явілася двухгадовая Мальвіна, і партызаны жартуючы віншавалі дзеда Базыля не толькі з вяселлем, але і з хрэсбінамі. Дзед агрызаўся на жарты, але малую Мальвіну няньчыў з ахвотай, калі бабка вождалася з хлебам. Ён выносіў яе нават на двор (разумецца, рабіў гэта, калі нікога ў млыне не было), каб яна

не лезла ў цеста, паказваў ёй варон на чатырох слупах «Мальвінай долі» і падгушкуючи прыгаварваў:

— Нічога, Мальвінка, адваюем сваю долю, будзе яна прасторнай, як свет.

І аднойчы ледзь не загінула малая Мальвіна. Было гэта на згон снега. Андрэй з партызанамі рушыў у Заходнюю Беларусь; там нямецкая карнікі населі на суседнюю партызансскую брыгаду. Трэба было выручаць хлопцаў з акружэння. Дзеда Базыля кінулі вартаваць партызанская сковішчы, а бабка Кастусіха з малой засталіся ў млыне. Завозчыкаў было мала, бабка прымала фунты, бо з гэтага быў хлеб партызанам, а завознікі самі спраўляліся з няхітрай механікай вадзянога млына. Дзед Базыль часамі і начаваў у лесе.

І ці то хто падказаў, ці то самі яны дагадаліся, што партызаны у Зялёной пушчы няма, але з суседняга гарнізона наехала воўчая гайні немцаў і паліцаяў. Яны скапілі Кастусіху з Мальвінай. Кастусіху доўга білі, каб сказала, дзе партызаны хаваюць боепрыпасы. Але Кастусіхі толькі праклінала злыдняў і плявалася згусткамі крыўі з рассечаных дзёснаў. Тады людаеды прыдумалі іншае. Яны садралі кашульку з Мальвіны і прывязалі малую да зубцоў кола, якое прыводзіць у рух жорны. Крышку далей прывязалі і Кастусіху.

— Калі не скажаш, старая большэвічка, дзе зброя і боепрыпасы, мы пусцім млын, і кола раструшчыць спачатку тваё шчанё, а потым і цябе.

Што перажыла Кастусіха, чуючы крык Мальвіны, бачачы, як вылюдкі пайшлі адчыняць застаўкі,—цяжка перадаць чалавечымі словамі. Ёй здавалася, што мукам яе няма канца, што яна вар'яце. У ваччу яе адно за адным паўставалі крылавыя колы, яны рухаліся ў паветры ўсё шыбчэй і шыбчэй. Яна чула, як заскрыпела першая застаўка, як з шумам пацякла вада. Яна адчула, як кола здрыгнулася і пачало крататца. Кастусіхі з усёй сілы павісла на вяроўках, каб не пусціць кола. Каб яна магла, яна-б прыкіпела да падлогі ў млыне. Мальвінка пасінела ад крыку, асіпла і ледзь вяркала, вісочы над ёю. Адной застаўкі аказалася мала, каб узняць дадатковы цяжар. Тлусты немец, які назіраў з парога за гэтай карцінай, крыкнуў сваім, каб адчынілі другую.

Але ў гэты час нечаканы стрэл з-за плота збіў яго з

ног. Услед за гэтым грымнула граната, і паліцаяў як крова з гаці злізала.

Гэта зрабіў дзед Базыль, які варочаўся з лесу, каб узяць харчы. Яшчэ падыходзячы да млына, ён пачуў лямант Мальвінкі і лаянку немцаў. Па тым, што яны пачалі адчыняць застаўкі, ён здагадаўся, што у млыне робіцца нешта страшнае. Ён стуліўся за плотам і пужануў няпрашаных гасцей партызанскім гасцінцам. Не зважаючи на тое, ці застаўся хто жывы на гаці, ён кінуўся ў млын. Пад напорам вады кола паступова падымалася ўверх, і ён ледзь паспей накінуць на зубец тармазную вяроўку. Толькі пасля гэтага ён смальнуў яшчэ раз па адпаўзаўшых трох паліцаях, закрыў ваду, апусціў кола і разблытаў вяроўкі. У бабкі Кастусіхі хапіла яшчэ сілы, каб захутаць Мальвінку, але занесці яе ў хату яна ўжо не магла. Прышлося дзеду Базылю зацягнуць па чарзе — Мальвінку, Кастусіху і параненага ў нагу немца, які спачатку страйці прытомнасць, але пасля пачаў енчыць і прасіцца.

— Вось дык пераплёт, — думаў дзед Базыль, седзячы ў хаце, калі ўжо сцямнела і Мальвінка, сагрэўшыся, заснула на печы. — Хлопцаў няма, бабка, таго і глядзі, богу душу аддасць, а тут яшчэ гэты гад скуголіць. А раніцой тыя гіцлі зноў наедуць.

І ён прыслухаўся да таго, што мармытала непрытомная Кастусіха:

— Божа... аддай ім... спаўна... адпомсці...

— Добра, бабка Кастусіха, мы і самі адпомсцім. Судзіць яго будзем, гада. Які прысуд пакладзеш, бабка?

Але Кастусіха трывніла сваё, не чуючи дзеда. І тады дзед рагыўся. Ён выцягнуў тлустага немца на снег і навалок яго, скуголячага, да вадзянога кола. Доўга стаяў дзед на гаці, мяркуючы, як затарабаніць немца на кола. Ноч была месячная, але не марозная. На Чартарыйцы патрэскуў пад напорам вясновай вады лёд. Чарнелі Зялёная пушча і чатыры слупы абапал «Мальвінінай долі». Дзед, нарэшце, знайшоў выхад. У часе рэпароўкі млына хлопцы прарэзалі акно якраз на ўзоўні верхнягат канца кола. Акно было забіта, але дзед выбіў яго калом: — «Усёроўна заўтра спаляць». Потым замацаваў кола, каб не круцілася, і, уцягнуўшы немца наверх, пасадзіў, як добрага пана, у коўш і прыкруціў вяроўкамі. Немец, поўнымі жаху, пасвінячаму бялесымі вачмі *глядзеў* на яго падрыхтаванні.

але енчыць не адважваўся, бо Базыль зусім недвухсэнсоўна прыграіў яму тым калом, якім прабіваў акно.

Калі скончыў дзед усё, ён пайшоў да бабкі Кастусіхі і, не пытаючыся, чуе яна ці не, расказаў ёй, якую ён кару прыдумаў ворагу за яе пакуты.

— Добра, ці не, Кастусіха?

Бабка не адказвала. Дзед Базыль лэпнуў яе за руку. Рука была халодная: пакуль ён бавіўся з немцам, бабка памёрла. Дзед раззлаваўся: «Не магла ты памерці, помсты маёй не пабачыўши». Ён узяў старую ў ахапку, вынес на снег і пасадзіў каля млына, адкуль можна было бачыць вадзяное кола.

— Глядзі, бабка, глядзі, Кастусіха. Гэта яму за нявестку, гэта за ўнука, гэта за твае крывавыя муکі.

І дзед Базыль нагой выбіў абедзве застаўкі. Ледзяная вада рынулася на каўшы, і кола пачало круціцца, паволі апускаючи немца галавой уніз. Немец зароў, як звер, які трапіў у пастку, але струмень вады хутка заткнуў яму горла. На адно імгненне бліснулі ў паветры падкоўкі і правільныя рады тоўстагаловых цвікоў на падэшвах, а пасля і немец і яго боты схаваліся пад вадой.

— Гэта табе, гаду, за бабчыну нявестку.

Кола паволі павярнулася, паказалася галава немца з мокрымі кудламі. Ён адфыркvaўся, як цюлень, і круціў галавой. Вочы яго выпіралі з ямак. З сівога, як старая плесень, мяшка адзення цурчэла вада.

— Глядзі, бабка Кастусіха, глядзі. Гэта за ўнука твойго.

Кола ўзняло немца наверх, перавярнула дагары нагамі і зноў няўхільна і роўна адправіла пад ваду...

Застыўшыя вочы бабкі Хрысціны (чамусьці дзед толькі зараз успомніў, што Кастусіху Хрысцінай звалі), здавалася, пільна сачылі за ходам кола і паблісквалі сурова і пагрозна пад месяцам. Лёгкі ветрык варушыў сівия валасы на галаве, і «Базылю» здавалася,—ён адчуваў гэта сэрцам,—што калі не сама бабка, дык яе жывая душа тут пры ім і адабрае яго кару над ворагам.

Стары млын, паскрыпваючы, трахкаў сваімі латакамі, гудзелі пустыя жорны, лопалі крыгі, а дзед Базыль без шапкі стаяў на гаці і, калі зноў паказвалася матляючаяся галава немца з вады, памінаў, нібы на паміналыніцы, усіх забітых і замучаных немцамі знаёмых людзей, за якіх ён помсціў сягоння сваёй караю.



## НАСТАЎНІК

Па вузкай палявой дарозе, якая наўскасяк пераразала даўгія сялянскія гоні, засенныя жытам, ішлі двое старых: высокі, сівы мужчына ў пенснэ і маленькая, худзенькая жанчына. Яны ішлі згорбіўшыся, падняўшы каўняры, хаваючы руکі ў рукавы сваіх рудаватых, выцвілых паліто, ішлі неяк бокам, каб было менш упору ветру. Месца-ж як на злосць было высокае і чыстае, і ранні восеньскі сівер працінаў наскролькі вынашаныя дэмісезонныя паліто. У ста-рога за плячыма вісеў мяшэчак,—па знешняму выглядзу там павінна было быць з поўпуда дробнай бульбы, старая несла ў руках невялічкі клуначак у белай хусцінцы. Нават неспрэктываванае вока магло-б здагадацца, што ў хусцінцы ляжаць рабрыстыя лусты і акрайчыкі нажабраванага ў вёсцы хлеба. Старыя спяшаліся, іх падганяў калочы вечер і горкія думы, палыном пякучыя сэрца ўспаміны аб сённешнім дні—дні першага ў жыцці жабравання. І можа таму згіналіся так плечы Івана Васільевіча пад няважкім цяжарам дробнай бульбы, можа таму, а не ад халоднага ветру, слёзы ўпарты цяклі па маршчыністых шчаках у Дар'я Іванаўны. Іван Васільевіч час-ад-часу пазіраў з-пад шкелкаў пенснэ на гэтых слёзы, яму хацелася чым-небудзь суцесыць, падбадзёрыць жонку, але і ў яго самога на душы ляжала каменне, на вусны не ішлі слова ўцехі. Старыя ішлі моўчкі, ішлі з незнамай, але навек цяпер запомніўшайся вёскі ў свой родны, разбураны ворагам горад, адкуль іх выгнаў сёння раніцой прывід галоднай смерці. Яны ішлі і думалі кожны сам сабе, але думы іх, прыхыщых разам усё жыццё, былі знітованы паміж сабой, ішлі поруч, як і яны самі.

Дар'я Іванаўна думала, як добра было-б, каб яна, прышоўшы дамоў, легла і памерла. Тады-б Івану Васільевічу

не трэба было-б пакутваць і за сябе і за яе. Хіба-ж яна не бачыць, што яго пакуты ў стокроць уцяжарваюцца пакутамі за яе? Хіба-ж яна не ведае, як цяжка яму адчуваць сваё бяссілле пазбавіць старую сяброўку свайго жыцця ад незаслужаных пакут і мучэнняў? Думка аб смерці часта прыходзіць у галаву Дар'і Іванаўне, як перспектыва выйсця са склаўшыхся абставін, як перспектыва адпачынку. Але Дар'я Іванаўна гоніць яе з галавы: нельга паміраць не пабачыўшы, як будуць бегчы з горада разбітая немцы! Нельга пакідаць людзей і зямлю, пакуль над імі пануе не адпомішчанае, самае чорнае злачынства супроты асноў культуры чалавецтва! Трэба дажыць да таго часу, калі будзе адноўлена іх старая школа, якой яны з Іванам Васільевічам аддалі звыш сарака год свайго жыцця. Большага шчасця, лепшага завяршэння жыцця яна не хоча. Але як перажыць тое, што перажылі яны сёння? Як можна бачыць, што Іван Васільевіч, былы віцэдырэктар лепшай гімназіі гораду, а пасля, на працыгу дваццаці год, дырэктар сярэдняй школы, ходзіць па хатах жабраваць? Не! Лепей памерці!

І нібы адказваючы на яе думкі, Іван Васільевіч знайшоў, нарэшце, патрэбнае слова:

— Нічога, Дар'я Іванаўна! Калі народ наш пакутуе, то і нам не сорам несці частку яго пакуты на сабе. Мы-ж дзецеі народа, гэта не для прыліку гаварылася. Можа калі-небудзь успомніць ён нас добрым словам і за тое малое, што мы сёння можам даць яму... А да «спадароў» я не пайду.

Гэта было звяном ва ўласных думках Івана Васільевіча пра здарэнні апошніх дзён, але выказаная ўголос, яно абарвала плаўны ход іх, дало новы пабег, новы адростак: якбы здзівіўся былы загадчык раённага аддзела народнай асьветы Грыбанаў, калі-б пачуў гэтыя слова. Ён належаў да тых людзей, для якіх форма хавала змест, як дамавіна мёртвае цела, а простадлінейная фармальная логіка была адзіным рэчышчам, па якому маглі цячы, і мелі права цячы, іх думкі: прыскяпаўшыся да старой гісторыі з віцэдирэктарствам Івана Васільевіча ў царскай гімназіі, Грыбанаў рабіў яму ўсякія непрыемнасці, пісаў заявы, абвінавачваў у няшчырасці. Праўда, усё гэта скончылася тым, што Грыбанава выклікалі куды трэба і прапанавалі пакінуць Івана Васільевіча ў спакоі. Калісьці Іван Васільевіч балюча перажываваў гэту гісторыю. Але якімі міэрнымі здаюцца

яму зараз гэтыя сутычкі, калі ён успамінае іх праз прызму пражытага за гэты год. Іван Васільевіч расцалаў-бы, як самага блізкага прыяцеля, гэтага самага Грыбанава, калі-б спаткаўся з ім цяпер, абы толькі не бачыць ніколі больш у жыцці саладжавен'кай прылізанай морды «спадара» Перакруцькі, інспектара чатырох школ, якія акупанты «літасціва дазволілі» адчыніць у горадзе. Ды і якія гэта былі школы? Без падручнікаў, без дапаможнікаў, без души ў выкладанні, без мэты і перспектывы ў вучобе. Школы, дзе кафедра была Галгофай для сумленнага педагога, а дапытлівия, вострыя позіркі дзяцей вымагалі аднаго адказу: калі, нарэшце, загучаць тут тыя слова, тыя спевы, якія яшчэ, здаецца, не паспелі змоўкнуць у памяці і дзяцей і настаўнікаў? І «спадар» Перакруцька меў нахабнасць выклікаць Івана Васільевіча і прапанаваць яму дырэктарскую пасаду ў адной з гэтых школ!

— Мы ведаем, што з вамі нетактоўна абыходзіліся пры советах,—гугнява цягнуў Перакруцька, дастаючы з адмысловага партсігара добрую папяроску. Але мімаволі, прасачышы за рухам рукі «спадара», які паклаў патушаную запалку ў попельніцу, Іван Васільевіч падумаў, што добрая папяроса была такой-жай фікцыяй, як і ўся ўлада «спадароў»: у попельніцы ляжалі акуркі самакрутак з зялёнага самасаду. Відаць, добрыя папяросы выдаваліся «спадару» пад лік і толькі на выпадак, калі трэба «пусціць дым» у вочы наведвальніку.

— Большэвікі ўпікаюць нашу ўладу, нібыта яна дрэнна абыходзіцца з інтэлігенцыяй, з беларускай інтэлігенцыяй у прыватнасці...

Перад вачыма Івана Васільевіча прамільгнула машина, на якой немцы везлі вешаць заслужаную настаўніцу горада, а з ёй яшчэ некалькі знаёмых і незнёмых яму людзей. Няўважліва слухаючы Перакруцьку, ён думаш: ці ёсьць на свеце такая нахабная хлусня, якую чалавек не мог бы сказаць другому чалавеку ў вочы?

— Вы добры стары педагог,—цадзіў паміж тым Перакруцька,—вы беларус,—націнуў ён,—і мы хацелі-б, каб вы працавалі разам з намі... Вядома, мы маглі-б праста прызначыць вас, не пытаючыся вашай згоды, на падставе закона аб абавязковасці працы, але паважаючы вас, як старога чалавека...

— Не, пане Перакруцька,—глуха сказаў Іван Васіль-

евіч,—хаця я сапраўды стары, але быць анучай, якой нехта будзе выціраць уласны бруд, не жадаю.

— Як загадаеце гэта зразумець?

— А як сабе хочаце, толькі я ў школу не пайду ні дырэкторам, ні выкладчыкам... прынамсі да таго часу, пакуль не будзе адноўлена разбураная бомбамі мая старая школа. А на гэта ў вас ні ўлады, ні сродкаў, ні жадання не знайдзецца.

І не чакаючи больш ні пытанняў, ні адказу Перакруцкі, Іван Васільевіч вышаў з пакоя. Ісці дамоў у такім настроі яму не хацелася: навошта прыносіць лішнія беды Дар'і Іванаўне? Прыдзецца, вядома, сказаць ёй, але няхай лепш потым, калі ўсё некалькі ўляжацца ў сваёй душы, калі ападзе на дно балочая горач; тады ён прыдзе дамоў і раскажа... Прыдзе дамоў... Уласна кажучы, слова «дамоў» даўно згубіла сваю прывабную сілу для Івана Васільевіча і гаварылася па прывычцы: кватэра Івана Васільевіча згарэла разам са школай у часе першай нямецкай бамбёжкі, і ён з Дар'яй Іванаўнай засталіся жыць у tym сутарэнні, дзе хаваліся ў часе налёта. Іван Васільевіч сам таксік прымайстраваў у дзвёры невялічкае агенца на дзве шыбкі, склаў ляжаначку, прынёс выдраныя з-пад развалін школы перагарэлыя драбы ложка, дзве скрынкі з-пад снрадаў замест стала і дзве меншыя скрыначкі замест крэслай. Вось і ўся абстаноўка, якую набыў Іван Васільевіч пры немцах. Але нават не гэта знішчыла сэнс і прывабнасць слова «дамоў»,—іх зішчыў загад нямецкага каменданта, які забараняў жыхарам горада замыкаць дзвёры сваіх кватэр, каб любы нямецкі салдат у любы час дня і ночы мог зайсці і праверыць, ці няма ў кватэры пабочных асоб і чым займаюцца самі гаспадары кватэр.

Іван Васільевіч пайшоў да былога географа сваёй школы, які зараз служыў на нямецкім прадуктовым складзе. Прозвішча географа было некалькі дзіўным—Маўмыра, але яно цалкам падыходзіла да характеристыкі гэтага маўклівага чалавека. З ім можна было прасядзець і гадзіну і дзве і не пачуць ад яго ніводнага слова, ніводнага пытання. Івану Васільевічу зараз была патрэбна якраз такая кампанія: гаварыць яму не хацелася, а быць без людзей, аднаму, было цяжка. Дарэчы, да Маўмыры ў яго была адна спраўа: ён мог знаць, ці прыехаў з раёну іхні агульны былы вучань Ігнат Няхайчык, які служыў за шофера пры tym-

жа складзе. Выезджаючи ў раён, Няхайчык абяцаў нагледзець, дзе сяляне кінулі неперворонай былуу калгасную бульбу, і ўзяць з сабой туды жонку Маўмыры і Дар'ю Іванаўну. Там можна будзе, пакуль шофер справіцца, на- капаць які-небудзь мяшечак хоць паронак. Але Няхайчык яшчэ не прыезджаў, і адзінае, чым мог дапамагчы Маўмыра свайму таварышу, гэта абяцаць прынесці заўтра крыху павідла. Ён наскроб яго з бочак, якія яму загадалі памыць, але сёня вынесці са складу не мог: на варце стаяў самы злы нямецкі вахцёр; ён-бы выкінуў павідла на брук, але не даў чалавеку з'есці.

Знерваваны адтэрміноўкай і гэтага выйсця,—дома не было нават скарынкі,—галодны і злосны ішоў Іван Васільевіч дахаты, апусціўши сваю сівую галаву. І раптам ён спаткаў яшчэ аднаго свайго былога вучня—Тузава. Тузаў скончыў школу гадоў сем таму назад, пасля скончыў і інстытут. Будучы студэнтам, ён некалькі разоў заходзіў да свайго былога дырэктара на кватэру, скардзіўся на цяжкасці і заўсёды атрымліваў ці ту ю ці другую дапамогу. Праўда, Тузаў ніколі не быў блізкім Івану Васільевічу і вучыўся заўсёды на «пасрэдна», але заўсёды акуратна апрануты, ліслівы, ён умеў уцерціся ў давер'е к чалавеку, намацаць слабыя стрункі яго душы. У Івана Васільевіча такай стрункай была слава яго школы. І Тузаў карыстаўся гэтым: ён і ў очы і за очы, сярод сяброў і на сходах, рассыпаўся ў пахвалах і ўдзячнасці школе Івана Васільевіча, якая дапамагла яму, вясковаму хлопцу, стаць адукаваным чалавекам. Ён не спыніў сваіх пахвал школе і тады, калі ў Івана Васільевіча былі непараразуменні з Грыбанавым, і гэта было асабліва дорага Івану Васільевічу.

— Нічога,—казаў ён часта Дар'і Іванаўне,—Тузаў, разумеецца, пораху не вынайдзе, але чэсны сераднячок у работе таксама реч не апошняя.

Таму, спаткаўшы Тузава, Іван Васільевіч яму нават абрадаваўся. Яму падумалася, што злосны лёс, высыпаўшы сёня столькі непрыемнасцей на яго галаву, нарэшце, злітаваўся і хача ўвечары дае яму права ўзяць крышачку рэшты. Твар Тузава, калі ён спаткаў Івана Васільевіча, расцвіў усмешкай. Ён доўга і горача ціснуў яму руку, пытаўся пра здароўе, пра паважаную Дар'ю Іванаўну, шкадаваў, што ён раней не ведаў пра іх цяжкое жыццё, і, нарэшце, ледзь не сілком зацягнуў Івана Васільевіча да сябе на кватэру.

— Мы павінны памагаць адзін аднаму. Час цяпер, ведаеце, такі, што, калі не тримацца добра ганаўства, то і зусім загінуць можна. Бо нікому-ж да цябе справы німа. Кожны сам па сабе, на сваё сілы разлічвай. Вядома, вайна... агаленне інстынктаў і іншае... Але мы не забылі вядомую казку, як сыны разумнага башкі венік ламалі. Грудком, грудком трэба, дарагі мой дырэктару!

Тузаў жыў не адзін. Калі Іван Васільевіч зайдзе да яго, ён быў прыкра ўражаны вясёлай кампаніяй, якую застаў у кватэры Тузава. Тут былі хлопцы і дзяўчатаў ў рознастайных крыкліва-стракатых гарнітурах, з высока ўзбітымі чубамі.

— У мяне ёсьць і другая кватэра, цішэйшая,—шапнуў ён Івану Васільевічу,—у адной маёй добраі знаёмай. Разумееце, на ўсікі выпадак... Ды як вам вядома, я не вялікі прыхільнік шуму. Там, так сказаць, галоўная, патайная база, а тут легальная кватэра.

І ён прадставіў Івану Васільевічу свайго сакватэрніка:

— Рудэнка, мой добры сябра...

— І дырэктар тэатра,—дадаў той, паціскаючы руку Івану Васільевічу. Відаць, ён быў упершыню на такой важнай пасадзе і яшчэ не нацешыўся з яе, хача тэатр яго, як даводзілася чуць Івану Васільевічу, быў нейкай мешанай паміж эстраднай трупай рэстарана і аматарскім драматычным гуртком.

— А гэта мой стары настаўнік, Іван Васільевіч. Прашу любіць і жалаваць.

Рудэнка зараз-жа пацікавіўся, ці не выкладае ён німецкую мову.

— Мне трэба было-б перакласі на німецкую мову маю новую п'есу. Я прасіў гэта зрабіць адну старую ведзьму, якая служыць перакладчыцай ва управе, але яна адмовілася. Кажа,—не маю часу!

Актарка з намазанымі губамі і асабліва зухавата ўзбітым чубам засміялася:

— Навошта ты пачынаеш новае знаёмства са старой маны? Яна кінула табе ў морду тваю п'есу і сказала, што не хоча брудзіць сваё руки аб гэта трывненне сівой каўбалі.

Рудэнка рэзка павярнуўся да яе і паглядзеў на яе вачыма ўдава:

— Калі я яшчэ раз пачую такое слова, ты палічыш сваім задам сходкі ганку ў тэатры, фрэйлен Яроцкая.

— Заўтра-ж ты будзеш хадзіць, як цюцька, за лейтэнантам Шмідтам, перапрашаючы яго за гэтую абразу!—узгарэлася акторка.

— Панове, панове,—прымірэнча развёў рукамі Тузаў:— ці не можна-б на сёння, хаяць-б з-за павагі да чужога чалавека, спыніць вашы штодзённыя тэатральныя згрызоты? Не трэба быць павукамі ў банды. У вас ёсьць больш пачэсная работа—аднавіць наша святое мастацтва. У гонар яго мы з маім паважаным сакватэрнікам парашылі сёння зрабіць сямейную вечарыну. На жаль, той, за кім я хадзіў, не будзе: яго тэрмінова паклікалі да каменданта. Але нічога, яго месца за нашым сталом зойме паважаны Іван Васільевіч. Прашу!

І Тузаў тэатральным гэстам расчыніў дзвёры ў суседні пакой, уздоўж Івана Васільевіча пад локаць і праpusciў яго наперад. За імі пацягнулася астатнія. У гэтым пакой быў накрыт стол. На ім стаяла некалькі пляшак з віном, гарэлкай і самагонам, на талерках было пакрышана сала, каўбасы, стаялі банкі з кансервамі, міска з квашанай капустай.

— Прашу, прашу, Іван Васільевіч,—завіхаўся Тузаў калі свайго былога дырэктара. Яму, відавочна, было прыемна так «бліснуць» раскошай свайго жыцця перад сваім нечаканым госцем. Ён пасадзіў Івана Васільевіча на старшынскае месца і сам наліў яму першаму бакал віна.

Іван Васільевіч амаль нічога не ёў з учаращняга дня. У яго злёгку кружылася галава. Ён мімаволі з асалодаю ўдыхаў пах яды і тонкі, ледзь улоўны водар віна. Яму адразу не спадабалася кампанія, у якую ён трапіў: маладыя людзі, раптам згубіўшыя прывычную апеку школьніх арганізацый, сям'і, грамадства, былі жорстка пакалечаны вайной, тленным дыханнем чужога варожага света. Тым больш непатрэбны перад імі здаўся яму доўгі тост за яго здароўе, які распачаў Тузаў. Ен амаль не слухаў Тузава і пакутліва думаў, як магло здарыцца, што вось гэтая групка моладзі магла адшчапіцца ад народа, так лёгка перашагнуць рубікон здрады і з заплюшчанымі вачымі ісці ў бяздонную прорву, у якую павёў яе подлы, каварны вораг? Віна яе была для яго відавочна, хаяць глыбіні яе ён яшчэ не паспеў уяўіць. Але яго, як настаўніка, мучыла іншаго яны, у руکі якіх народ даў вялікую, пачэсную і адказ-

ную справу выхавання маладога пакалення, не даглядзелі, не ўлічылі, што магла здарыцца такая прыкрасць? Жаданне асэнсаваць гэта разам з галоднай млявасцю было адной з прычын, якія паралізавалі ўзникшае было жаданне адразу павярнуцца і выйсці. Затрымала яшчэ тая цёплая ветлівасць і чалавечая шчырасць, з якой спаткаў яго Тузай. Івану Васільевічу не хацелася рабіць непрыемнасці чалавеку, які, як і ён сам, мог выпадкова трапіць у гэтую «банку з павукамі». Але чым далей гаварыў Тузай, тым больш праяснялася ў галаве Івана Васільевіча, страчаныя сілы паступова вярталіся да яго, і рука, якая трymала бакал, апускалася ўсё ніжэй і ніжэй, пакуль не паставіла бакал на талерку. Гэта было якраз тады, калі Тузай з асаблівым замілаваннем пачаў расхвалъваць сваіх новых гаспадароў—немцаў: яны, і толькі яны змаглі ацаніць рэдкія здольнасці яго, Тузава, і шмат каго з тых, якія абязцалі старанна працаўваць разам з імі. Яны, і толькі яны, маглі выклікаць да жыцця і стварыць спрыяльныя ўмовы для развою прыватнай ініцыятывы...

— Падлюга!—вырвалася ў Івана Васільевіча, і вочы яго бліснулі гневам.

— Падлюга! Раб!—яшчэ раз паўтарыў Іван Васільевіч.— Я цябе гэтamu ў сваёй школе не вучыў. Я не вучыў пра-  
даваць радзіму ворагу. Я вучыў любіць яе, а калі трэба,  
дык і памерці за яе. Яна цябе, падлюгу, выніаньчыла, вы-  
карміла, навучыла; за яе мазольны грош ты інстытут скон-  
чыў. Без совецкай улады ты-б свінням хвасты круціў,  
пакуль і не здох-бы. Дык чым-жа ты плаціш ёй за яе дабро,  
за яе клопаты? Мне сорамна, што ты быў май вучнем!

Іван Васільевіч адштурхнуў ад сябе талерку з пастаў-  
леным на ёй бакалам. Бакал перакуліўся, віно крывавай пля-  
май пырснула на белы абрус.

— Ты стаў юдам свайго народа!

Іван Васільевіч падняўся з застолля, і ніхто не пасмеў  
ні спыніць яго, ні пераціць яго грознай прамовы.

— Цяпер ты можаш ісці да сваіх гаспадароў і заявіць  
ім на мяне. Але не забудзесь сказаць ім, што сказаў табе  
твой стары настаўнік: «Прадажная шкура нікому не можа  
быць апрышчам, ды і ёй адно апрышча—шыбеніца!»

... Пра ўсё гэта ўспамінаў Іван Васільевіч за тыя чаты-  
ры кілометры, якія прышлося праісці яму з Дар'яй Іванаўнай  
да горада. Халодны, калючы вецер не сціхаў ні на хвіліну,  
шамацеў па выбітамі капытамі жывёлы іржэўю, прымушаў

прыціскаца да зямлі ўпарты-зялёны пырнік і прыдарожны трывутнік, гнаў у свет сарванае жоўтае лісце лазы і крушыны. Але ад думак, ад паднятага імі абурэння Івану Васільевічу нават горача зрабілася, у ім паступова знікаў востры боль і сорам за сваё сённешнje жабрацтва.

— Я не мог зрабіць інакш, Дар'я Іванаўна! — нарэшце, сказаў ён жонцы, нібы ўсе яго думкі былі размовай з ёю.

— І правільна зрабіў, Іван Васільевіч! — адказала Дар'я Іванаўна. — Памерці чэсным чалавекам лягчэй, чым жыць нячэсным...

Старыя ўхаходзілі ў горад.

Яшчэ за іх маладой памяццю горад пачынаўся не тут, а далей, кілометры за два, за два з паловаю адсюль, і значна ніжэй, каля самай ракі. Тут на гары была толькі развілка трох буйных старажытных шляхоў, якія лучылі горад з усходам. Гэта развілка і зараз ёсьць, і шляхі-гасцінцы ёсьць, пашираныя, выраўненыя, выбрукаваныя, нават асфальтам залітыя за час совецкай улады. Толькі зараз, адцінкі недзе далёка мечам вайны, спаралізаваныя гроздымі загадамі аб спыненні ўсякага руху, яны нікога і ні з кім не лучаць. Яны — абрубкі гістарычных рук горада, працягнутыя к усходу з нямой мальбой аб дапамозе, аб ратунку з няволі.

Развілка гасцінцаў, наколькі служа памяць нарада, завецца «Тры карчмы». Іван Васільевіч і зараз добра ўяўляе себе знешні выгляд трох, старынай будоўлі, драўляных карчмаў, якія сапраўды стаялі яшчэ год дваццаць таму назад на гэтай развілцы, уяўляе вясёлы тлум сялянскіх вазоў раніцой і пры раз'ездзе з кірмашу, калі кожны гаспадар, ад'ехаўшыся ад горада і падрахаваўшы свой продаж і куплю, лічыў святым авязкам поўпляшкай добрай гарэлкі памянуць хто ўдачу, хто няўдачу мінуўшага базарнага дня. Стаяць-бы гэтым старасвецкім карчмам на гары, на віду ў горада яшчэ можа сто год, абрастасць-бы ім бярвеннымі клецямі і каменнымі складамі, перахватваючы ў сялян — на правах першага шчаслівага торгу — пяньку, лён, збожжа і жывыя птушыны тавар, калі-б не вырвалася жыццё з старога рэчышча чвэртку века таму назад і не пайшло інакшымі, шырэйшымі, совецкімі шляхамі. Вось тады горад, як казачны маладзец, што сіднем сядзеў, — і не трыванца лет і тры гады, а тройчы па трыста трыванца тры гады, — пачаў расці, разбудоўвацца, дацягнуўся широкай асфальтаванай, абсаджанай маладымі каштанамі, асветленай

электрычнасцю вуліцай аж да трох карчмаў, паціхен'ку зняў іх з гары, паставіў на іх месцы прасторныя, светлыя карпусы завода, узнес, як помнік сваёй сіле і славе, на самай вяршыні гары высачэзную- цагляную трубу ў некалькі чалавецкіх абхватаў... Але тое, што зрабіў культурны совецкі чалавек, разбілі нямецкія вандалы. Напалову збітая снарадамі труба тырчыць недарэчным абсмаленым пнём над дзіравымі каробкамі былых карпусоў былога завода, выгарэшыя знізу даверху дамы абапал вуліцы глядзяць мёртвымі зрачкамі, колеру хмарнага восеніскага неба, якое відно скроль у пустых праёмах акон, на насцярожаны рух на ўсход цяжкіх нямецкіх машын, крытых брэзентавымі будамі, на груды бітай цэглы і перакрученых у пякельнай гарачыні пажара таўравых бэлек, на паламаныя знявецянія танкамі каштаны, на адзінокія, нясмелыя фігуры змарнелых жанчын, старых і дзяцей з жабрацкімі торбачкамі за плячыма. Крапіва, дзядоўнік і лебяды паспелі завалодати дварамі і самімі руінамі, некаторыя з іх прымасціліся на сценах, на карнізах, на падаконніках, і халодны сівер, ныраючы ў праёмы акон і дзвірэй, пазваньваючы там-сям зачапіўшайся бляхай, бязліласна круціць іх яркую, на фоне вылізанай языкамі агню чырвонай цэглы сцен, позніюю восеньскую зеляніну. Усюды глуш і запусценне. Рэдка, рэдка дзе па зарасніках пустазелля, наўпрост праз дамы, праз згарэшыя дзвёры, іракладзены папярэчныя сцяжынкі з другіх такіх-жа разбураных, вуліц, каб не абыходзіць лішніх кварталаў. Адной такой сцяжынкай, каб не кратати балочымі ўспамінамі сэрца, ідуучы міма сваёй разбуранай школы, якая стаяла ў канцы новай вуліцы, дзе пачынаўся ўжо стары горад, Іван Васільевіч з жонкай перайшлі на другую вуліцу. Там ім кінуўся ў очы натоўп, поўкілометравая чарга калія вадаразборнай калонкі: у горадзе нехапала нават вады. Натоўп, у поўголаса лаючы немцаў, цярплюча чакаў, пакуль два Швейкі напаўнялі пузатую кадушку на калесіках, у якую быў запрэжан худы, абларпаны палонны. Убачыўши Івана Васільевіча, ад натоўпу адлучыўся чалавек з невялічкай бляшанкай у руках і пайшоў ім наусстрач. Гэта быў Маўмыра.

— Я вас тут гадзіны дзве як пільнью. Баяўся ўжо, што пойдзеце другой дарогай, аж якраз — не. Ну, дзякую богу!.. Справа ў тым, што вам не выпадае ісці дадому: у вас арудуюць нямецкія жандармы. Я нёс абяцанае павідла і ледзь не ўліп. Добра, хлапчына нейкі папярэдзіў, убачыў-

шы, што я заварачваю ў ваш двор. Дык пойдзем да мяне, ці што? Жонкі, праўда, дома няма, таксама ў вёску пайшла....

Не пытаючыся нічога, Іван Васільевіч з жонкаю прайшлі ўпоперак яшчэ некалькі кварталаў і вышлі бліжэй да чыгункі. Там нейкім дзівам уцалела цэлая вуліца з драўлянымі хаткамі паміж садоў і агародаў. У прасветах паміж дрэвамі быў відаць чыгуначны насып, скрэзъ абароджаны калочым дротам у некалькі калоў і абстаўлены праз кожныя сто кроакаў дзотамі са старых шпал, між якімі была тоўстым слоем насыпана зямля.

Кватараўаў Маўмыра ў старога чыгуначніка. Праўда, зараз ён на чыгунцы не служыў, нават не мог без злосці чуць паравознага гудка, але форму чыгуначніка захоўваў у поўнай спраўнасці. «Яшчэ спатрэбіцца, — казаў ён, — калі гэтая навалац выдахнে». Чыгуначнік ласкава прыняў Івана Васільевіча і Дар'ю Іванаўну, пераўступіў ім сваю каморку, падпаліў у печы, каб зварыць бульбы. На гарачую бульбу зайшоў яшчэ адзін госць — Ігнат Няхайчык. Ён уважліва выслухаў свайго былога дырэктара, вылайў хоць за вочы Перакруцьку і Тузава.

— Ну, што-ж? Петлі яны сабе нарыйтавалі, некалі зашморгнуцца. А наша жыццё абыдзеннае: пражыву дзень і дзякую богу. Аб заўтрашнім дні яшчэ калі-ні-калі падумаш, а пра пазаўтрашні і думаць не хочацца. Але пра вас, Іван Васільевіч, мы падумаем. Я прывёз тое-сёе з раёну, некалькі дзён можна будзе пражыць. А калі выгарыць у мяне адна справа з медыкаментамі, паедзем мы з вамі, Іван Васільевіч, у госці яшчэ да аднаго вашага вучня, Кажамякіна Косціка помніце? Ён пасля ў медычным інстытуце вучыўся...

— Помню, добра помню! А дзе ён цяпер?

— У Вясёлым Бродзе, млынаром стаў. Праўда, млынок яго такі, што сварлівая бабка магла-б, паднаціснуўшы, у рэчку скуліць, але жыве нядрэнна і вас з Дар'яй Іванаўнай прытуліць на нейкі час.

Іван Васільевіч пасля ўсяго перажытага за гэтыя два дні быў у паніканым настроі і выказаў думку, што можа Кажамякіну будзе непрыемна яго гасціванне. Няхайчыку захацелася ўзняць яго настрой, падбадзёрыць свайго старога настаўніка. Ён усміхнуўся і паклаў руку на плячу Івана Васільевіча.

— Не гаруйце, іван Васільевіч! Вы захавалі чыстае сэрца, і совецкая ўлада гэта ацэніць. Што-ж? Паедзем шукаць сваёй совецкай улады.

І адказваючы на запытальны позірк Івана Васільевіча, ён дадаў: — Вось вам здаецца, — служу я ў немцаў шоферам... Трасцу-б я служыў ім, каб не было з таго карысці совецкай уладзе. Я ёй служу, а не немцам. Адной паперы я тон дзесяць з горада перабавіў у лес на партызанская лістоўкі, хлеба машын дваццаць з розных млыноў туды-ж завёз. Махоркі, мыла тут купіш, а там скінеш дзе трэба, дарогу разведаеш там, дзе звычайны разведчык галавой наложа... Ды ці мала што... Цяпер пра медыкаменты клапачуся. Спіце спакойна сённешнюю ноч, раніца за вечар мудрэйшая.

Праз два дні Іван Васільевіч з Дар'яй Іванаўнай на грузавой машине выехалі з герада. Яны ляжалі прыкрытыя брэзентам паміж двумя бочкамі і скрыніяй, у якой былі запакованы медыкаменты. Німецкі патруль у канцы горада праверыў пропуск Няхайчыка і, пагнаў-ныся за тэбрай папяроскай, якой пачаставаў яго шофер, нават і вокам не кінуў на пустую тару ў машыне: што-ж яшчэ везці шоферу прадуктовага склада, як не тару?

Ад'ехаўшыся кілометраў з дзесяць ад горада, Нехайчык з'ехаў з дарогі крыху ўбок, за бярэзнячак, і сказаў старым вылазіць з-пад брэзенту, дзе яны ляжалі на мяшках: далей яны могуць ехаць прасёлкавай дарогай, а покуль што можна размяць ногі, паходзіць.

— Ну як, Іван Васільевіч? Як чуецеся?

— Нібы кавалачак вольнай совецкай зямлі пад нагамі намацаў,—усміхнуўся Іван Васільевіч. А пасля спахмурнеў,— А як вы думаеце, Ігнат Іgnатавіч, ці прымуць мяне ў партызанскі атрад? Я чую, што там прымаюць толькі тады, калі з сабой зброю прыносіш.

— Нічога, Іван Васільевіч, нават калі-б хто надумаўся і такую ўмову вам паставіць, то вас любы атрад з радасцю прыме: у бочцы патроны, яны толькі зверху цукеркамі прысыпаны. А ў другой—пяць аўтаматаў за маё шанаванне, як гэта кажацца. Ды вам пра гэта клапаціца не трэба: там вальных вучняў чалавек з сотню знайдзене,—гэта-ж наша Мінская зона.

— Самалёт недзе ідзе,—сказала Дар'я Іванаўна.

Няхайчык прыслухаўся і, светла ўсміхаячыся, паказаў рукой у неба.

— Ну вось, у добры час выехалі! Паслухайце, гэта Вялі-  
кая совецкая зямля, гэта Радзіма вам прывітанне прыносіць.  
Бачыце?

Іван Васільевіч і Дар'я Іванаўна захіллі далонямі вочы ад  
сонца і пачалі ўглядатца, шукаючы па гуку, дзе мог быць  
самалёт. Неба сёння было празрыстым і высокім. Невялікія  
белыя хмурынкі ціха плылі срэбранымі купкамі з захада на  
ўсход, а насустрач ім, вышэй іх, ішоў ледзь прыкметны срэб-  
ракрылы совецкі разведчык. Роўны, высокага тону гук яго,  
такі непадобны на перарывістае выцё нямецкіх самалётаў,  
раздаваўся ў крыштальна чыстым паднябесі, як цудоўная,  
даўно нячутая музыка. Неба, на якое адвыклі совецкія людзі  
ў палоне глядзець, каб не бачыць у ім фашистыкі сцервят-  
нікаў, зноў стала блізкім, родным і любым. Старыя вынялі  
хусцінкі і ўзмахнулі імі, а на вачах у абодвух блішчэлі ра-  
дасныя светлыя слёзы.

Масква. Каstryчнік, 1943 г.



## НА ХУТАРЫ

Вестка пра тое, што пачалася вайна, дайшла на хутар Пушчанка са значным спазненнем. Ды гэта і не дзіва: хутар стаяў зусім наводшыбе, далёка ад дарог і паселішчаў, за лесам, калія вельмі звілістай, з вірамі і перакатамі, рэчкі, якая аддзяляла яго ад узгорыстага, перарэзанага равамі гарадскага поля. Жыла на хутары аднаасобніца Ганна. Сын яе Васіль не здолеў перамагчы ўпарты матчын харктар і пайшоў у калгас адзін, забраўшы, вядома, з сабой і зямлю, апроч прысялібнага ўчастка. А Ганна засталася адна. Яна наадрэз адмовілася, калі ішло сцягванне хутароў, перавезці свае будынкі ў вёску, не хацела знацца з калгаснікамі-вяскоўцамі нават тады, калі яны паяўляліся на хутары—вясной на сяўбу, а пад восень на жніво і ўборку цяпер ужо іхняга, калгаснага поля. Шмат каго з іх яна лічыла віноўнымі ў тым, што ўгаварылі яе Васіля адыйсці ад яе, што яе хутарское жыцце скруцілася і пайшло не так, як ёй яно марылася, калі яна выходзіла замуж за багатага хутараніна. Праўда, круціцца і церціся яно пачало яшчэ да калгаса і нават да рэвалюцыі. Калі яна выходзіла замуж, муж яе жыў непадзельна з дзядзькам, старым халасцяком, чалавекам мядзведзевай сілы і кругота, прыжымістага харктару. Яна не ўжылася з ім, патрабавала раздзелу. Дзядзька раздзелу не даў, а тым часам на злосць пляменніку сам ажаніўся. Жонку ўзяў маладую, кругадушную. Яна, калі верыць людской гаворцы, збяёдала і дзядзьку і пляменніка,—яны неяк хутка адзін за адным паўміралі,—выдзеліла Ганну з малым Васілем на падзол і падлесіцу, узяла сабе прымака. Жыццё ў яе не ладзілася з-за яе пустога харктару, tym больш, што надышла рэвалюцыя, і яна недзе з'ехала. Ганна-ж зубамі трymалася хутара, сама арала, сама касіла,—ну, вядома, і людзей наймала,—усё хацела, каб яе Васілю хутар дастаўся, як ля-

лечка. А тут калектывізацыя! Спачатку яна не баялася: абайдзе яе хутар калгас стараной, як усе добрыя людзі абыходзілі. Але відаць Васілю самому абрыйда з малых дзён, як адзінокаму валу ў ярме, і дзень і ноць, не знаючы ні сну, ні адпачынку, цягнуць цяжкі хутаранскі воз. Пачаў ён усё часцей і часцей у калгас наведвацца, з вясковай моладдзю сябраваць, а пасля і зусім ад яе адышоў, у калгас уступіў. Засталася яна адна, толькі думак пра хутар не кінула. Яна пільна сачыла за калгаснымі плугарамі, каб ніводнага вяршка не зааралі яе сядзібнай зямлі, цягала ношкамі з лесу мох і мінулагоднія ліске, каб больш гною было, перакрыла хлеў і пуньку, ва ўзорным парадку трымала двор і хату. Ёй думалася, што можа некалі хутары зноў адновяцца, і тады Васіль будзе ўдзячны ёй, што захавала яна яму хутар яго дзядоў і прадзедаў. Пра гэта думала яна і ў тую раніцу, навязваючы карову на прыгуменні, калі пачула раптам, як у шасці кілометрах ад хутара, каля горада, зараўлі гарматы, засакатаў кулямёт. Спачатку яна палічыла гэта за звычайную вайсковую вучобу: каля гарадка часта практиковаліся ў стральбе і пехацінцы, і артылерыя. Але праз некалькі хвілін яна пачула адказныя глухія стрэлы з таго боку Бярозы, а галоўнае, улавіла вухам харктэрны посвіст снарада, знаёмы ёй яшчэ з тых часоў, калі іхні хутар быў паміж совецкім і польскім фронтам год дваццаць таму назад. Як і тады, снарады з посвістам праляталі правей хутара і рваліся недзе поблізу, не інакш як у вёсцы. Гэта занепакоіла Ганну. Яна завяла карову ў пуньку, дастала з-за кулёў у падстрэшку касу, адкасіла ёй тут-же на гумне травы, укінула траву ў пяхцер, як сена зімой, павесіла каля каровы на круку, каб, перабіраючы, не глуміла лішне, не таптала пад ногі, запёрла пуньку на замок і стала пад страхой, прыслухоўваючыся да кананады, да нервовага захлебвання кулямётаў. Зусім відавочна, што гэта была вайна, але з кім, і чаму яна так раптам сюды прысунулася, Ганна не ведала. Яна неяк зразу адчула сваю адзіноту, ёй стала страшна, захацелася пайсці, адшукаць хаця-б яшчэ аднаго чалавека, хаця-б дзіцянё якое,—усё-б смялей стала... Але кідаць хутар у такі час не выпадала: багі яго ведаюць, што можа здарыцца? За Васіля яна неяк адразу не непакоілася: Васіль ў вёсцы не было, ён ужо з месяц як працаваў кілометраў дванаццаць адсюль на пабудове аэрадрома. Так і прастаяла і прахадзіла яна той дзень па двару, па прыгуменню, то беручыся за тую ці іншую работу, то зноў кідаючы яе, у поўным няведанні, што робіцца на свеце.

Толькі пад вечар па кустою паўз рэчкі да яе з лесу прышла жанчына з двумя дзецьмі і высыпала перад ёй навіны, як гарох з рэшата. Ганна даведалася, што гэта вайна з немцамі, што пачалася яна можа дзён дзесяць таму назад; што немцы забралі тую палову горада, што на той бок Бярозы, і б'юцца за гэтую; што наша войска тут малое, а немец пішчом лезе, і яго тут—як гразі; што сёння раніцой немец абстраляў вёску, разбіў ушчэнт хату брыгадзіра, забіў яго самога, парапіў жонку; што дзеці (гэта яго дзеці) выратаваліся тым, што ў гэты час якраз маці паслала іх выгнаць цялушки к пастуху, што сяляне выбраліся ў лес з усім скарбам і жывёлаю...

Ганна, ашаломленая і разгубленая, слухала гэтых наўіны, а на языку ў яе свярбела пытанне пра Васіля. Нарэшце, яна не вытрымала, перапыніла гаворку і спыталася:

— Можа пра Васіля майго хто чуў дзе?

— А няўжо ты яшчэ не ведаеш?—здзівілася жанчына і гэтым адразу напалохала Ганну.—Табе яшчэ ніхто не перадаў?

— А што?

— Твой Васіль яшчэ тыдзень таму назад прости з аэрадрома ў войска пайшоў. У вёску яны з майм заскочылі, разам-жа працавалі на аэрадроме, я ім перамяніцца дала, па пары чистай бялізны ў сумкі паклала, хлеба, сала адрезала. Шкадаваў вельмі Васіль, што не можа да цябе забегчы развітаца: іхняя часць да поўдня павінна была ў горадзе сфарміравацца і пайсці на выручку Мінску. Я сама чула, як ён брыгадзіру наказваў. «Перадай маці, што вярнуся толькі тады, калі Гітлера выганім. А калі трэба ёй што будзе, дык вы тут ёй усім калгасам падсобіце».

У сэрцы Ганны пачала была ўзнімацца ціхая крыўда на сына, што не заскочыў, каб развітаца, іducы можа і на смерць, але крыўда хутка апала: яна ведала, адчувала душой, што для Васіля, не гледзячы на тое, што яна не пайшла за ім у калгас, яна заставалася самым блізкім чалавекам на свеце. Ён не страціў да яе павагі і сыноўняга паслушанства ў жыццёвых дробязях, а на большае яна і не спакушалася. І калі ён не заскочыў на хутар, значыць, інакш немагчыма было, не было часу на ўлаштаванне ўласных спраў: трэба было адбівацца ад ворага.

Болей Ганна ўжо, хаця і слухала жанчыну, але нічога не чула. Не чула нават того, што ўразіла ўсю вёску і што нейкім чынам і да яе датыкалася: у тую-ж раніцу ў вёсцы з'явіўся рыжы Цімох, сын той самай цёткі, якая аддзяляла Ган-

ну на хутары. Ён таксама, як і Васіль, і яшчэ раней за Васілем пайшоў у калгас, але пракраўся, быў асуджан, адбыў ці не адбыў кару, толькі як з неба зваліўся ў гэтую раніцу. Ганна машинальна адказвала на пытанні, упадад ці неўпапад падтаквала, машинальна накарміла брыгадзіравых сірот, дала ім малака і хлеба з сабой у лес (пакінуць іх на хутары жанчына не захацела, ды і самі яны не згадзіліся), а пра Цімоха нават не перапытала,—адкуль ён і дзе абсталяваўся,—усе Ганніны думкі былі заняты Васілем. Дзе ён зараз? Ці жывы хаця? Ці не трапіў, барані божа, у палон?

І як толькі немцы прарваліся далей, Ганна амаль штодня пачала хадзіць у горад. Яна прывязвала карову каля пунькі, закручвала ў хусцінку акраец хлеба, драбок солі, кавалачак сала ці пару адвараных яек, замыкала хату і двор і ішла ледзь не досвіткам уздоўж ракі аж да горада. Там яна ўпартая хадзіла па вуліцах, ледзь не бягом бегла да кожнай групы палонных, якіх гналі немцы, прагна ўглядзілася ў счарнелья, як зямля, твары чырвонаармейцаў, плакала—ад вялікага матчынага болю і чалавечай жаласці — над іх пакутамі і, выбраўшы хвіліну, калі канвойная завароняцца, худен'ка кідала свой клуначак у рукі якому-небудзь палоннаму, які хоць чым-небудзь нагадваў ёй яе Васіля. Два разы яе за гэта прыблізілі прыкладам німецкія канваіры, а адзін раз на яе вачах яны застрэлілі жанчыну, якая кінула свой клуначак з хлебам у рукі чырвонаармейцу, не могшаму ісці ад слабасці, і тут-же застрэлілі і чырвонаармейца. Тады Ганна пачала хадзіць аж за Бярозу, к вакзалу, дзе ў разбітай школе немцы зрабілі перасыльны пункт і лагер ваеннопалонных. Цэлымі гадзінамі, і ў спеку і ў дождж, стаяла яна, схіліўшыся за ўугал хаты насупроць лагера, цераз дарогу (бліжэй падъходзіць нельга было: часавыя стралілі) і ўсё ўзіралася ў кожнага палоннага, якога яна магла толькі бачыць. Стаяць там было нязносна балюча: крыкі палонных, якіх без дай-причыны, праста так, дзеля застрашання, білі немцы гумавымі батамі, прыкладамі, енкі параненых, кульямётныя чэргі па вокнах, галодныя вочы на схудальных да немагчымасці тварах,—усё гэта жыўцом з'ядала сэрца, рвала яго на часткі, прымушала Ганну зрывашца з месца і зноў варочацца на яго, і не стаяць, а тупаць і тупаць, нібы пад нагамі ў яе было гарачае вугалле. Гэта пякельная пакута цягнулася можа з тыдзень, Ганна ўчарнела ўся, шокі яе запалі, нос заастрыўся і вытаркнуўся. Знаёмыя жанчыны з вёскі, якія таксама прыходзілі ў горад праведаць, ці не пачуюць што-

небудзь пра сваіх мужыкоў, перасталі пазнаваць яе,—да таго яна змянілася. Яна і сама адчувала, што доўга так не вытрымае, але не ісці не магла: а можа яе Васіль пакутуе за гэтым калючым дротам, можа гэта яго б'юць праклятыя немцы? Нарэшце нехта даў ёй разумную параду і назаўтра раніцой, ні свет, ні зара, яна сядзела у горадзе на прыступках ганку папоўскага дома, чакаючы, пакуль праснецца бацюшка. У руках яна трymала завернуты ў чысты шматок палатна скрутак здору, а калі яе ног з лучыннага кошыка выторквалі свае чубатыя, зязюлістая галовы дзве курыцы. Калі бацюшка праснуўся і вышаў на ганак з вядром у руках, каб прынесці вады, яна ўскочыла, паздароўкалася, пацалавала ў руку, узяла з яго рук вядро, торкнула яму ў руці скрутак і курэй з кашолкай, сама сходзіла за вадой. Кланяючыся да зямлі, яна прасіла бацюшку праверыць, ці няма ў лагеры яе Васіля. Бацюшка падумаў, памыліў губамі, паглядзеў на зязюлістых Ганніных курэй, якія распраўлялі развязаныя і, відаць, замлеўшыя ногі, і сказаў, што ён паспрабуе.

— Толькі сама ты ведаеш, перакладчыка каменданта вага прасіць трэба будзе, дык і яму і каменданту па дзесятку яек, ці што, прынесці прыдзецца...

— Я заскочу на Андрэйскую вуліцу да знаёмай, пазычу і прынясь зараз-жা.

— Ну, добра, аддасі матушцы, скажаш: для перакладчыка. Да яе жонка яго ходзіць... Можа што і выйдзе. Наведайся заўтра, пасля паўдня. Ідзі з мірам.

Назаўтра, стоячы на сваім звычайнім месцы, Ганна сама бачыла, як бацюшка з перакладчыкам прыезджалі ў лагер з нейкай паперкай ад каменданта, праглядалі спісы палонных, а пад вечар бацюшка заспакоіў Ганну, што Васіль ў лагеры няма.

З души і думак Ганны як камень цяжкі зваліўся. Яна перастала хадзіць у горад, і занялася сваёй крыху запущчай за гэтыя дні гаспадаркай. І зноў патроху ў яе сэрца пачала ўяданца думка аб аднаўленні хутара. Яна сходзіла ў воласць, ёй далі паперку, што яна мае права жаць тое, што насеняна на яе зямлі. Сяляне, памятаючы добрую работу Васіля, таксама не супярэчылі. І вось тады, калі яна, як мурашка, пачала працаваць адна на полі, хутар зноў авалодаў усёй яе істотай, усімі яе помысламі. Яна некалькі разоў давала на дзень, на два прытулак чырвонаармейцам, якія ляснымі сцежкамі выходзілі з акружэння ці ішлі з палону, карміла іх, раздала ўсю старую мужаву адзежу, каб яны

маглі пераапрануца ў сялянскае, а яны ў падзяку ёй скасілі луг і паплавы, знасілі сена ў пуньку, падправілі азярод. У кожнага з іх яна пыталася пра Васіля, але ніхто не мог ёй нічога сказаць, бо яна не ведала нават, да якой ён часці быў прыпісан.

А тым часам над Ганнай навісла новая бяда. Старастам вёскі, да якой быў прыпісан хутар, немцы прызначылі рыжага Цімоха. Не паспела Ганна жыта зжаць, як ён, выцягнуўшы аднекуль стары раздзельны план Ганнінай цёткі, з'явіўся на хутар з каморнікам і adrэзаў сабе свой стары надзел, прыхапіўшы за адно і Ганніна канаплянішча. Жжатае жыта ён падзяліў снапамі, пакінуўшы Ганне столькі, што ёй мала магло застасца пасля здачы падатку. Вядома, свая рука — уладыка. Ганна начала даходзіць прауды, але яе ніхто і слухаць не хацеў. Варочаючыся аднойчы з такой бескарыснай паходкі, яна спаткала Цімоха, які ехаў з хутара. Той стрымаў рыжую, як сам, жаробку, узятую з калгаса, і сказаў Ганне, не вітаючыся:

— Ведаеш што, старая? Калі ты будзеш цягацца ды плявугаць, — праз дзень і сама будзеш парыць косці ў зямлі і ад хаты тваёй пэтлахаў не застанецца. Ці-ж я не бачу, што ты на хутары чырвонаармейцаў хаваеш? Можа нават і сына... Як скажу немцам... Чуеш?

— Чую... Толькі каб ты так сцежку гэтую бачыў, як я сына бачу, і каб твае дзеци так па свеце хадзілі, як ён тут ходзіць...

— А мне да гэтага справы няма, ходзіць ён тут ці поўзае. А калі яшчэ хоць адзін раз убачу ў цябе на хутары палоннага, то сцежкі ўжо тут не ўбачыш ты, а не я!

Ён выцяў дубцом рыжую жаробку і падаўся ў сяло, не развітваючыся. З таго часу Ганна перастала пускаць у хату палонных. Яна спяшаючыся выносіла ім па лусце хлеба, па некалькі бульбін, солі, цыбулі, часамі па шклянцы малака і прасіла хутчэй сыходзіць з хутара, спасылаючыся на старасты пагрозы. Раней-бы яна гэтага не зрабіла. Больш того, калі-б яна пачула, што нехта не пусціў у хату скалелага дарожнага чалавека, яна-б першая асудзіла такога чалавека. Але зараз гора было столькі, так націскала яно з усіх бакоў, што людзі неяк абабіліся, пачарсцвелі, і яе сэрца таксама пачарсцвела, а над усімі думкамі і пачуццямі стала браць верх адно: захаваць хутар для сына. І так яна не дружыла з людзьмі, а пасля з'яўлення на хутар старасты, увесь свет для яе стаў чужым, варожым, халодным і нятульным, як восень-

скае неба, засланae хмарамі. Светлымі заставаліся толькі мары ab звароце сына,—як адзінае, што звязвала яе з жыццём, вабіла да яго. Тым часам стараста ўсё часцей і часцей наведваўся на хутар. З совецкіх лесанарыхтовак, якія ляжалі ў лесе і на рume, недалёка ад хутара, ён шпарка будаваў сабе хату, сенцы, хлявы. Рабілася гэта, вядома, не сваімі рукамі, а талакой,—хто рабіў за штраф, хто за ўсякія паблажкі і палёгкі. I да восені, якраз на Ганніным канаплянішчы, ужо стала новая прасторная хата, крытая гонтамі, і вялікі хлеў, скрыты пад лапатку. Двор яшчэ, праўда, не быў абгароджан, і ўсюды валяліся трэскі. Ашкліць хату і парабіць у ёй грубкі і печ стараста здолеў толькі к калядам. На каляды-ж ён намеруўся зрабіць улазіны і на ўлазіны запрасіў гасцей—на чальства з воласці і некалькі немцаў.

Пад вечар на першы дзень каляд, несучы з пунькі сена ў рэзгінях, каб пакласці на ноч карове, Ганна пачула з таго боку, дзе ішла з вёскі дарожка на хутар, перазвон шархуной і пакрыкванне на коні. Яна прыстоіла ля каліткі, узіраючыся ў той бок, і хутка ўбачыла, як з зацярушанага снегам ельніка выскачыла рыжая жаробка суседа, запрэжаная ў вазок, бітком набіты лемантуючымі гасцямі. За вазком верхам на рослых нетутэйших конях ехалі яшчэ трои немцы. Ганна праціснулася з рэзгінямі ў калітку, прычыніла яе і стайліся каля брамы, пазіраючы праз шчыліну. Госці старасты, відаць, добра ўжо накалядаваліся ў вёсцы. Яны з гамам і рогатам праехалі міма Ганнінай хаты. Ганна паспела толькі пачуць і зауважыць, як рыжы Цімох прасіў некага ачысціць яго хутар «ад староніх асоб», паказваючы пальцам у бок яе вокан. I тады на яе сэрца нібы крыга лёду звалілася. Цэлы вечар яна не магла знайсці сабе месца і спакою. Некалькі разоў яна выходзіла на двор, прыслухоўвалася да ледзь чутнага тлуму, які даносіўся з стараставай хаты, прыадчыняла калітку, глядзела на вялікія, цымяна пабліскваючыя ў марозным эмроку вокны, відавочна, завешаныя з хаты посцілкамі: ажніцы ў старасты яшчэ не былі навешаны. Так стаяла яна датуль, пакуль яе не пачыналі біць дрыжыкі. Тады яна ішла ў хату, тупала без патрэбы па трох невялічкіх пакойчыках, разгароджаных дашчатымі пераборкамі, часамі садзілася ці нават лажылася на цёплую ляжанку, а праз хвіліну зноў ускаквала, накідала на плечы кажушок і выходзіла на двор, каб прыслухоўвацца і трэсціся, як у ліхаманцы. Ганне звычай было каратаць адной доўгія піліпаўскія ночы на хутары, але такога бясконца доўгага вечара яна не знаходзіла

ў сваёй памяці. І калі на стараставым двары, нарэшце, загаргаталі немцы, пачалі бразгаць цуглямі коні, яна ўзрадавалася як нямаведама чаму, прыадчыніла калітку, высунула галаву на вуліцу, глядзела і лічыла хвіліны, якія засталіся да таго часу, калі прыбярэ іх нячыстая сіла з хутара.

І раптам на стараставым двары нешта здарылася: пачулецца спалоханыя выгукі каманды, а за імі раз-по-разу прагрымелі некалькі стрэлаў. Ганна яшчэ больш высунулася ў калітку і ўся ператварылася ў зрок. На белай пеляне снега яна ясна бачыла чорную постаць чалавека, які выскочыў з-за хлева і пабег агародам. Услед за ім вырваліся з-за хлева нямецкія коннікі і, стралючу з рэвальвераў, пусціліся на ўздагон, перацінаючы яму дарогу ў лес. Чалавек, відаць, разтубіўся і павярнуў бегчы ў бок Ганнінай хаты. Ен пераскочыў цераз плот і кінуўся ў калітку. Не паспейшы нічога падумаць, Ганна з усёй сілы бразнула каліткай, прысінула яе плячом і дрыжачымі рукамі пачала лавіць засаўку.

— Пусці,—прыдушаным шэптам сказаў чалавек на той бок каліткі, адчуваючы, што нехта жывы ёсьць за дошкамі.

— Не пушчу... спаляць хутар... бяжы, — прашантала Ганна, злавіўши, нарэшце, засаўку і заганяючы яе ў прабой.

Сэрца яе калацілася так, што яна амаль не чула, як затунаў чалавек, як загрукацелі за ім падковы, як выбухнуў стрэл калі пунькі. Яна ўскочыла ў хату, запёрла яе на засаўку і прыпала перасмяглымі губамі да конаўкі з цёплай вадой, дробна стукаючы аб яе зубамі.

У хаце было ціха і цёмна. Толькі ў пярэднім кутку бялелі фіранкі на абразах. Ганна некалькі разоў размашыста перахрысцілася на іх. І раптам яна зауважыла, што ў куце пачынае святлець і ў разрэзе фіранак выступае з цемені сваімі вялікімі, як жывымі вачамі іконка-дошчачка старадаўняга пісьма, яе матчына колішнє благаслаўленне. Мурашкі па-паўзлі па целу Ганны. Але вось на белых фіранках пачала вырысоўвацца чорная рама акна, аконны пераплёт. Ганна павярнулася к рассунутай занавесцы на дзвіярах бакоўкі, адкуль магло падаць праз акно на кут такое светло.

За акном нешта гарэла. Ганна кінулася к акну і прыхілілася ілбом да халоднага шкла. Гарэла пунька. Дым валіў з падстрэшша, выкручваючыся, як казачны змей, нібы ён уцякаў ад пякельнай гарачыні полымя, што ішло знізу, лізала чырвонымі языкамі яго чэрыва, і ён вылазіўся ад агню, узіміаўся ўверх і знікаў у чорным халодным небе, пабліскваючы лускай іскрыніак. Калі пунькі стаялі немцы, а

пасярод іх стараста варочаў на зямлі труп нежывога чалавека. Ганна стаяла нерухомая, адубелая, як прыкутая да падлогі і вушака акна. Гарэла яе пунька, але бегчы ратаваць яе не было сэнсу: там стаялі ўзброенныя немцы, якія забілі чалавека і падпалілі пуньку. Ды і што яна магла адна зрабіць з пажарам? Так прастаяла Ганна без малейшага руху, аж пакуль не паехалі немцы. Яны ўзялі з сабой і старасту, хация яму, відаць, і вельмі не хацелася ехаць з імі ад дому, у'суседстве з якім шугаў пажар. Яго ледзь не сілай укінулі ў вазок з валасным начальствам. І коні, храпучы і косячы вокаам у бок пажару, вынеслі калядных гасцей старасты з шырокага кола святла ў ящэ больш сцямнёшую ноч.

Тады Ганна зноў накінула на плечы кожушок і, стараючыся ўвесь час тримацца ў цяні, падышла да пунькі. Ей рупіла паглядзець на забітага. Які ні заспакойвала яна сябе думкай пра тое, што чалавек гэты ўсёроўна не выратаваўся-б ад смерці, заскочыўши да яе ў двор, што яны-б абодва ляжалі зараз забітыя і гарэла-б не пунька, а хата, але сэрца яе балюча і без перастанку ныла: неспакойнае сумленне варочалася ў ім. Ей здавалася, што яна нешта павінна зрабіць, каб выкупіць сваю частку віны перад памёршым, але што зрабіць, яна не ведала. І яна пайшла да пунькі.

Забіты ляжаў на снезе бокам. З-пад парванай світкі відаць было салдацкі зашмальцаваны ватнік і ватнія штаны. Ногі былі босыя—немцы здзёрлі боты. Захінаючы твар ад гарачыні рукамі, Ганна наблізілася да забітага і асцярожна павярнула яго твар да святла. Галава забітага бездапаможна адкінулася і лягla на пласток мокрага сена, нацярушанага ящэ з восені і засыпанага снегам. Снег ад цеплыні растапіўся, з сена ішоў пар, а мокрыя травінкі прыліплі да няголейшай шчакі забітага з рудаватай шчэпцюваласоў. Адно вока ледзь-ледзь прыадкрылася, і ў яго шкляным зренку бліснула нежывое свято.

Чужы, незнаёмы чалавек ляжаў перад Ганнай. Але смерць яго звязала нечым з ёю,—ей усё чуўся яго прыглушаны шэпт: «пусці»,—і яна з жахам глядзела на яго пасінелыя тубы. У мёртвым позірку ёй здаваўся дакор. Яна хацела закрыць твар забітага шапкай, але рукі яе нібы наліліся воловам і не паварушыліся. Яна хацела ўстаць і адыйсціся, але ногі адубянерлі і не слухаліся яе. Яна не магла нават вачэй адвесці ад забітага. І праз некалькі хвілін у чужым мёртвым твары ёй пачалі здавацца рысы яе Васіля. Яна спалахалася тэтай думкі, не паверыла ёй. З широкага раскрытымі вачамі яна на-

блізіла свой твар да мёртвага і з нечалавечым намаганнем перавярнула труп дагары. Але і тады не магла ўпэўніцца. Лоб у Васіля быў такі-ж высокі, але ён настіл прычоску. У гэтага валасы былі састрыжаны і яшчэ не зусім адраслі. Бараду Васіль заўсёды галіў, і нават маці не магла ўспомніць, якога яна ў яго колеру. Вопратка, не бачаная на Васілю, магла змяніць яго выгляд, смерць магла накласці на яго твар свой, неўласцівы яму жывому, адпячатак. А самае галоўнае, яе сэрца не хацела, не магло згадзіцца з тым, што поўгадзіны таму назад яна—маці—падпірала плячом дзвёры, за якімі хацеў ратавацца ад смерці яе адзіны сын. Яна ліхаманкава адкідвала ў думках адну рысу падабенства за другой, але яны не знікалі, яны варочаліся назад, цяжкімі каменнямі клаўліся на сэрца, душылі яго. Дрыжачымі рукамі яна скапілася за грудзі, рванула сарочку, упілася пазногцямі ў голае цела, нібы хацела дастаць і задушыць трапятаўшае сэрца, якое ў самую страшную хвіліну здрадзіла ёй, не падказала, каму яна адмаўляе ў паратунку. Звар'яцелымі вачыма паглядзела яна навакол. І ёй здалося, што новая старастава хата злардана падміргвае ёй сваімі вялікімі вокнамі, у якіх танцуець водблескі пажару.

— Ён, ён—прычына ўсяму. Калі-б не стараставы пагрозы, ці-ж пабаялася-б яна даць прытулак чалавеку на хутары?

Гэта думка ўратавала яе ад раптоўнага вар'яцтва, скінула путы акамянення з рук і ног. Яна ўсталала, павольна адышлася ад памёршага, па-гаспадарску выбрала за пунькай, з того боку, які яшчэ не загарэўся, самы сухі куль саломы, адламала ад гарэўшай паплещіны абвугленую гарачую галавешку і, уткнуўшы яе вугаллем у салому, пайшла па-за платамі да стараставай сялібы.

Стараста, правёўшы немцаў да вёскі, пешкі варочаўся на-зад: каня яму не аддалі п'яныхі гості, яны хацелі безадкладна ехаць далей, а яму не было часу даводзіць п'яныхі да разуму. Выскачыўшы за вёску, ён нават пашкадаваў, што не пабудзіў каго-небудзь з сялян, не загадаў запрэгчы другога каня, не пачакаў, пакуль паедуць гості і не забраў свайго каня: полымя пажару на хутары пачало слабець. Але пасля гэтага паслабленне спынілася, зарава нібы нават падалося ўлева, якраз туды, дзе стаялі яго будынкі. Тады стараста пабег грунём. І чым далей ён бег, тым больш упэўняўся, што пажар пачынае бушаваць з новай сілай і што гарачы яго хлявы. Ён скінуў кожух і шапку, на-хаду скруціў іх у круцель, кінуў пад куст ля дарогі і пабег у адной сарочцы. У лесе яго спат-


кала жонка: яна бегла ў сяло. Не спыняючыся, стараста прароў ёй насустроч:

— Скажы ім там майі словам, каб беглі тушыць, а то я ім заўтра...

Сапучы, як мядзведзь, і задыхаючыся, стараста прыбег на хутар. Вось ён дабег да Ганнінай брамы і раптам адчуў, што далей не толькі бегчы, а і ісці не можа: ногі зусім аслабелі, а ў вачах паплылі чырвона-зялёныя кругі. Қаб не паваліцца, ён абапеўся плячым па Ганніна шуло ля каліткі і стаў аддыхвацца. Ён памыліўся, хлявы яшчэ не гарэлі,—гарэла, як свечка, новая смалістая хата, дымілася навакол яе чорная, вызваленая ад снегу зямля, усыпаная белымі трэскамі. Раззлаванае полымя шугала ў неба, высока выкідваючы угому слупы чорнага дыму, якія пад небам, як пад столлю, распльываліся ў злавесна-багровую хмару.

Стараста абамлеў і нават не пачуў, як адчынілася калітка, як нейчыя рукі кляшчамі ўпіліся яму ў горла і перакулілі яго цераз парожак на двор.

Як ні лемантавала старасціха, бегаючы па вёсцы, як ні прасіла яна: «Людцы, пажар, ратуйце!», як ні рассыпала яна грозды пад вокнамі,—вяскоўцы не спышаліся прысці на дапамогу свайму, чортам насланаму, начальству. Яны прышлі на хутар толькі раніцой, ды і то пад канвоем паліцэйскіх. Хутар ужо дагараў і рабіць ім было нечага. Яны баграмі паспатыкалі галавешкі, закурылі. Паліцэйскія паміж тым пачалі гукаць і шукаць старасту. Але яго не было. Наогул на хутары не было ніводнай жывой души. І не толькі жывой, а і мёртвай не было. Мёртвых знайшлі пазней, калі датлелі галавешкі. З-пад галавешак выцягнулі абарэлья косці палоннага: пунька авбалілася якраз на яго, калі перагарэлі вуглы ў сценах. І ў стараставым хлеве знайшлі два абарэльых шкілеты. Хто і як трапіў туды ў агонь, людзі не ведалі, але выбраўся меншы шкілет і пахавалі яго разам з касцямі палоннага. Большы шкілет зарылі паліцэйскія. Адыходзячыся з хутара, сяляне закрылі акяніцы і забілі дошкамі вокны Ганнінай хаты, запёрлі двор, вывеўшы карову і вынесшы клункамі ўсю рухомую маё масць: яе парашылі аддаць у часовае каўранстанне дзесяцам-сіротам брыгадзіра. І такія вочы былі ў вясковаўцаў, што троны паліцэйскія не пасмелі ім супярэчыць.



## У ХАМУЦЕ

Здаецца, ніхто ў вёсцы не зненавідзеў так немцаў, як бабка Агата. Ды і было завошта. Жыла бабка за вёскай на выгане, на старых мікалаеўскіх пляцах. Пляцы гэтая зваліся гэтак таму, што колісъ, пры цару Мікалаю першым, на іх сяліліся старыя салдаты. Вядома, праслужыўши, як тады служылі, дваццаць пяць год у войску, чалавек прыходзіў у родную хату, бы ў чужы дом: бацькоў, звычайна, ужо не было на свеце, браты, часамі, таксама паміралі, гаспадарылі пляменнікі, якія дзядзьку-салдата ад роду ў очы не бачылі. Ды за вайсковай справай чалавек ад сялянскай работы адвыкаў. Вось і давалі ім на дажыщё гэтая пляцы на выгане: хацелі—яны самі гаспадарылі, хацелі—аддавалі пляменнікам і тыя кармілі іх да скону за кавалак зямлі.

З цягам часу на гэтых пляцах асядалі беззямельныя бабылі. Жыццё іх было чорнае: дзеци гадаваліся ў наймах, самі яны працавалі ад цямна да цямна на чужых палетках, маляцілі ў чужых траках, малолі чужымі жорнамі. Дзяўчата з іх сем'яў рэдка выходзілі замуж, хіба што за ўдачу. Хлопцы часцей за ўсё ішлі ў прымы. А прымакі хлеб, як і батрацкі, па вернай народнай прыказцы,—хлеб сабацкі. Ды за ўсё горш і балючэй было бабылям, што ім нідзе правоў не было: ні на сход бабыля не паклічуць, ні на гаспадарскае вяселле. Толькі і быў бабыль на сходзе, калі яго за пастуха наймалі. Зажылі бабылі толькі пасля Вялікай Каstryчніцкай соцый-лістычнай рэволюцыі і асабліва пасля калектывізацыі. Прывычка да работы і цягавітасць шмат каго з іх высунула на першае месца ў вёсцы, асабліва калі да добрых рук была разумная галава. Чалавек, уцягнуты ў арбіту агульнага гаспадарчага жыцця вёскі, адчуваў сябе ў ёй нядрэнна. А моладзь і пагатове.

Сын бабкі Агаты Мікола быў брыгадзірам у вёсцы, добра вёў гаспадарку і карыстаўся пашанай, а дачка Марыля вышла

замуж за студэнта-аднавяскочаўца, які прыезджаў на практыку ў калгас, бо вучыўся на агранома. Жылі яны разам мала, але добра жылі, песні спявалі, дурэлі часам, як дзеци, на вачах у вясёлай Агаты. І марыла Агата, калі Васіль падехаў канчаць інстытут, пра будучага ўнука.

Добра і весела жылося да вайны ў Агацінай хаце. Затое, калі пачалася вайна, Мікола адзін з першых пайшоў у армію. Казалі, што ён апошнім, як раней з калгаснага гумна, выходзіў з бою і, двойчы паранены, варочаўся зноў у строй, каб зноў біць нямецкага людаеда, які сцёр, змяў пачаўшае расцвітаць жыццё бабылёў.

Бабка Агата з дачкой Марылля засталіся адны. Муж Марылі, Васіль, у пачатку вайны быў у Мінску ды так і не прышоў дадому. І немцы зрабілі іх зноў бабылямі, зноў беззямельнымі. Гэта было так крыўдна, так горка, што бабка Агата, скаваўшыся ад людзей, падоўгу плакала, калі чула абрэзліве слова «бабылка». Горка было і тое, што хата бабкі Агаты нібы аглухла і анямела з вайной. То ў ёй дзвёры не зачыняліся, калі быў Мікола брыгадзірам, а цяпер рэдка хто скрыпне дзвярыма нават з суседак: адным неяк няёмка было заходзіць да мацеры былога брыгадзіра, а другія баяліся. Баяліся старасты Смыка. Вясковы кулак і жывадзёр, ён у 1929 годзе быў высланы з вёскі. У яго доме змясцілася канцылярыя калгаса, а на сялібе—калгасны двор.

Калі немцы занялі Беларусь, Смык, як вуж, праслізуў праз фронт і з'явіўся ў вёску. Для немцаў ён быў цэлым скарбам і, як толькі ён прышоў да палявога агранома, каб яму вярнулі зямлю і гаспадарку, яго адразу прызначылі старастам. Смык развіў ліхаманковую дзейнасць, каб вярнуць вёсцы яе стары лад і выгляд. Нямецкія ўлады сталі частымі і жаданымі гасцямі ў яго хаце. І як толькі праезджалі немцы праз вёску да старасты, людзі ўжо ведалі, што зараз пабяжыць па вёсцы Смыкаў зяць Ахрэм з кошыкам па яйкі, з вяровачкамі, каб вязаць пеўняў, і бутыллю на самагон пад пахай.

У першыя часы Смык не націскаў асабліва на гаспадарку Агаты пры агульных паборах. «Яе час яшчэ прыдзе»,—казаў ён у сваёй кампаніі. Нават калі раздавалі коні, ён літасціва дазволіў узяць ёй каросліва жарабё-пералетка ад кінутай немцамі кабылы. Агата і Марылля сяк-так падгадавалі жара-бё і вясною яго ўжо можна было запрагаць у лёгкую барану.

На сёмуху, калі ў Агацінай вёсцы кірмаш, да Смыка прыехаў у госці нямецкі афіцэр—палявы аграном з трима

салдатамі. Набраўшыся самагону, як свіні брагі, аграном і Смык уваліся ў хату да Агаты. Марыля была на вёсцы.

— Ну, бабылка, прышоў доўг спаганяць,—заявіў з парога Смык і, падышоўшы да ложка Марылі, раскідаў падушкі і сеў на іх.

Высокі, рыжы, увесь у рабаціні, з галавой, нібы ablі-  
занай каровай, аграном зрабіў сур'ёзны выгляд і пачаў пле-  
сці п'яным языком:

— Так, так, папылька, спаганяйт...

— А мы ў вас нічога і не бралі,—глуха сказала бабка Агата, стоячы каля прыпекха.

— Не бралі?—зароў Смык, грукаючы з усёй сілай па ложку.—А куды мая гаспадарка падзелася?

— Людзі нарабілі, людзі і спажылі,—ціха адказала Агата, бачачы, што яе адвечны вораг прышоў па яе душу. Ёй захацелася выказаць яму ў вочы тое, што яна думала. Але гэтым яна тыцнула яму ў самую балочную скулу: бабылка асмелілася не сагнуща перад самім Смыкам! Смык анямеў ад здзіўлення і болю. Яму нехапіла паветра, каб адказаць на ціхі голас бабылкі громам лаянкі. Ён усхапіўся з ложка, прасіпеў: «Я-ж табе!..»—і выскакыў на двор. Ён махнуў двум нямецкім салдатам, якія стаялі ў канцы вёскі. Тыя хутка падбеглі да старасты.

— Забраць усё, усё да ніткі,—крычаў Смык, убягаючы з салдатамі ў хату.—Голая была, няхай голай і будзе! Вылезе і дачцы тваёй аграномава замужства.

Немцы добра ведалі слова «заб-раць», яно падабалася ім, а тут яшчэ п'яны афіцэр-аграном кіўком галавы сцварджаў кожнае слова Смыка, ператвараючы яго ў загад. І праз поўгадзіны ў хаце бабкі Агаты засталіся адны голыя сцены: ні падушкі, ні дзяружкі, ні лыжкі, ні міскі, ні на чым сесці, ні што з'есці. Нават рушнікі з абразоў, вышытыя Марыляй у чырвоныя пеўні з падобнымі на абцугі страшнымі дзюбамі, і тыя садралі грабежнікі з кута. Усё гэта ляжала грудам перад Агацінай хатай на вуліцы, апроч акуратна складзеных слупкоў лепшай адзежы і рэчаў, якія адабралі сабе афіцэр і салдаты. З'явіўшыся як з-пад зямлі, Ахрэм старанна звязваў усё гэта ў посцілкі і насіў праз выган на песьцеву сялібу, блага яна была крайняй ад выгану, добры кавалак якога быў ужо ўгароджан у двор і гумно старасты.

— Забіраць, забіраць усё,—бушаваў Смык, выгандяючы з хлева рыжую карову з чорным бычком-сёлеткам, выводзіў жарабё, выкідаў плуг, драўляную барану і лёгкі вяроўчаты

хамуток, у якім спрабавала Агата з Марыляй прывучаць жарабё хадзіць у баране гэтай вясною на агародзе. Пырскаючы слінай і блытаючыся нагамі ў пастромках, Смык ускінуў хамуток на ножку перавернутага дагары стала. Хамут мякка шлёнпнуўся на жоўты сухі пясок рудым лямцам і шчоўкнуў, нібы зубамі чалавек, канцамі дубовых кляшчоў з супонькаю.

Марыля прыбегла на двор, калі салдаты выганялі за вароты жарабё з каровай. Чорны бычок, напалоханы гармідарам і галасамі многіх людзей, тузаўся, кідаўся ва ўсе бакі, ніяк не хацеў ісці ў вароты. Марыля адразу зразумела, што тут робіцца, і ўчапілася за бычка,—можа драпежнікі хоць яго пакінуць. Збіты з панталыку з'яўленнем новай дзейнай асобы, нямецкі салдат тупа паглядзеў на афіцэра-агранома, які вышаў на ганак і разгойдваў вытачаны калісь Міколам слупок навеса.

— Забіраць і бычка,—камандаваў успачаўшы Смык, хапаючы бычка за хвост.—Я на ім, падгадаваўшы, араць буду.

Афіцэр кіўнуў галавой салдату.

— А мы на чым араць будзем?—крыкнула Марыля, якую адштурхоўваў ад бычка тоўсты, лысы, з кацінымі вусамі, нямецкі салдат.

— На сабе, на сабе араць будзеце, галапузыя, як дзяды вашы і прадзеды аралі!—нема зароў стараста, кідаючыся да Марылі з кулакамі.

Гэтая думка спадабалася п'янаму афіцэру. У яго мазгаўні ярка ўявілася цэлая карціна, ад якой патыхала ўлюбёным ім сярэдневеччам. Па прафесіі ён не быў аграномам, а выкладаў у нямецкай школе фашысцкую гісторыю.

— Штой,—тэатральна ўзняў ён руку, стоячы на ганку.

Салдаты спыніліся. Марыля паднялася з кален і стала папраўляць палатняны нашынік на бычку, які ў часе тузаніны з'ехаў яму на галаву. Агата, якая ўвесь час стаяла з застытымі тварамі калім ганка, узняла свае сухія вочы на афіцэра.

«Няўжо ў гэтага звера хоць кропелька ёсьць сумлення?»—падумала яна, гледзячы на сышоўшага з ганка і пайшоўшага на сярэдзіну двара афіцэра. Той дайшоў да сярэдзіны—там стаяў дуб з буславым гняздом на вяршаліне,—павярнуўся на абцасах і раптам зарагатаў.

— Запрэхчы яе ў плюг,—скамандаваў ён салдатам, працягнуўшы ў бок Агаты даўгую, як у малпы, выхаленую руку з залатымі, нарабаванымі недзе, пярсцёнкамі на пальцах.

Бабка зблелела, як палатно, і выпрасталася, нібы пад ударамі бізуна. З вуснаў яе гатова было сарвацца слова, якое

магло стаць яе апошнім словам у жыцці, рука сударгава лавіла ў паветры каля боку якую-небудзь матэрыяльную реч, якой можна было-б штурнуць у вар'яцкі твар, заходзячагася ад рогату, вылюдка. Але вочы бабкі кінулі позірк на дачку, на Марылю. Адно імгненне глядзела яна ёй у вочы, але гэтага было досыць, каб абязбройць матчына сэрца: яна прачытала ў вачах дачкі страх смерці і нямую мальбу пашкадаваць яе, пашкадаваць яе нязбыўшыся мары аб уласнай сям'і, аб уласных дзеяцях. Гэта доўжылася адно імгненне, але гэта імгненне было вечнасцю. Дачка і маці зразумелі адна другую, нібы ў іх была адна галава і адно сэрца. Маці перастала думаць і заўважаць навакольнае. Яе штурхалі, білі! Бліскаючы потным расквечаным ліслівымі ўсмешкамі тварам, Смык на дзяваў на яе хамут. Нямецкія салдаты з рогатам падцягвалі і засморгвалі пастромкі. Пасля, па загаду афіцэра, цягнулі і падпрыглі да яе Марылю, але думкі Агаты былі далёка, у сваім дзявоцтве, у сваім перадзамужжы. Яны неслі яе над чорным і бурным морам у сівых хмарах.

У гэтых хмараў ляцеў белы бусел. Ляцеў з выраю ў родную краіну і на крыллях нёс сваіх двух буслянітак дадому. Цяжка старому буслу ляцець насупроць навальніцы! Чуе ён, што загіне, калі не скіне хоць-бы аднаго сына ў мора. І пытаемца ён у малодшага:

— Сынку! Вынесу я цябе з буры, выкармлю... Чым ты аддзячыш мне, калі будзем яшчэ раз ляцець над морам у буру, і стары буду я, і не змагу адлець навальніцу?

Спалохаўся малодшы сын бусла, што бацька скіне яго ў мора, і кажа:

— Татка! Я вазьму цябе старога на плечы і вынесу з буры.

— А ты, сынку? — пытаемца бусел у старэйшага сына.

— Не, татка, — адказвае бусленак буслу, — не вынесу я цябе тады з буры. У мяне свае будуць дзеяці, я іх ратаваць буду.

І заплющчы ю стары бусел вочы, заплакаў, і скінуў меншага сына ў мора: яму хацелася жыць у патомстве, вынесці яго праз буру ад смерці. Не пакрыўдзілі яго жорсткія слова большага сына.

Такую казку чула Агата перад сваім замужаствам ад сваёй бабкі, такія думкі прачытала яна ў вачах Марылі, такія думкі адхілілі яе душу ад болі, ад знявагі, лакуль запрагалі і яе немцы ў плуг. Затое якой хвалій узнялася горач знявагі і

кры́уды, калі нямецкі афіцэр, узяўшыся за ручкі плуга, паласнуў яе па плячах пугай.

— Но, но, ахраномшы!—заліваўся ён рогатам, уторквяющы тупы, заіржавелы, стары нарог ламакі-плуга ў дзірван двара.

А вакол рагаталі нямецкія салдаты, стараста і, перанёшы з большага рэчы, паліцэйскі Ахрэм. У Агаты кружылася ў галаве, дубовыя клешчы падпіралі падбародак, пакуль не раскупоніліся. Тады стаў мякка, але настойліва, душыць лямец. Але сэрца душыла другое—знявага, бяссілле і злосць! Думкі аб смерці, аб жыцці, нават аб Марылі ўжо не было. Была адна думка—дацягнуць плуг да брамы: там ля шулы стаяла прыслоненая Смыкам дуга жарабяці. Дацягнуцца да яе, схапіць рукой, абярнуцца назад і разбіць зразмаху нізкі, пакаты, увесь у рабаціні лоб немца, які запрог іх з дачкою на здзекі! Разбіць так, каб пырснулі яго звярыныя мазгі і заляпілі расчыненыя ў рогаце ляпты і Смыка, і немцаў, і Ахрэма. А там няхай забіаць і яе, і Марылю.

— Но, но, прыхадзішы!—здзекваўся немец, вызываючы плуг.—Мы паедзем на вёску, няхай папачуць.

Ён гаргатнуў салдатам захапіць з сабой адабраныя для яго рэчы.

— Но, но совеція фрау,—паўтарыў ён, узмахнуўшы пугай. І гэта выратавала жыццё жанчыны на гэты момант. Агаце стала неяк адразу ясна, што здзек тут ідзе не над ёю, што пакутуе яна не за сябе, за Агату, а пакутуе яна за тое, што была совецкай жанчынай, што звер здзекуецца з чалавека за тое, што чалавек стаіць вышэй за звера. А за гэта можна несці пакуты, за гэта несці пакуты не сорам перад людзьмі. Гэта гонар. І не смех і кіпіны выкліча яна сваімі пакутамі ў людзей, а пашану і спачуванне. Падтрымліваючы дачку рукой, яна вывезла плуг за браму, прайшла міма такой прывабнай дугі—«тысячы такіх дуг рассякнучы больш галоў, чым адной я»—і павалакла плуг па выгану ў вёску. Ёй хацелася хутчэй дайсці да вёскі і крыкнуць: «Глядзіце, глядзіце ўсе, для чаго прышоў немец да нас! Ён хоча, каб мы і нашы дзецы, і дзецы дзяцей і ўнукаў наших былі ў яго жывёлаю! І калі вы не хочаце гэтага, — бярыце калы і лупіце іх!»

Гэтыя думкі падымалі яе галаву, што апускалася з кожным крокам, напружвалі сілы, калі нямецкі афіцэр запускаў нарог пад дзёран.

Цяжка было Агаце ісці толькі паўз сялібу Смыка, былы калгасны двор. Многа з ім было звязана ўспамінаў. Але на

ганак вышла дачка Смыка, Настачка, і разрагаталася. Яе рогат зноў выпрастаў плечы Агаты. Яна зірнула так на дачку старасты, што тая раптам закрыла ляпу, падавілася смехам і ўхапілася за клямку дзвярэй.

Далей стараставай хаты не пайшлі: на вёсцы пачуліся стрэлы.

— Гэта ваш салдат пайшоў курэй страляць,—заспакоіла старастава дачка пабялеўшага афіцэра.

— Усёроўна, далей не пойдзем,—сказаў стараста і папрабаваў жартам узняць у афіцэра настрой: — Я нашым ка-былкам сена падкіну тут на вуліцы, а самі зойдзем у хату, падмацуемся. Дзіва, такі загон зааралі, праз увесь выган праехалі!..

І, бачачы, што жарт не супакоіў афіцэра, ён крыкнуў зяцю:

— Бяжы, варона, паглядзі хто там страляе!

Ахрэм пабег на вёску. Высветлілася, што страляў не нямецкі салдат, а стралілі па нямецкім салдату. І Ахрэм так-сама не вярнуўся. Ён лёг поруч з нямецкім салдатам у лужыне крыві, поруч з двумя пеўнямі, якіх паспей-такі зарэаць і якіх ён і мёртвыя яшчэ трymаў у руцэ. Пеўні біліся ў прадсмяротных сударгах, падкідваючы ўгару руку мерцвяка і распрыскаючы круй і сваю і яго. Міма іх, не спыняючыся, прайшлі чатыры чалавекі проста на старастаў ганак. Іх не спыніў нават недарэчны выгляд запрэжаных у плуг двух жанчын калі стараставай хаты.

— Рукі ўгару, супастаты!—скамандаваў, мяркуючы па барадзе, старэйшы з іх, пераступіўши парог і ўзняўши на-водмаш гранату. Першым узняў руکі Смык. Ён сядзеў з краю і трymаў у руцэ бутэльку з самагонам, каб наліць аграному, які сядзеў на куце, пад самымі абразамі. Смык так і ўзняў адну руку з бутэлькай, а другую з чаркай, напалову недалітай самагонам. За ім падняў свае холеные малпавыя рукі з залатымі нарабаванымі пярсцёнкамі аграном-гісторык. Падняў перад сабой трymацейшыя рукі і салдат. І падняў іх так, нібыта збіраўся злавіць муху, якая села на яго чырвоны, аж сіні, як спелая сліва, нос: асцярожна, паволі, з сагнутымі пальцамі. Апошнімі паднялі рукі старастава дачка і другі салдат. Яна павінна была вызваліць сваю руку з рукі другога салдата пад сталом: той, нібы жартуючы, здзіраў з яе пальца масіўны залаты пярсцёнак, прапануючы ў абмен на яго сваё дохлае сэрца і самадзелкавы алюміневы пярсцёнак, абсыпаны абрэненымі кавалачкамі шкла з піўной бутэлькі. Загад

партызана ўзняць рукі ўгару застаў іх у крытычную хвіліну: яшчэ адно намаганне—і немец-бы набыў, а старастава дачка навекі згубіла залаты пярсцёнак. Не гледзячы на смяротную небяспеку ні той, ні другі не хацеў адмовіцца ад магчымасці пакінуць золата за сабой. Так і паднялі яны абодва па адной руцэ. Толькі два суворыя позіркі,—адзін камандзіра партызан на салдата, другі Смыка на дачку з пераводам на раскіданыя ёю на ложку рэчы Агаты і Марылі («як знарок раскідала, дурніца, каб бацьку пятлёй забяспечыць»),—прымусілі іх падняць і другія руці. Пярсцёнак бразнуў аб падлогу і выкаціўся на сярэдзіну хаты, нібыта і ён, зняты з рукі забітай яўрэйскай дзяўчыны, хацеў быць сведкам у tym судзе, які так нечакана прышоў у Смыкаву хату.

Рэчы, як вядома, маюць сваю гісторыю. Яны шмат маглі-б расказаць чалавеку цікавага, каб чалавек мог разумець іх нямую мову. Яны-б раскрылі цэлья светы гора і радасцей, слёз і смеху, высокіх пачуццяў і нізкіх страсцей тых, у чых руках яны пабывалі. Праз іх, як праз вокны, можна зазірнуць у душу чалавека. Рэчы бабкі Агаты і Марылі, раскіданыя ў стракатым беспарадку на ложку стараставай Настачкі,—вышываныя блузкі, гафтаваныя спадніцы, набіваныя абрусы, беленькая ручнікі з узорамі, тонкае крамнае прыданае для будучага ўнука ці ўнуцкі,—маглі стаць летапісамі затоеных думак і дачкі і мацеры. Але зараз, прынесеная сюды наасільна, скамечаныя, раскіданыя чужымі прагнімі рукамі, яны гаварылі толькі аб крыўдзе, яны былі няўмольнымі сведкамі супроць грабежнікаў. Яны патрабавалі помсты ўсёй колькасцю ўкладзенай у іх чалавечай працы, ўсёй глыбінёй светлых мар, якія роіліся над імі, калі іх рабілі, вытыкалі, вышывалі, мылі, гладзілі. Яны патрабавалі звароту ім пашаны.

І гэта, мусіць, зразумеў простай душой барадаты начальнік партызанская чацвёркі, выводзячы на двор аднаго за адным немцаў і старасту, загадаўшы ім вынесці ўсю Агаціну і Марыліну адзежу. Малады бяззвусы партызан тымчасам паспеў зняць з Агаты хамуток і, ідуучы паўз афіцэра, тыцніў яму хамутом у зубы. Людзі, якія дружна сышліся на былы калгасны двор, падтрымалі хлопца:

— Мала, мала яму, гаду!

— Мала,—ціха, але так, што чуваць было ўсім, пацвердзіў барадаты начальнік.—Запрэгчы іх саміх у хамуты, няхай самі пакладуць усе рэчы на воз. Садзіцесь, жанчынкі, і вы... І гнаць іх бізунамі, гнаць да бабінай хаты. Няхай завязуць і пакладуць на месца, дзе бралі, усё, што нарабавалі. А пасля...

Бачыў я ў вас на выгане тонкую асіну,—калі вытрымае іх усіх,  
усіх і павесіць.

Добраахвотнікі з натоўпу кінуліся дапамагаць хлопцу.  
Хутка ў дышла параконнай выяздной калгаснай драбінкі былі  
ўпражаны два нямецкія грабежнікі і стараста з Настачкай.  
Афіцэра ўпраглі навынас, наперадзе.

— Но!—гаркнуў натоўп, і дзве сотні рук узляцелі ў паветра  
з кіямі, дубцамі і прости так, са сціснутымі кулакамі.

Уціснуўшы ў плечы галаву, афіцэр першы рушыў з месца  
і заматляў рукамі, на якіх блішчэлі чужыя, нарабаваныя, зала-  
тыя пярсцёнкі.


— Што гэта ў вас тут дзеецца, людцы добрыя?—запыта-  
лася ў натоўпу старэнъкая бабулька, спыняючыся каля брамы,  
з якой выязджала гэта дзівосная працэсія. Яна была ўсіх  
белым, кужэльным, і валасы яе былі, як белены кужаль, пад  
белай наметкай, і абапіралася яна на беленькі бярозавы кіёк.

Ёй растлумачылі.

— Во, каб так кожнага немца, які прышоў да нас і аб-  
рабаваў ці ўкраў што, прымусіць прынесці і прывезці на сабе  
адтуль, з Нямеччыны, тое, што ён завёз туды, пасадзіцы  
кожнае дрэўца, якое яны высеклі, кожную цэглу, якую яны  
скінулі, аграбляваць і прыладзіць кожны вянец у хаце, якую  
яны спалілі, ды каб вярнуць ім кожны ўдар па нашаму чала-  
веку,—то можа-б тады і не плакала праўда ад крыўды на  
свеце. Можа-б тады іх дзеці калі-небудзь людзьмі зноў сталі.

Яна, абапіраючыся кіёчкам, разам з натоўпам звярнула да  
Агацінага двара, з якога ўзняўся белы бусел, здзіўлены тым,  
што на апусцелы двор зноў варочаецца такі стракаты, такі не-  
звычайны і тлумны натоўп.

Масква Сакавік 1944 г.



## MIKІTKAVЫ БОТЫ

Мікіта і Мікітка яшчэ да вайны былі неразлучнымі сябрамі і хадзілі заўсёды разам, як спарышы-гарлачыкі ў руках у добрай гаспадыні. Толькі росту яны былі неаднальковага: Мікіта—калгасны пастух—быў даўгі і хударлявы, а Мікітка—яго падпасавіч—кароткі і тоўсценкі. Зусім чужыя, яны жылі ў адной хапе, разам ссыпалі заробленое ў калгасе збожжа, елі з адной місці, спалі на адным ложку і пад адным кажухом. Па адным іх можна было бачыць толькі на пасце, у пущы: там Мікіта вёў перад у статку, ціха патрубліваючи ў бяроставую трубу, а Мікітка, шалёна галёкаючы і страляючы даўгой срычнай пугай, падганяў адстальня хвасты свайго рагатага войска. Іх так, паміж іншым, і звалі, аднаго палкоўнікам, а другога падпалкоўнікам, і яны ахвотна адклікаліся на гэтай мянушкі. Праўда, Мікіта ніколі не звязваў з гэтай мянушкай ніякіх ганарлівых думак, затое Мікітка досьць часта ўяўляў сябе, асабліва сам-на-сам, сапраўдным падпалкоўнікам, які вядзе сваё войска ў бітву на ворага. Тады страляніна з пугі становілася амаль бесперапыннай, і рагатае войска так напірала на доўгага Мікіту, што ён вымушаны быў павышаць тон сваёй трубы і грозна трубіць адбой. Тады Мікітка спыняў страляніну. Яны ўдвох заварачвалі кароў, і Мікітка вёў перад, а Мікіта падганяў адстаючых, нават не здагадваючыся пра ганарлівия мары свайго падпасавіча. Мікітка быў хлапчуком ад прыроды маўклівым і неразгаворчывым, а Мікіта ніколі не трymаў у руках нават ломанай стрэльбы, таму ваяўнічыя мары Мікіткі праста не маглі прыйсці яму ў галаву. І ўсё-ж неўзабаве ім абодвум давялося месьці справу і з сапраўднай зброяй і з сапраўднымі ворагамі.

У суседнюю вёску прышлі немцы і началі хватаць кароў. Папярэджаныя Настай, сястрой брыгадзіра Кузьмы Гайсёнка, Мікіта і Мікітка загналі свой калгасны статак аж у Беразнягі,

глухое балотнае месца ў пушчы, і дзён дзесяць трымалі яго там, не ганяючи ў вёску: над вёскай была чуваць страляніна, лямант, жаночы крык. Давялося Мікітам не толькі пасвіць кароў, а і здаиваць кожны дзень малако на зямлю, бо тых некалькіх ліпавых карыт, якія яны зрабілі адной сякеркай на дзялянцы, нехапіла нават на чацвертую частку першага ўдою. На дзвеяты і дзесяты дзень лямант і стрэлы ў баку вёскі заціхлі, і на адзінаццаты дзень пастухі рашылі падагнаць статак бліжэй да вёскі, і Мікіта пайшоў у розведы.

Прайшло гадзіны са тры, а Мікіта ўсё не варочаўся. Занепакоены Мікітка, пакружыўшы статак па дзялянцы, пакуль каровы не палеглі, выбег на ўзлесце. То, што ён убачыў ўзняло ад жаху шапчонку на яго віхрастай галаве. Без дарогі, па ўзараным папару даўгі, як зялёны вусень, калі ён стане на хвост, немец вёў звязанага Мікіту ў пушчу, штурхаючы ў плечы аўтаматам. Намер немца быў ясны для Мікіткі: ён прымушаў Мікіту паказаць, дзе скованы калгасны статак. Але і намер Мікіты зразу стаў ясным для Мікіткі, калі ён пабачыў, што Мікіта не вядзе немца на тое месца, дзе яны кінулі кароў, а забірае значна ляўей, наўскасяк праз папар, на заходні рог пушчы. Гэтая дзве думкі неяк адразу змясціліся пад раптам успацеўшым ілбом Мікіткі, і, відавочна, ім цесна было там, бо яны выціснулі слёзы з вачэй, і галава стала нейкай цяжкай, нібы валаўнай. Ратуючыся ад раптоўнай млявасці, Мікітка пачаў прыгладацца да немца, і тут яму ў очы кінуліся боты. Новыя, бліскучыя боцікі самога Мікіткі, якія з такім замілаваннем яны абодва спрэвілі сёлетній вясной! Боты былі заторкнуты ў немца за падпругу і пакалыхваліся ў такт хады даўгой нямецкай жардзіны, на якой матлялася жаб'яга колеру нязgrabная, шырокая, нібы на яшчэ большы выраст пашытая, вонратка. Сонца ўжо скілялася к вечару і час-ад-часу трапляла на адпалираваныя хадой падкоўкі боцікаў, і яны ззялі здалёк, як два сярэбранныя маладзікі, да болю рэжуучы Мікітку • очы. О, ён памятуе гэтая падкоўкі! Ён яшчэ выразаў на іх вострым кантам падліка дзве літары «М» і «М»—Мікіта Матыль, каб знайсці злодзея, калі-б то адважыўся іх украсіц. І вось зараз злодзей быў перад вачымі, ён нёс украдзеный боцікі, але спыніць яго было нельга, нельга было паклікаць на дапамогу Мікіту: злодзей быў з аўтаматам і гнаў перад сабой звязанага Мікіту. І, відавочна, злодзей быў не адзін: за гарой, у алешицку, гвалтавалі гусі, плакалі дзеці. Хаўрускі падобнага на жардзіну немца, відаць, адсталі і заняліся паляваннем на гусяціну, але яны маглі ў любую хвіліну прыйсці на дапа-

могу таму, хто нёс крадзеняя боты, і Мікітка еў злымі, бездапаможнымі вачымі свайго смяртэльнага крыўдзіцеля.

Паміж тым Мікіта з немцам узышлі на ўзгорак, дзе стаяў, нібы вартавы, якога высала пушча на поле, адзінокі стары дуб. Мікітка бачыў, што Мікіта дайшоў да дуба, прыпёрся да яго плячмі і стаў, як укопаны, не звяртаючи ўвагі на немца, які бегаў вакол яго, як сабака на прывязі, пагражаючы аўтаматам. Мікітка здагадаўся, што Мікіта паразыў тут памерці, на віду ў сяла, пад дубам, а не быць застрэленым дзенебудзь у лесе, дзе будзеш гніць непахаваны пад дзерцю. А тут усё-ж сялине ўбачаць і хоць ноччу ды прыхаваюць. Весці-ж немца ў лес і падводзіць пад абух Мікітку. Мікіта не меў ніякага намеру. Вялікі жаль агарнуў Мікіту, і слёзы, як боб, пакаціліся ў яго з вачэй. Не ведаочы, што рабіць, ён, як заяць, подбегам па бярэзінку, не вытыркаючыся надта на поле, падаўся па ўзлессу бліжэй да дуба: а можа ён як-небудзь ці на што-небудзь спатрэбіцца свайму прыяцелю. Бярэзник рос клінамі: калісьці яшчэ пры аднаасобніцкай гаспадарцы, некаторыя гаспадары запускалі канцы сваіх шнуроў, дзе ўсёроўна нічога не расло з-за падлесіцы. На гэтых шнурах выраслі досьць ладныя бярэзінкі, быў густы падлесак. Яны засланялі дуб ад вачэй Мікіткі... Адзін такі клін быў асабліва шырокі і, калі Мікітка праскочыў ззаду яго і выбег на прасеку, яго ледзь не збіў з ног чалавек. Без шапкі, са звязанымі назад рукамі, цяжка дыхаючы, ён збег з папару на прасеку і наскочыў знячэўкі на Мікітку. Мікітка паспей толькі заўважыць, што чалавек нясе ў зубах за рэмень аўтамат. Абодва яны спачатку спалохаліся і адхінуліся кожны за куст, але зараз-жа прызналі адзін аднаго. Мікіта выпусціў з зубоў аўтамат.

— Падбяры зброю,—сказаў ён, не спыняючы хады,—дастань у мяне з кішэні ножык і разрэж вяроўкі на руках.

Паўтараць загад не спатрэбілася. Мікітка на-хаду адной рукой перарэзаў вяроўкі, і яны абодва схаваліся ў гушчары ў напрамку дзялянкі, дзе ляжалі каровы. Калі небяспека пагоні мінула, Мікіта пачаў расказваць, як ён, нібы рак у вар, трапіў у свою хату, дзе прытаялася нямецкая засада, і як дабіваліся немцы, каб ён паказаў, дзе калгасны статак, і як ён павёў іх пад пушчу, каб па дарозе спаткаць хоць како з вяскоўцаў і хоць намёкам перадаць Кузьме, дзе шукаць Мікітку. На шчасце трапілася Наста, і ён, праходзячы міма яе, сказаў толькі два слова: «На Цітавым поцерабе». Наста апусціла павекі, і Мікіта быў упэўнены, што яна перадасць Кузьме

гэтыя слова, і Мікітка і статак будуць выратаваны. А пра сябе ён ужо не клапаціўся: з таго часу, як ён трапіў у засаду, паміж узброеных да зубоў немцаў, ён ведаў, што ў яго іншага выйсця няма, як толькі памерці так, каб ніхто ў ваколіцы не мог памянуць яго благім словам. Гэта рашэнне неяк вынікла сама сабой, і Мікіта ўпартка зачапіўся за яго думкай, баючыся, што калі ён адарвеца ад яго, жах смерці і прага жыцця можа пацягнуць яго далей, чым тое месца, якое ён вызначыў сабе, як толькі яго вывелі за калгасны двор. Ідуchy паперадзе немцаў, ён стараўся думаць пра адно і тое-ж:—«Дайду толькі да дуба, што каля пушчы, а далей ні нагой. Крок далей—зрада, ганьба. А так—дуб, напэўна, назавуць «Мікітавым дубам», вось і помнік мне гатоў на якіх сто ці дзвесце гадоў»... Пасля яму ў галаву прышла яшчэ думка, як на яго паглядзяць суседзі, калі-б ён вярнуўся з лесу з немцамі, гонячы перад сабой калгаснае дабро. Ён уявіў пагардлівія, вострыя, як свярдзёлкі, вочы ўсіх, асабліва Кузьмы, і яго скланула ад гэтай думкі. Ён нават заплюшчыў вочы, нібы ўжо ўбачыў гэты малюнак: ляжыць у лесе забіты немцамі Мікітка. Кароў немцы з дапамогай яго, Мікіты, пагналі, а Мікітка застаўся і з такім дакорам глядзіць услед сваім мёртвым позіркам, што... Мікіта, парабаўшыся з дубам, спыніўся пад ім і прыпёрся плячыма. Можа гэтага і не трэба было рабіць: гусі змянілі абстаноўку,—каля Мікіты застаўся толькі адзін немец і, можа, варта было завесці яго ў лес, але на Мікіту навалілася нейкая абыякавасць, нібы ён пранёс вялікі цяжар на плячах, скінуў яго, не данёшы да месца, і зараз ужо ўсёроўна яго не паднімеш і не данясеш.

«Чаму ён не страляе? —думаў сам сабе Мікіта, пазіраючы спадылба на немца, які ўсё яшчэ бегаў вакол яго, лемантуючы па-свойму. — Мабыць, забіць не мае права, спадзяеца, праз мяне дабраца да статка. Трасцу!»

І ён стаў сачыць,—не за немцам, а за тымі слядамі, якія пакідаў немец на жоўтым мяккім пяску сваімі падкаванымі ботамі. І як бывае ў момант найвялікшай, смяротнай нават, небяспекі, у зрокавую памяць чалавека ўразаеца якая-небудзь пабочная драбніца, так і ў Мікіты ў гэты час урэзалася ў памяць, што на левым бочце ў немца нехапала двух цвікоў. Роўныя рады круглых шырокіх галовак цвікоў выразна выціскаліся на мокрым (з раніцы ішоў невялікі дажджык) пяску, і ў другім радзе якраз нехапала двух галовак. І гэта так кідалася ў вочы, як кідаецца ў вочы рот чалавека, калі ў яго нехапае двух кірмашовых зубоў.

— А па гэтай прыкмеце можна было-б знайсі гэтага немца, каб пайсці па яго слядах, — мільганула недарэчна думка ў галаве Мікіты, але ён яе адкінуў тут-жа: каму ён скажа пра гэта, калі праз хвіліну ён будзе забіты! Хіба гэтаму дубу?

Між tym немец вырашыў сілком прымусіць Мікіту ісці далей і прыкладам аўтамата ўдарыў яго ў плячо. Усё астатніе здарылася само сабой. Мікіта моцным кароткім ударами нагі ў паху абсадзіў немца на зямлю, кінуўся на калені перад адляцеўшым з рук немца аўтаматам, схапіў яго ў зубы за рамень, ускочыў і кінуўся бегчы. Аўтамат перашкаджаў бегчы, але кінуць яго было немагчыма,—тэта цвёрда засела ў свядомасці Мікіты: адзін стрэл з аўтамата—і калі куля не падкосіць Мікітавы ногі, дык хаўруснікі немца пачуюць і дагоняць яго сваімі кулямі.

Пра ўсё гэта паволі расказваў Мікіта, разам з Мікіткам гонячы статак за Трэцюю Лужыну (так зваўся балотны ручай), на Цітаў поцераб. Тут яны і заначавалі. Каравы, відаць, успомніўшы звычай сваіх дзікіх продкаў, адразу як сцямнела зашыліся ў кусты, у гушчар, і прыціхлі так, што чалавек мог знайсці каторую, толькі наступіўшы на яе. А Мікіта з Мікіткам падаліся на прагаліну перад поцерабам, каб бачыць, калі хто-небудзь будзе ісці да іх. Тут яны і спаткаліся з Кузьмой Гайсёнкам, сваім брыгадзірам. Праўда, ён быў не адзін: з ім прышло яшчэ з дзесяць хлопцаў. Так склалася ядро партызанскага атрада, у разведгрупе якога і засталіся Мікіта з Мікіткам.

Прайшло тры гады. Прайшлі яны, як адзін чорны дзень і як трыццаць год засаб. Так здавалася Мікітку. Калі ён успамінаў свой калгасны статак, ранішня гукі берасцянай трубы, жартавлівія галасы і вясёлыя позіркі даярак, яму здавалася, што ўсё на свеце ідзе, як і рацей ішло, а сённешні дзень—нейкая прыкрай недарэчнасць, якая выбілася з каляіны, але якая заўтра, напэуна, увойдзе назад у рэчышча, і тады ён з Мікітам зноў пагоняць статак у сяло, зноў будуць у іх пытакца гаспадыні, заганяючы кароў у хлявы:—«Дзе гэта вы так добра напасвілі, што карова бульбешніку і панюхаць не хоча?» Але калі ён пачынае ўспамінаць, як немец хацеў забіць Мікіту, як немцы спалілі іхнюю вёску, як рэшткі жыхараў яе,—хто вырваўся з полымя праз кулямётнае сіта ў цёмную восеньскую ноч,—прыбеглі за Трэцюю Лужыну, выкапалі зямлянкі, пасля паступова набылі зброю і тры гады правялі ў лесе, ходзячы ў засады, на падрыў далёкай чыгункі, адбіваючы напады карнікаў і самі нападаючы на іх,—тады гэтым тром тадам у

памяці Мікіткі канца-краю не было! І тады хацелася не толькі бязлітасна бісъ немцаў, а грызці іх зубамі, толькі-б хутчэй знішчыць.

І ўсе гэтыя тры гады Мікіта з Мікіткам хадзілі на разведку. Кім яны толькі ні пераапраналіся! І конюхамі, якія шукаюць згубленых коней, і сляпым жабраком з павадыронкам, нават спадніцы на сябе ўздзябульвалі. Колькі раз на розных дарогах яны разглядалі ўзоры шырокіх і вузкіх шын нямецкіх аўтамашын і паліцэйскіх веласіпедаў, намагаючыся разгадаць, куды і чаго паехалі нямецкія гіцлі і дзе-б ім было лепш наладзіць нечаканую сустрэчу. Даводзілася ім па жыту падпаўзаць да канюшкоў ці пастушкоў і ў іх распытаць дадатковыя звесткі, а то падкрадацца ноччу ў вёскі і там удакладняць свае меркаванні і здагадкі. Менш клопату было з пехацінцамі. Пераходзячы праз дарогу задам наперад, — выдумка Мікіткі, каб зблытаць ворага, калі-б ён захацеў па слядах гнацца за разведчыкамі,— яны абодва пільна ўглядаліся ў выразна выдрукаваныя і такія-ж ненавісныя сляды нямецкіх ботаў. Іх можна было пералічыць, вызначыць, з дакладнасцю да гадзіны, калі тупарылія боты з роўнымі радамі тупых плешак цяжка ступалі па вільготнай ад ранішніх расы шашы, па сівым гарачым прыску грунтовай дарогі, ці па мяккай падатлівой глебе перасохлай ручайнікі. І заўсёды, калі ім трапляліся сляды нямецкіх ботаў, Мікіта і Мікітка, можа нават мімаволі, падсвядома шукалі кожны свайго: Мікіта тых слядоў, у якіх нехапала двух цвікоў у другім радзе на левай назе, а Мікітка—слядоў ад абцасаў, на якіх падпілкам былі выразаны дэве літары «М». Мікіта быў шчаслівей за Мікітку: яму здаралася бачыць сляды, у якіх нехапала двух плешак, і тады яго ад такой мясцовасці і на пастромку-б не адвёў. Ён меў ужо тры пары такіх нямецкіх гамашаў, на якіх якраз нехапала двух цвікоў на левай назе. Іх гаспадары, цярплюва высачаныя Мікітам, больш не мелі цэтрэбы ні ў якім аbutку, апроч хіба смяротных пантофляў, калі-б гэтыя немцы памерлі дома, на сваёй, а не на чужой зямлі. Нарэшце Мікітка зусім згубіў на дзею адшукаць свае боты і перастаў так пільна ўглядзіцца ў сляды, тым больш, што слядоў гэтых на ўсіх дарогах Беларусі, ды і так, без дарог, стала відзіма-ніявідзіма: разбітая нямецкая армія, кідаючы мышны і тэхніку, пёrlа пешадралам куды вочы глядзяць.

Атрад Кузьмы атрымаў ад штаба заданне, на колькі можна будзе, ісці наперадзе нямецкай арміі. У гэтую нач партызаны спыніліся на могільніку каля спаленай немцамі вёскі. Блізка

ад вёскі стаяў невялікі маёнтак з пасохлымі ад мароза яблынямі, вакол якіх буйна зелянелі паасткі. У маёнтку гергаталі, мітусіліся немцы, рыхтуючыся да адступлення, і ў гэты вэрхал пільна ўслухоўваліся Мікіта з Мікіткам, залёшы на краю могільніка, калі свежай, толькі што насыпанай магілы. Могільнік быў на заход ад вёскі і маёнтка, ён шчыльна прылягаў да вялікага лесу, і атрад Кузьмы залёг там з начы, каб не даць немцам вывезці дабро і жывёлу. Ноччу-ж быў затрыман на могільніку малы хлапчук, які ціхом прабіраўся з лесу бліжэй да вёскі. Ён аказаўся адзіным жывым чалавекам са спаленай вёскі і расказаў партызанам, што немцы некалькі дзён таму назад сагналі ў маёнтак усіх, і старых і малых, і загадалі ісці на заход. Рэчаў дазволілі ўзяць столькі, сколькі можна панесці ў вялікай дарозе. Рэштку паклалі на вазы, запрэглі ў іх коні і кароў і таксама вывезлі ў маёнтак. «Вы пойдзеце пешкі наперад, а паліцэйская павязуць ваша дабро за вамі». Сяляне заспрачаліся. Тады іх загналі ўсіх у абору і сем'ямі пачалі выводзіць на могільнік і расстрэльваць. Асабліва лютаваў аднаго фельдфебель, ён-жа камендант гэтай мясцовасці. Калісьці ён прыехаў сюды пасля аперациі,—яму адrezалі нагу, папсаную мінай,—і застаўся тут ні то за ўпраўляючага, ні то за гаспадара маёнтка. Пасля ён выпісаў сюды і сына. Яны ўвялі такія парадкі, што селянін павінен быў здымашць пры спатканні з імі шапку ледзь не за поўкілометра, а калі сяляне «ўзбунтаваліся», сын дапамагаў бацьку іх расстрэльваць. Хлапчук выратаваўся толькі тым, што апошнія дні хаваўся ў лесе: ён пасвіў камендантаву цялушки, а яе забраў нейкі нямецкі абоз, і баючыся, што камендант яго заб'е, хлапчук не начаваў у сяле.

Усё гэта прыпомніў Мікітка, які якраз і затрымаў ноччу хлапчука, лежачы ў сваёй засадзе. Ужо добра развіднела. Да гергатання немцаў далучылася гергатанне гусей. Якраз як тады, калі немец хацеў забіць Мікіту. Зараз Мікітка хацеў спаць: адчуваўся даўгі пераход і бяссонная нач. Каб не заснуць, ён пачаў успамінаць найбольш страхавітыя здарэнні ў сваім жыцці і хутка дайшоў да нямецкіх слядоў на дорогах.

— Папакідалі пасля сябе слядоў, навалач, ліха іх матары,—сказаў ён уголос, зноў-такі ратуючыся ад насядаўшага на яго сну.

— Якіх слядоў?—ціха адазваўся Мікіта з таго боку куста.

Мікітку пытанне застала знячэўку: ён зусім не меў на мэце ўступаць у размову са сваім напарнікам. Але калі ўжо так прышлося, ён пашукаў вачыма прычэпкі.

— Да вось... каля магілы,—памарудзіўшы трохі па прычцы, адказаў Мікітка, і сам стаў углядца з сляды. Іх было процьма, і ўсе яны былі з радамі ўціснутых у зямлю буйных круглых галовак ад цвікоў. Бліжэй да Мікіткі аказаўся трох сляды, нібыта ўпоперак той безлічы прайшло паўтара чалавека, адзін вялікі след і два меншыя. Гэта здзівіла Мікітку, ён шырэй расплюшчыў вочы і пачаў шукаць чацвертага следу. Там, дзе ён павінен быў быць, Мікітка ўбачыў глыбока ўціснутую у зямлю ямку. Ён здагадаўся, што вялікі бот належаў аднаногаму каманданту, пра якога расказваў хлапец.

— Ага,—падумаў ён з законна злой радасцю:—усё-ж перабілі табе твае дыбалы! І варты! Шкада толькі, што не абедзве. І шкада, што тваё ваўчанё на двух нагах па нашай зямлі ходзіць...

Ён кінуў вокам на меншыя сляды, і яго як-бы нешта падкінула з зямлі: ён мігам аказаўся над слядамі. На абодвух абцасах выразна быў відаць падкоўкі, а на падкоўках дзве выразаныя напільнікам літары «М». Сэрца ў Мікіткі ходарам захадзіла ў грудзях, і па целе забегалі мурашкі.

— Дзядзька Мікіта! — усхватёвана паклікаў ён: — Зірні сюды.—Мікіта, спяшаючыся, перапоўз на гэты бок куста: ён думаў, што Мікітка заўважыў з свайго месца нешта падазроне ў вёсцы ці ў маёнтку. І яго некалькі здзівіла, што Мікітка стаіць рачком над слядамі на пяску.

— Мае боты, дзядзька Мікіта,—прашаптаў Мікітка:— знакі на падкоўках...

Мікіта, не кажучы ні слова, утаропіўся ў вялікі след: на ім нехапала двух цвікоў!

— Дзякую табе, госпадзі, дагналі,—прашаптаў і ён, і рука яго мімаволі пацягнулася да ілба, каб перахрысціца. Але зірнуўшы скоса на Мікітку—ці не заўважыў ён такога парушэння партызанскай этыкі—ён толькі пачухаў пераносіцу і сказаў больш сурова:—Дагналі-такі, абодвух дагналі. Цяпер-бы іх, гадзюк, жывымі ўзяць...

І іх узялі жывымі. Мікіта і Мікітка так умольна прасілі Кузьму, што той згадзіўся перабудаваць план акружэння адступаючай групы немцаў: ён адцягнуў свой атрад на поўкілометра ў лес, уздоўж дарогі, і распачаў атаку толькі тады, калі апошняя параконная брычка праехала масток праз ручай, у кустах каля якога прытаяліся Мікіта з Мікіткам. Яны-ж сваімі стрэламі падалі сігнал для агульной атакі. Праўда, стралялі яны не па гэтай брычцы: іх аўтаматная чарга скасіла шэсць немцаў на двух пярэдніх падводах. Тыя не па-

спелі яшчэ зваліцца ў пыл на дарозе, як Мікіта з Мікіткам апынуліся каля брычкі і, строчачы для постраху паверх галоў, прымусілі сядзеўшых у ёй двух немцаў падняць руکі ўгару. Тады, не звяртаючы ўвагі, што на дарозе бой толькі разграеца, Мікіта падхапіў упаўшыя вожкі, ёмка крутнуў брычку на месцы за задніе кола і, адным духам перамахнуўшы з ёю праз прыдарожную канаву, пагнаў коні ў лес, лавіруючы паміж дрэвамі. Ад'ехалі яны недалёка, толькі схаваліся, каб не відаць было з дарогі. Тады Мікіта кінуў вожкі на руکі Мікітку.

— Папільнай іх, браток, а я падбягу памагчы хлопцам тых гадаў перастрачыць!

Мікітка застаўся з вока-на-вока з тымі, каго ён шукаў трох гады з гакам. Тры гады! І якія гады! Перад яго зрокам пра-плылі яны доўгай істужкай пажараў, забітых людзей, карных экспедыцый, змучаных, збялелых твараў жанчын з клумкамі за плячыма, дзяцей з жабрачымі торбачкамі ў сухенъях, васковых пальчыках. Колькі ўсяго гэтага наглядзеўся Мікітка ў часе сваіх разведчых вандровак! Не, ён мае права глядзець на тых, што сядзяць на брычцы з паднятымі ўгору рукамі, такім знішчальнымі халоднымі позіркамі і, адчапіўшы раменныя вожкі, не спяшаючыся, рабіць з іх дзве пятлі. Бацька і сын,—гэта відавочна было для кожнага, хто-б ні зірнуў на немцаў, да таго-ж падобны яны адзін на аднаго сваімі рабымі выцятнутымі тварамі, прыгнутымі кастлявымі спінамі, вылупленымі пукатымі вачымі,—як заварожаныя, сочаць за павольнымі, упэўненымі рухамі рук Мікіткі. Іхнія руکі пачынаюць дрыжэць усё больш буйнай, размашыстай дрыготкай, а на лабацінах набраўкаюць краплі халоднага поту.

— Што, руکі дрыжаць? У тых, хто курэй краў, заўсёды так бывае...—кіпіць з іх задаволеным тонам Мікітка, на ўсякі выпадак ставячы коні так, каб дышаль упёрся ў тоўстую асіну.

Відаць, жарт на многа змякчыў тон і юнацкі голас Мікіткі, і стары немец хапаеца за гэты павадок.

— Паслушай, хлопчык,—кажа ён:—Я салдат, я бачыў смерць, я згодзен памерці. Пусці толькі сына... ён твой аднагодак.

— Воўк яму аднагодак, а не я,—энтузіястичным голасам адразае Мікітка:—І ты не салдат, а грабежнік... і бандыты вы-абое. На тваім сыне мае боты, зладзюга. Па вас абодвух асіна даўно плача.

Немец не хоча слухаць таго, што яму не выгадна, а можа ён і не дачувае за стралянінай, ён спяшаецца выкласці сваю просьбу.

— Я табе золата дам... Яно вось тут у кішэні...

Ён памкнуўся апусціць руку, каб расшпліць мундзір на трудзях.

— Ну, ну!—сурова папярэдзіў Мікітка, наводзячы на яго аўтамат:—Я табе апушчу руکі так, што ты іх век болей не паднімеш!.. Бачыш ты,—хабарнік! Чым купіць надумаўся? Нарабаваным золатам! Ды мне твая шкура, можа, даражай за золата. Я, можа, цябе тры гады шукаў... З Мікітам разам шукалі. Ты мне боты мае аддавай!

Немец, нарэшце, зразумеў, і вочы яго забегалі.

— А як-жа ён зніме боты, калі ты яму рук не дазволіш апусціць?

— А мне якая справа? Хай здыме так, як надзеў... Ён-жа ў мяне не пытаўся, калі надзяваў боты—чужыя, крадзенныя. Здымай боты, шчанё!—крыкнуў Мікітка, наводзячы аўтамат да маладога немца. Малады немец зірнуў на бацьку і той, спяшаючыся, нешта загергатаў па-свойму, відавочна, перакладаючы Мікіткаў загад. Таксама спяшаючыся і з вінаватай сабачай усмешкай на вуснах, малады прыціснуў бот ботам да канта брычкі і пачаў яго сцягваць, як бязрукі. З непрывычкі рукі яго ўвесь час памыкаліся прыйсці на дапамогу нагам, але Мікіткаў аўтамат красамоўным кіўком угору і без пера кладу падымаў іх уверх. Нарэшце немцу ўдалося выцягнуць амаль усю нагу з галянішчы, і ён паглядзеў на Мікітку: ці той сам падыйдзе, каб узяць бот з нагі, ці трэба страсянуць яго, каб ён сам даляцеў да Мікіткі. Ён баяўся, каб партызан не палічилі гэты гэст за абразу.

— Скідай, скідай,—загадаў Мікітка:—Не дажджэш ты, каб я табе боты сцягваў...

Першы бот мякка ўпаў на мох. Мікітка скапіў яго і ўпіўся вачмі ў падкоўку. Раптам вочы яго спахмурнелі: на падкоўцы стаялі літары «М», але не так, як ён іх паставіў... Яны стаялі дагары нагамі! З запытальнай разгубленасцю ён кінуў позірк на немца. Той вачамі рысі скоса сачыў за кожным яго рухам, намагаючыся ўспомніць,—спатыкаліся яны дзе-небудзь за час яго службы ў Беларусі, ці гэтая сустрэча выпадковая. Калі выпадковая, то яшчэ ёсьць надзея, што ўся справа скончыцца добра,—думаў ён:—бо якая справа гэтаму малому рускаму да таго, што раб' си, каменчант Ватэр, за сотню кілометраў ад яго хаты? Хаця гэтыя рускія прывыклі лічыць сва-

ёй уласнай справай усё, што ні здараецца на іх бязмежнай тэрыторыі. А тут яшчэ гэтая боты...—Маюць яны непасрэднае дачыненне да гэтага страшнага хлапчука з аўтаматам, ці ўсе яго пытанні—праява ўсё той-жэ, незразумелай нямецкім мазгам каменданта аманалі рускага мыслення? Ён з маланкавай хуткасцю перабіраў у памяці ўсё, што было звязана з гэтымі ботамі, успомніў нават, дзе, калі і пры якіх акалічнасцях ён набыў іх. Але-ж гэта было далёка адсюль, і гаспадар ботаў быў высокі, худы, са звязанымі назад рукамі... Не, гэта выпадковасць, ці праста хлапчук хоча... узяць сабе (камендант, як і сын, нават у думках не хоча гнявіць партызана ў небяспечны для сябе момант абразлівым словам) боты. Разумеецца, выпадковасць! Выпадковасць і тое, што ён звярнуў увагу на падкоўкі... Такая цікаўнасць да бліскучага—адзнака не знікшага яшчэ маленства ці дзікунства. Не, хутчэй маленства: Вілі таксама тады зацікавіўся падкоўкамі і нават выразаў напільнікам.. — Што гэта? — пытаецца Мікітка і ў голасе яго сапраўды гучыць трывожнае неразуменне і больш нічога.

— Гэта нямецкае «В»—Вілі Ватэр, ініціялы майго сына.

Мікітка атупела глядзіць на немца. Ён не можа асіліць думкі, што нечаканасць вырывае з яго рук тую мару, якую ён насіў тры гады ў душы, якая была пагасла і зноў успыхнула полыменем з сённеншняе раніцы. Немец па-свойму тлумачыць маўчанне Мікіткі.

— Гэта «вэ»—першыя літары імя і прозвішча майго сына.

— А дзе-ж «мэ», дзе «эм»—першыя літары майго імя і прозвішча?—раптам ускіпае Мікітка. Чырвань залівае яго твар, а вочы пырскаюць новым прылівам нянавісці да немца, які яшчэ раз абакраў яго з ботамі, разуў, але ўжо не ногі, а душу.

Немцу адразу становіцца зразумелым, што ніякай выпадковасці тут німа, што вечка пасткі падае. Але ён ведае таксама, што ратунак ў тым, каб не здрягнуцца ніводзін мускул на твары, каб ніводная нотка не падвяла ў голасе, і ён драўляным голасам цягне з сярэдзіны слова за словам:

— Гэта наш нямецкі звычай. Мы—людзі парадку і акуратнасці. Мы робім меткі на рэчах, якія нам належыць... Але калі боты патрэбны маладому чалавеку, то ён, Карл Ватэр, і сын яго, Вілі Ватэр, нічога не маюць супраць..

— Не трэба!—ашалела крыкнуў Мікітка на маладога немца, які пачаў быў сцягваць другі бот. З усёй сілы ён

шпурнуў у брычку і першы бот:—На! надзявай на свае кацубы, і хутчэй, калі табе тваё жыццё дорага!..

Немец усё з той-же сабачай угодлівай усмешкай на твары пачаў нацягваць боты. Мікітка моўчкі глядзеў на яго, на боты, і яму зноў здалося, што боты яго, Мікіткавы, што ён бачыць кожную знаёмую рыску. Бот заела, і стары немец пачаў нешта гергатаць маладому.

— Маўчаць!—крыкнуў Мікітка, але ў голасе ў яго ўжо не было вялікай злосці, ён адышоўся ўбок, машынальна разблытаў петлі на вожках і пачаў абцярушаць сухі, сівы мох з камля суседняй сухастойкі.

На дарозе тым часам справа была скончана. Дзесятак палонных немцаў і ўвеселі абоз былі падагнаны да таго месца, дзе стаяў Мікітка. Бацька і сын зноў паднялі руکі, і вочы іх зноў набылі выраз вачэй затраўленага звера.

— Ну, зладзюгі, давайце палічымся,—сказаў Мікіта, падыходзячы да іх.—Пачнем з вёсак. Колькі ты іх спаліў, апрач маёй роднай і гэтай апошняй? А людзей колькі пабіў? А дзяцей колькі жывых у зямлю закапаў? А ну, злазь з брычкі! Прыехалі.

Малады немец першы паставіў свой наглянцеваны бот на падножку брычкі, і Мікіта здзівіўся.

— Мікітка, чаму ты не садраў сваіх ботаў з гэтага зладзюгі? Ідзі сюды хутчэй!


Але Мікітка неахвотна прамармытаў: «Паспею»,—і адышоў да тых, якія пад наглядам Кузьмы трэслі і пераглядалі нарабаванае немцамі добро,—што аддаць у атрадны абоз, а што раздаць найбольш абнасіўшымся партызанам. Мікіта, калі дайшла чарга да брычкі, сам развязаў пузатыя чамаданы каменданта і рэч за рэччу пачаў выкладаць з іх на зялёны мох. Апошнім ён выцягнуў з самага дна чамадана стары салдацкі гамаш. Гамаш быў з правай нагі, запэцканы крыўёй і крэху парваны.

— А-а-а, стары знаёмы!—сказаў Мікіта, трасучы гамашам:—у ім ён вёў мяне на расстрэл.

У гамашы нешта зазвінела. Мікіта павярнуў яго і з яго выпалі на дол дзве падкоўкі. Мікітка таропка схапіў іх, і вочы яго пасуровелі: на абодвух падкоўках былі ясна відаць выразаныя ім колісі літары.

Ён зірнуў на зблелых немцаў, паклаў падкоўкі ў кішэню і зноў завязаў на канцы раменных вожак дзве пяцлі.

Мінск. Лістапад 1944 года.



### ТРЫ ХАТЫ

Яшчэ пяць год таму назад, калі выйсці на ўзлессе за вёскай Амшарынай і зірнуць на захад праз балота, дык за балотам на ўзгорку выразна былі відаць тры хацінкі. Стаялі яны вокнамі сюды, на ўсход, і калі ўзыходзіла сонца, над балотам адна за другой узникілі вогненна-яркія крапкі: гэта сонца адсвечвалася ў маленъкіх акенцах хатак. Совецкі пагранічнік Піліп Іваноўскі, што стаяў на вышы, замаскаванай у ельніку, звычайна глядзеў на ручны гадзіннік і засякаў на гэтых крапках час узыходу сонца, прыкідваючы сам сабе, наколькі-ж павялічыўся ці паменшыўся дзень з гэтае раніцы. А вечарамі, калі сонца заходзіла, хутар на ўзгорку, дзе стаялі тры хаткі, меў другую прыкмету, якая кідалася ў вочы. Там вылучалася адна будыніна—ці пуня, ці ток. Яна высвечвалася на фоне неба чорнымі скабамі лат, з якіх кожнай вясной здзіралі салому.

— Мабысь нехапае ў людзей корму для жывёлы, вось і гніе ток усё лета пад дажджом. Эх, і жыццё іх там!—думаў Піліп і механічна наводзіў на хутар рулькі бінокля.

Хутар тады рэзка набліжаўся да яго вачэй, неяк ненатуральна ўразаючыся ў тое месца, дзе ў зроўкавай памяці чалавека заставалася балота з рэдкімі нядэшлымі хвойкамі на высокім куп'і. Хутар перамяшчаўся, здавалася, аж на гэты бок рэчкі, па якой ішла дзяржаўная граніца. І ці таму, што хутар знаходзіўся ў штодзённым «сектары агляду» Іваноўскага, ці таму, што ўбогі выгляд трох хатак кранаў сэрца маладога пагранічніка, але Піліп так зжыўся з хутарам і яго жыхарамі, што адчуваў сябе на іхнім двары, як у сябе дома, ведаў кожную дробязь іх побыту не горш за сем'яніна. У яго пачуцці сперлася разуменне таго, што «Тры хаты» (так значыўся хутар на карце ў кабінцы начальніка заставы) знаходзяцца па той бок мяжы, у другой дзяржаве. Ен ахвотна

перамяшчаў біноклем гэты хутар на гэты бок, з усім яго жыхарамі і маё масцю, і падоўгу назіраў за імі.

Звычайна руху на хутары ён бачыў мала: тры хаткі былі на воку польскай стражніцы, вышка якой, стромкая і белая, як званіца касцёла, вытыркалася з-за суседняга ўзгорка. Іваноўскуму ў бінокль было часамі відаць на сярэднім двары падласая, худая і малая, як каза, кароўка. Часамі відаць былі дзве старыя шаўлы—два кані, па масці і складу, відавочна, аднаго заводу і блізкая радня: абодва віслазадыя, з угнутымі спінамі, рабрыстыя; яны часта стаялі на сонцы і скублі адзін другому худыя спіны.

— Мабысь, карослівия, — думаў чырвонаармеец, назираючы за гэтай сцэнай.—Няўжо няма ў іх гаспадароў грошей на ветэрынара? Ці, можа, праста ад нуды і бяскорміцы чухаюцца?

Яму надакучвала глядзець на коней і ён пераводзіў бінокль на стражніцу, на балота, на рэчку, уважліва агляджаючы кожны кусцік, кожную купіну. Калі бінокль зноў варочаўся ў «Тры хаты», з сярэдняй з іх часам выходзіла гаспадыня ў лапленай спадніцы, з даёнкай у руках, садзілася пад карову. Карова не стаяла, брыкалася, адыхадзіла ўбок. Гаспадыня ставіла даёнку на зямлю, брала які-небудзь хлуд і доўга ганялася за каровай па двары, лупячы яе па худых рэбрах. Відавочна, яна лаяла карову на чым свет стаіць, але гуку Іваноўскуму не было чуваць, і ўся карціна праходзіла перад ім, як нямое кіно. Ён не адрываў бінокля ад двара і бачыў, як змаганне гаспадыні з каровай праходзіла ў новую фазу: гаспадыня паварочвала твар на захад, к хаце, размахвала рукамі і даёнкай, відавочна, праклінаючы апошнімі клятамі і карову і свайго гаспадара. Тады з хаты выходзіла дзяўчынё гадоў дванаццаці ў такой самай палапленай сукенцы. Стройная і пруткай, яна забягала наперад, лавіла карову за рогі і прымушала стаць на месцы. Але, як толькі гаспадыня бралася за саскі, карова зноў пачынала нервова прафілацічную нагамі, кідацца ўбакі, выбівала даёнку з рук і з поўгадзіны вазіла па двары і дачку і маці.

— Відаць, саскі ў каровы парэпаліся,—думаў чырвонаармеец,— няхай-бы змазала вазелінам.

Яму рабілася шкода дзяўчынкі. Ад напружанай беганіны за каровай хусцінка у яе спаўзала з галавы, коскі падлётвалі у паветры...

— Яшчэ ногі адтопча капытамі,—непакоіўся Іваноўскі і адводзіў бінокль ўбок. Пакуль ён праходзіў «сектар на-

зірання», змаганне з каровай заканчвалася абаюднай перамогай: дачка ці гаспадыня прыносілі з агарода ахапак націння ці бульбоўніку, кідалі яго на дрывотнік, у куток паміж сцяной хлева і драбінамі. Карова заціскалася перадам у гэту цясніну і ўжо не магла, каб і хацела, крутнуцца ўбок, і гаспадыня дайла яе доўга і ўпартая. Па часе, які яна затрачвала на дзеянне, можна было падумаць, што карова вельмі малочная, але Піліп ужо ведаў, што, ідуучы дахаты з дэйнкай, гаспадыня захопіць вольнай рукой толькі адзін з двух невялікіх гладышыкаў, якія віслі на знарок укананай каля дрывотні рагуліне з грушавага дрэва, і што палову гэтага малака дзяўчынка панясе на другі двор, які быў з раскрытым токам.

Пасля Іваноўскі бачыў сівы дымок над хацінай: сям'я, відавочна, варыла вячэрну. Сівыя дымкі ўсплывалі і над астатнімі двумя хаткамі. У вокнах насупраць печы зноў, ужо ў вячэрнім змроку, пачыналі пабліскуваць аганькі. Яны былі відаць Іваноўскаму з поўгадзіны, а пасля гаслі. Пазней пары змяркання Іваноўскі не бачыў святла ў гэтых хатах: ці то ў іх не было моды паліць святло, бо не было газы, ці то гэта было ім забаронена стражніцай.

На другіх двух дварах руху звычайна было яшчэ менш. На крайнім справа—дайлі штодзённа казу, але каза была зусім малая і хавалася разам з гаспадыніяй за плотам, а на крайнім злева двары відаць было вечарамі, як узляталі на куросанне,—на тыя самыя чорныя рэбры-латы з раскрытай саломай,—ці зляталі раніцой з іх, дзве курыцы і певень. Певень часам і днём узлятаў на ток. Тады Піліпу відаць было ў бінокль, як ён лопаў крыллямі і разяваў дзюбу. Гуку зноўтакі не было чуваць, і ў памяці чырвонаармейца зноў стваралася ўражанне, што ён бачыць малюнак з нямога кінофільма.

Але ўсё гэта было каля пяці год таму назад і засталося ў памяці Іваноўскага толькі таму, што ён ужо другі раз сам застаўся на звыштэрміновую службу на сваёй пагранічнай заставе.

Цяпер, калі ён раніцой яшчэ на поцемку,—бо на чортаж дражніць вока польскага сержанта там, на белай какетлівой вышыцы за ўзгоркам,—узбіраўся на сваю вышку на ўзлессі,—ён ведаў добра, што сонечныя прамені не адаб'юцца ў акенцах трох хатак, калі сонца ўзойдзе над Амшарынай. Гэтых хатак на хутары ўжо не было. На месцы іх сонца ablівала чырвоным святлом спачатку чарапічны высокі дах, пасля новы, доўгі, як стадола, дом, рублены на нямецкі вугал і на

тры чвэрткі схаваны шчыльным плотам з вяршковых дошак з завостранымі трохкутнымі канцамі ўгary. Ні ў доме, ні ў плоце не было ў бок усходу ні дзвярэй, ні варот, ні акон, калі не лічыць—двух у доме і трох у плоце—вузкіх проразяў, якія глядзелі на ўсход, як байніцы ў акопе. Дом падкрэслена хаваў сваё нутраное жыццё ад вока з усходу і выказваў сваю варожасць людзям па той бок дзяржаўнай граніцы.

Нахілены на захад простакутнік даху быў зроблен з прэтэнзіяй на мастацтва: па вільчыку і на страсе ішла акантоўка з цёмнасінай чарапіцы ў адну цаглінку і з бардовых цаглінак над імі пункцірам. Поль даха было вымашчана белымі чарапічкамі, а па сярэдзіне іх быў выкладзен расцягнуты чатырохкутнік з чорнай чарапіцы з такім разлікам, што белае поле ўнутры яго стварала сілуэт белага арла. Падабенства, праўда, было далёкае і грубае: крыллі арла нагадвалі ўсходцы на ганку, а галава—тупы тапорык каменнага веку. Але гэты сімвал дзяржавы, па думцы ўладара дома, павінен быў, з аднаго боку, назойліва сцвярджаць тым, хто жыў на гэты бок балота ў Амшарыне, што за балотам знаходзіцца Польшча, а з другога боку, сведчыць пра адданасць ёй, пра шляхецкі патрыятызм гаспадара дома. Сам гаспадар, так як яго бачыў у бінокль Іваноўскі, быў дзяబёлы пажылы мужчына з вусамі а ля Пілсудскі, апрануты ў суконны гарнітур, пры гальштуку і з дубальтоўкай за плячыма. Вялікі ваўка даў нязменна спадарожніцу ў яму ў яго вылазках за межы хутара. Іваноўскі ніколі не бачыў, каб гаспадар сам працаваў на полі: паркай яго коні з сакаўскім плугам кіраваў гаспадар крайней злева хаткі, а з двумя чорнымі валамі ўпраўляўся гаспадар сярэдняй хаты. Пряўда, яны перасталі быць гаспадарамі гэтых хат, бо і саміх хат ужо не было. Толькі сівы дымок, які расплываўся ў ранішнім і вячэрнім змроку над той будынкай, пад якой чарнеліся латы, паказваў, што там так-такі сапраўды ток і ёўня, у якую перасяляўся гаспадар першай хаты, а невялічкая лазня ў кустах на самым узбалоцці, з якой таксама пачаў віцца дымок, ды чорная сцежка, пратаптаная капрызлівай каровай да гэтай лазні па мяккаму дзёрну луга,—сведчылі аб месцы жыхарства гаспадара і гаспадыні сярэдняй сялібы хутара. Новая іхняя сяліба хавалася за густымі кустамі алешніка і была відаць толькі з вышкі Іваноўскага. Адтуль была відаць і паветка,—чатыры слупы, крытыя лапкамі,—куды запаўзала вечарам і выпаўзала раніцой падласая худая карова. Гаспадарка справа была зліквідавана разам з гаспадарамі і казой

у адну ноч, і толькі куры з пеўнем на чорных скабках тока  
сталі відаць не толькі пад вечар і раніцой, але часта  
і ўдзенъ: вакол хутара шнырыў ваўкадаў і куры спалоханы  
ўцяжалі ад яго на вільчык, губляючы пер'е. Іваноўскі ўлічай  
сабе курынае кудахтанне і вэрхал у гэты час, але не чуў яго:  
перац ім праходзіла нямое кіно ў кружку бінокля.

Такі паварот справы на хутары адбыўся не на вачах  
Іваноўскага: ён быў камандыраван начальствам на поўгада-  
выя курсы сержантаў пагранічных войск. Скончыў ён іх ня-  
дрэнна, але калі запыталіся, куды-б ён хацеў паехаць, ён  
скaryстаў такі лібералізм начальніка курсаў і папрасіўся  
назад на сваю заставу. Штаты на заставе былі запоўнены,  
і ён зноў заняў сваё месца на вышцы.

Нахмурыўшы бровы, назіраў ён за «Трыма хатамі». У ка-  
бінцы начальніка ён дазнаўся, што польская ўлады змянілі  
назву хутара. Цяпер ён зваўся «Сапежанскае», бо валодаў  
ім асаднік Сапега. Змена назвы і новы гаспадар не змянілі  
ў душы Піліпа адносін да хутара: для яго ён заставаўся  
«Трыма хатамі», часова вырванымі з рук былых гаспадароў  
прагным асаднікам. Ён з нянавісцю сачыў за новымі парад-  
камі на хутары, але заўсёды ўсміхаўся, як добрым знаёмым,  
калі бачыў былых гаспадароў трох хатак і асабліва дзяў-  
чынку. У дзяўчынкі, відавочна, была вялікая сіла жыцця:  
не гледзячы на ўсе пакуты, яна збирала краскі на полі, пляла  
вянкі і кідала іх у ставок за садам, а можа нават і спявала.  
Пасля яе стала менш відно на полі, мабысь яе ўзялі ў пакоі,  
бо да Сапегі прыехала аднекуль яго дачка. Прыйехала яна  
вясной і зразу-ж на хутары з'явілася і другая асона, — туды  
стаў наведваша пан паручнік са стражніцы. Іваноўскі не раз  
бачыў яго, як ён у параднай форме, з ліхі нафіксатуарнымі  
вусамі, нёс нейкія пакункі з ласункамі для маладой Сапе-  
жанкі. Сапега, відаць, не зусім давяраў маладосці абодвух  
і заўсёды з сабакам праводзіў іх на пагулянкі. Калі-ні-калі  
яны ўсё-ж вырываліся і адны, і тады Іваноўскі вымушан быў  
адводзіць свой бінокль ад спакуслівых сцэн з абдымкамі  
і пацалункамі маладой пары. І заўсёды тады яму на думку  
прыходзіла тая малая яшчэ дзяўчына. «Вось прыйехала  
жлукта на яе зямлю, есць яе працу і працу яе бацькоў і вы-  
гульваещца, як трохгадовая ялаўка!»

Пад восень Сапежанка знікла. Неўзабаве знік з гары-  
зонта назіранняў Іваноўскага і паручнік. Затое з'явіўся на  
гэтым гарызонце капітан. Ён на выгляд быў маладзей за  
Сапегу, хаця насіў яшчэ даўжэйшыя вусы. У яго быў ганчак

і дубальтоўка, і стары Сапега зімой хадзіў з ім разам на паліванне. Наогул, за зіму яны, відаць, здружыліся і часта гасцівалі адзін у аднаго.

Іваноўскі са сваёй вышкі гэтай зімой часта бачыў, як на хутар прыбягаў, відавочна, з даручэннямі ад капітана, малады падхарунжы, з чорнымі вусікамі, які пасля або ехаў на стаенніку Сапегі, або ішоў, выпісваючы такія выкрутасы па дарозе, што Іваноўскі са здзіўленнем гаварыў сам сабе:

— Ну, і набраўся, як свіння брагі...

Іваноўскому часта думалася: «Што за людзі жывуць насупраць яго вышкі? як выглядае свет, калі глядзець на яго іхнімі вачымі?»

Ён спрабаваў уяўіць сабе гэта, і гэта некалькі розністайніла доўгія гадзіны яго дзяжурства па вышцы. Бо, як вядома, німа нідзе больш спакойнага пейзажу, як на граніцы. Людзей там не так шмат, не ўсюды можна хадзіць і ездзіць, дарогі нечакана абрываюцца і далей не ідуць, лясы не сякуцца, нават захламленасць не ўбіраецца. Кожны ведае, што пагранічная варта прысутнічае ўсюды, але яе нідзе не відаць. Ціха, спакойна! Нават падобна на мёртвае царства. Толькі цішыня гэта не звычайная, цішыня напружаная, напятая, як струна. Досыць аднаго стрэлу, аднаго знаку, каб усё навокал ажыло, каб сяляне з усіх вёсак кінуліся рабіць ablau на парушальніка дзяржаўнай мяжы, каб ланцужкі чырвонаармейцаў замільгалі па ўсіх сцежках і кусціках. Гэта цішыня нагадвае цішыню перад навальніцай: хоць і ціха, а ў самым паветры разліта ўзбуджэнне, насцярожанасць, чаканне нечага невыразна-небяспечнага. Праўда, і да гэтага можна прывыкнуць, і Іваноўскі прывык, абабіўся. У яго было досыць часу, каб, — пільна сочачы за мяжой, — рабіць назіранні і для сябе, думаць пра тое, што да службы не тычицца. Ён быў малады, спрытны хлопец і розум меў цікаўны. Назіраючы за жыщём хутара на tym баку, ён дамалёўваў сабе характеристы, адносіны паміж людзьмі, і ў яго галаве было досыць ладнае ўяўленне таго, што там адбываецца. Яму толькі вельмі хацелася праверыць, — ці ўсё праўдзівна ён уяўляе сабе. Асабліва гэта цікавасць узманілася, калі прыехала новай вясной Сапежанка. Ці яна была замужам за паручнікам і той яе кінуў і яна прыехала да бацькі? Ці яна праста вучылася дзе-небудзь і прыязджала на вакацыі? Характар яе ён прыблізна ўжо

ведаў: яна ўласнаручна збіла дзяўчынку, сваю малую парабанку; яна зухавата скакала вярхом на кані ў мужчынскім адзенні поплеч з капітанам; яна, не саромячыся двух мужчын, якія аралі поле, купалася ў стаўку каля сада. Іваноўскі неаднокраць бачыў, як абдымалі яе па чарзе за садам у копах сена то вусаты капітан, то малады падхарунжы. Ён, разумеецца, не ведаў, што яе завуць Адэляй і нават дванаццатай, а яе бацьку Львом восемнаццатым, бо не ведаў шляхецкага звычаю пана Сапегі. А звычай быў такі, што кожнага першага сына ў сям'і шляхціца Сапегі называлі Львом, каб давесці, што іхні род не які-небудзь захудалы, што Сапегі з Сапежанскага не толькі аднафамільцы з магнатамі Сапегамі, а што іхні род паходзіць праста ад гэтай славутай фаміліі. Па гэтаму-ж прынцыпу давалі імя першай дачэ. І калі ксёндз памінаў душы дзядоў і прадзедаў ганаровага шляхціца, дык ён бачыў, што ў яго памінальніцы больш «львоў», чым у якім-небудзь звярыныцы. Іваноўскі гэтага не ведаў. Не ведаў ён і таго, што малады падхарунжы зваўся Крачкоўскім Стасем, што яго бацькі, звычайнья беларускія сяляне-католікі, жывуць у вёсцы Замошша, кілометраў за 50 адсюль, што ў яго ёсьць яшчэ пяць братоў на надзел у пяць гектараў і што яму няма як варочацца дахаты, калі ён не хоча быць бабылём. Не ведаў ён і таго, што Стасік Крачкоўскі быў вырадкам у сям'і і з малых год, як мог толькі, пяўся стаць панам. Іваноўскі думаў, што гэта сынок захудалага шляхціца, які забрыў сюды на мяжу ў чаканні першага афіцэрскага чына. Адно ён добра бачыў, што малады падхарунжы не супроць таго, каб стаць зяцем асадніка і што галоўным канкурэнтам у гэтым з'яўляецца яго начальнік — капітан са стражніцы. Ён нават здагадваўся, чым кончанца гэтыя дубальтовыя залёты: падхарунжы будзе адсунуты ўбок, а стары, вусаты капітан павядзе маладую Сапежанку ў белым вэлюме пад вянец. Што да гэтага хіліцца, стала асабліва ясна, калі стары Сапега неяк выехаў дні на два з хутара, і капітан рэзка змяніў час прыходу і адыходу з хутара: звычайна ён прыходзіў раніцой і выходзіў вечарам, а гэтыя два дні рабіў якраз наадварот. Малады падхарунжы вымушан быў куляй вылецец праз пяць хвілін, калі паткнуўся тады на хутар нешта гадзін у дзесяць вечара.

— Дудю, брат, ты атрымаеш, а не сапежанку! — падумай

Іваноўскі, ледзь улаўліваючы сагнутую, панурую фігуру яго на сваіх нямых кіно-шкелках.

І, аднак, становішча рэзка змянілася. Поруч з фігурай капітана вырасла постаць тонкай, худой, як таран, і доўгай, як жардзіна, жанчыны. Відавочна, гэта была прыехаўшая аднекуль жонка капітана, бо яна лоўка адляскала яго па мордзе па дарозе з хутара, а пасля прымусіла стаць на адно калена ў пыле, на дарозе, і дала пацалаваць сваю руку. Капітан стаў усё радзей і радзей прыходзіць на хутар і заўсёды ў суправаджэнні жонкі. Не хадзіць зусім у яго, відавочна, нехапала сілы. Панна Сапежанка хадзіла, як вымачаная, і часта сядзела над стаўком нават тады, калі капітан быў у доме.

— Ці не тапіцца ты надумалася? — загадваў сабе загадку Іваноўскі, назіраючы ў бінокль за ёй. І ён неяк нават, як глядач у кіно, быў нездаволен, што рэжысёр марудзіць выпускціць на сцэну падхарунжага. А падхарунжы, мабыць, сапраўды пакрыўдзіўся на тое, што яго выгналі, і ні разу не паказаўся ў шкелках бінокля.

Іваноўскі ўбачыў яго толькі праз два тыдні: яго вёз сам пан Сапега пад вечар. На жаль бінокль не мог паказаць, што поруч з Краўчкоўскім ехала досыць аб'емістая скрыня з вудкай і вінамі, а наглуха запячатаны з усходу, з белым арлом на даху дом — не мог расказаць, якую навальніцу вытрымаў стары Сапега перш, чым адправіўся за вудкай і жаніхом.

— Жаніх зараз мне патрэбен, татусь, як ніколі. І калі вы не знайдзецце яго, я ўтаплюся, павешуся, зарэжуся...

— Тапіся, рэжся, на чвэрткі парвіся, а жаніх, ды яшчэ такі, які патрэбен мне, патомку князёў Сапегаў — не шавецкі капыл, яго з асіны не выстругаеш.

— Тады... тады... — захліпнулася панна Адэля: — вы будзеце дзедам без бацькі...

Гэта была справа іншая. Як ні кіпей пан Сапега, як ні ўздымалася, бы на дражджах, яго шляхецкая пыха, як ні хапаўся ён то за галаву, то за нагайку, то за старынныя пістолі, як ні лаяў ён апошнімі словамі, нават, не саромячыся прысутнасці дачкі, «псы крэў» капітана, — ён усё-ж такі паехаў і за вудкай і за жаніхом. Больш того, ён вымушан быў лісіцай выкручвацца, каб завабіць яго ў Сапежанскае. Справа, праўда, абрнулася лягчэй, чым яе ўяўлялі і дачка і бацька: да поўсмерці п'яны падхарунжы сам дапоўз да ложка Адэл і «абуранны» бацька на заўтра з пістолямі ў руках пры-

мусіў яго жаніца. Іваноўскуму засталося толькі назіраць у біонокль пышны вясельны картэж і посную міну капітана, каля якога, як тычка на градзе, сядзела сухая жардзіна-жонка.

Жаніцьба мужыка, няхай сабе падафіцэра, на дачцэ «князя» (нічога не значыць, што князь не меў фамільных папер!) ператварыла дом з белым арлом для старога Сапегі ў пекла. Ен, як чорт, вырываўся з яго і, як сатана, накідаўся на сваіх парабкоў. А, можа, ён адчуў свою руку больш упэўнена таму, што стражніца зараз праз зяця і капитана была ў яго кішэні? Ва ўсякім разе ён за які-небудзь тыдзень zwarшыў разгром «Трох хатак». Упартая карова была загнана ў «нейтральную зону»—у балота, і зяцёк з цесцем прывялі і паставілі ў кустах салдата, каб стрэламі не пускаць нікога да каровы. Куры былі зацкаваны ваўкадавам і скончылі разрахункі з жыццём, нават не пераступаючы ўсходцы сканання: ваўкадаў жыццём глынуў іх з пер'ямі. Самі батракі былі біты ўжо не ў дзве, а ў шэсць рук: на іх апроч старога Сапегі выпомшчвалі злобу за няўдалую жаніцьбу абое младыя. Асабліва даставалася дзяўчыне. У біонокль Іваноўскуму было відаць, як часта яна сядзела на купіне і плакала, як бацька і сусед часамі падыходзілі да яе, падоўгу стаялі, апусцішы галовы, і разыходзіліся, нічога не кажучы. Рука Іваноўскага мімамолі сціскала карабін, і ён гатоў быў прапасіць кіно-рэжысёру хутчэй апусціць заслону, хая-б сабе і выпадковай куляй праз мяжу. Але адносіны паміж дзяржавамі ніколі не рэгуляваліся пачуццямі сержантаў, і дысыпліна арміі пакідала такі канец нямога фільма толькі на спажыву для фантастычнай мары Піліпа Іваноўскага. І ўсё-ж гэта мара не выходзіла ў яго з галавы, асабліва тады, калі пачалася вайна на заходзе, і пан Сапега з зяцем пачалі лютаваць па прымаўцы: «Прапала кароўка, прападай і вяроўка». Абодва, відавочна, адчувалі, што сук, на якім яны сядзяць у Заходній Беларусі, ужо трашчыць, і што хутка яны з яго звяляцца. Валіцца, ці нават злазіць, ім—галава далоў!—не хацелася. І яны, самі баючыся ў душы, рашылі, як і тысячы да іх падобных, аб'ехаць лёс на рызыцы, на тэроры над усім навакольным, на мардабой, на завінчванні ўсіх шрубікаў уціску, на грымоце і на жаху. Вось тады і давялося Піліпу Іваноўскуму — совецкаму пагранічніку — самому апусціць заслону над нямым фільмам.

Гэта было ў сярэдзіне верасня 1939 года. Начальнік заставы пад вечар зачытаў загад, які прапаноўваў Чырвонай

Арміі ісці вызваляць сваіх братоў-беларусоў з-пад панской няволі. Іваноўскі, узрушаны і ўзрадаваны загадам, увесь вечар прасядзеў на вышцы, выбіраючы тყя купіны, праз якія ён будзе скакаць ноччу, каб першым перабрацца на той бок балота. Для гэтай спешкі была яшчэ адна прычына—вось ужо два дні, як парабкі пана Сапегі на вачах у Іваноўскага былі зняты з поля палявой жандармерыяй і адведзены за дашчаты плот дома з арлом на даху. Хваляванне Іваноўскага некалькі супакойвала толькі тое, што з дому не выходзілі і самі жандармы. Мабыць, яны яшчэ праводзілі там допыт. Руکі байца літаральна свярбелі ад нецярплюасці. Ён ледзь дачакаўся ночы.

Ціха, бязгучна ішло звяно Іваноўскага ў глыбокай імgle. Балота было ўжо за імі, заставалася акружыць дом так, каб нават ваўкадаў не пачуў іх сваім сабачым вухам. Але на тое яны былі пагранічнікі! Звяно акружыла маўклівы, нібы вымершы, дом. Іваноўскі паспрабаваў націснуць на калітку,—калітка была адчынена. У імgle Іваноўскі хутчэй адчуў, чымся ўбачыў кроках у двух ад каліткі ляжачага на зямлі ваўкадава. У якую-небудзь долю секунды востры нож Іваноўскага па самую рукаятку быў усаджан пад сэрца жывёліне. І яшчэ праз якую долю секунды—дайшло да яго свядомасці, што ён дарэмна толькі забрудзіў нож: ваўкадаў адубеў без яго дапамогі. Раздумваць над гэтым не было часу. Сержант махнуў рукой у калітку. Ланцужок чырвона-армейцаў уцягнуўся ў двор і хутка заняў зручныя пазіцыі, каб сыпануць сталёвы гарох па вокнах, як толькі ўзаўеца ракета над стражніцай. Іваноўскі чакаў гэтай хвіліны і заняты назіранием за паветрам, не заўважыў, як з боку дома прыадчыніліся дзвёры склепа: слабы аген'чык мільгануў адтуль. Але гэта заўважыў сусед Іваноўскага і ціха штурхнуў яго пад локаць. Два дулы аўтаматаў накіраваліся на шчылінку, але тая раптам прапала: відавочна, патухла святло ў склепе. У гэты час узляцела ракета і пры яе святле зачарнелася расчыненая пастка падвала, а на парозе яе абазначыліся тры фігуры—дзве абшарпаныя, скрываўленыя постаці мужчын і адна хрупкая, тоненъкая, жаночая. Постаці застылі, знямелья; яны ўбачылі ўзброеных людзей. Толькі жаночы голас прашаптаў:

— Та-ва-ры-шы!..

Ды ціха зазвінёў аб цементны парожак ключ да дзвярэй склепа.

Іваноўскі адразу пазнаў герайню яго нямой кіно-карціны на шкелках бінокля. Яна, ці не яна—часу ўглядаца не было,—і ён, спяшаючыся, выпаліў:

— Так, мы—таварышы... Дзе жандармы і сям'я Сапегі?

— Спяць, п'янны... Я правяду вас.

Іваноўскі шэптам аддаў каманду: «Не страляць!» і пяць чалавек з вінтоўкамі наперавес, як цені, узляцелі па сходках чорнага хода, верх якога абапіраўся на дах склепа.

— Сюды, сюды! Таварышы!—чуўся ўперадзе іх гарачы ціхі шэпат:

— Не зачапіцеся за сундук... ён злева, таварышы...

Божа мой! Якой нябеснай музыкай гучэла для яе гэта новае слова! Якою бязмежнай воліяй яна валодае, калі мае права шаптаць гэтае запаветнае слова перад узброенымі людзьмі, не баючыся, што назаўтра яе косці будуть трушчыць у склепе!

— Тут—спальня самога пана, таварышы, з ім жандармы...

— Сіньчук і Біўбіла,—станьце ля дзвярэй! Чакай мяне, я толькі расстаўлю астатніх...

— А тут, таварыш, спальня маладых паноў...

— Вы двое ўварвіцеся ў спальню, толькі тады, калі мы там без шума не абыйдземся. Калі-ж абыйдземся, я прыду да вас. Ты-ж, дзяўчынка...

— Галая зваць мяне... таварыш...

— Ты, Галечка, схініся ўбок, каб шалёная куля выпадкова не трапіла...

Праз некалькі секунд кішэнны ліхтарык Іваноўскага за свяціў праста ў зубы пану Сапегу, другі баец прарабіў тую-ж аперацыю з жандармам, а трэці, падсвечаючы сабе ліхтарыкам, жвава забіраў адной рукой зброю: дубальтоўку гаспадара, рэвальверы і шашкі яго гасцей-жандармаў.

Аплыўшыя павекі пана Сапегі лыпнулі і зноў заплюшчыліся ад моцнага святла. Ён нават не паспеў убачыць рулю аўтамата, хаця яна была не далей дзесяці сантиметраў ад яго ѥлба.

Тут здарыліся дзве нечаканасці. Тлусты нос пана Сапегі, колеру пераспелай слівы,—такой, калі яе нават камары п'юць, працінаючы скруту сваім джалам,—зморшчыўся і на ўвесь пакой разнеслася грамавое «Ап-чхі» Жандарм, не расплюшчываючы павек, адказаў пратытнім басам: «На здароўе пану!» і хацеў павярнуцца на другі бок, каб адхіліцца ад святла. — «Няўжо ўжо раніца?» — спытаўся ён.

— Раніца, але не для вас, паны, а для народа! Вы сваё адпанавалі!—упоўголаса адказаў Іваноўскі.—Ні гуку, паны! Вы абязброены і ўзяты ў палон байцамі Чырвонай Арміі, якая сёння заняла вашу мясцовасць... Толькі якая яна ў чорта ваша?.. Мясцовасць—наша...але пра гэта пасля. Зараз... падымайцеся з ложка!..

— Таварыш сержант, дазвольце далажыць... трэці ложак пусты!—гучным шэптам перапыніў Іваноўскага баец.

— Паны, слухаць маю каманду! На ложку кругом, марш! Тварам уніз, і ні варухнуцца!

Відаць у голасе Іваноўскага прагучэлі такія ноткі, што апруцянялі паны, дробна парыпваючы, ці што, ложкамі—ляглі ніп.

— Пільнуйце іх і ледзь хто паварушыцца—кулю ў патыліцу! А я другога жандарма пашукаю.

Іваноўскі пасвяціў пад ложак, пад стол, у плацянную шафу, пад крэслы. Нідзе нікога не было. Ён торкнуў рукою раму ў акне: акно было зачынена.

— Значыцца, улізуў... Пашукаю ў другіх пакоях. Рэвалвер яго тут? Вопратка?

— Тут, таварыш сержант.

— Пільнуйце!

Другі жандарм,—з вусамі, як у таракана, і сам рыжы, як прус,—знайшоўся ў ложку іні Адэлі. П'яны ў дыміну раганосец Крачкоўскі мірна хроп на канапе, клапатліва перанесены туды вернай жонкай і бескарысным любоўнікам. Яго ледзь дабудзіліся.

— Ад'еліся на шыі нашага народа і з жыру бесяцца! Ідзі ты, кот марцовы!—гнаў перад сабой жандарма і падхарунжага Іваноўскі ў апачывальню пана Сапегі. Жандарм дробна паліскаў зубамі, мабыць, не ад холаду, хаця і ішоў ён у адных сподніках. За імі дробна перабірала ножкамі пані падхарунжая, успамінаючы пасінелымі вуснамі ўсіх матаў боскіх.

— Пасароміліся хаця-б дзяўчаняці, гэтага чыстага... Галінка!

Галінка вынырнула з цемры.

— Бяжы, прывядзі бацьку і таго, хто жыве ў ёуні.

— Адкуль вы ведаецце, таварыш, што ён у ёуні жыве?— усміхнулася неяк зразу ажыўшая Галінка.

— Я, Галя, усё ведаю. І што білі яны цябе, і што пла-  
кала ты, седзячы на купіне, і што карова ваша даіцца не

давалася і цябе па двары вазіла, і што ваўкадаў курэй пра-  
глынуў...

Вочы дзяўчыны зрабіліся круглымі і вялікімі.

— Аднаго не ведаю, хто ваўкадава атруціў сёння ўначы...

— Гэта я атруціла, каб бацьку з дзядзькам Антосем  
ратаваць. Паны былі п'яныя, гразіліся іх заўтра павесіць...  
Я ключ украда ад склепа... мыш'як знайшла, што мышам ат-  
руту рабіў пан у свірне...

— Вялікую нам палёгку ты гэтым зрабіла, Галінка. Дзякую  
табе ад імя нашай заставы. Бяжы-ж за бацькам.

Акрываўленая і збітая жандармамі сяляне праз некалькі  
хвілін нясмела пераступіць парог панская спальні. Паны, не  
трапляючы нагамі ў калошыны са страху, спешна апраналі-  
ся. Пані Адэля, сарамліва адварнуўшыся ад іх, прадоўжвала  
сваю размову з маткамі боскімі Чэнстахоўскай і Вострабрам-  
скай.

— Ну, дзядзька Антось, і вы, не ведаю, як вас зваць...

— Татку завуць Ігнасем, а прозвішча наша Мястоўскія,—  
жывава падказала Галіна. Яна неяк адразу адчула сябе  
зусім блізкай і па-кроўнаму роднай да гэтага вясёлага,  
востраносага, шэрвокага начальніка таварышоў: яна іх  
спаткала, яна паказала ўсе ходы і выхады, яна дапамагала  
ім, яна была, ёсьць і будзе іхняя, совецкая, таварышка.—  
«Ці не,—мы ўсе нашы, і я, і бацька, і дзядзька Антось і гэты  
гаваркі начальнік, які ўсё ведае, нават ведае пра карову, што  
яна вазіла мяне па двары».

— Дык вось, таварыш Мястоўскі! Совецкая ўлада, якая  
з гэтага дню ўстанаўліваецца ў «Трох хатах»—даруяе вам  
узяць пад варту двух палонных жандармаў, падхарунжага  
польскай стражніцы і асадніка—іхняга агента. Вось вам  
іхняя зброя. Завядзіце ў склеп, замкніце і пільнуйце па чарзе  
з дзядзькам Антосем. Гэта-ж багамольная асоба, жонка... не  
ведаю толькі чыя?..

— Мая жонка,—сказалі таракановы вусы жандарма,  
які відавочна з ліхаманкавай хуткасцю знітоўваў у думках  
факт знаходжання яго ў час арышту ў абдымках пані Адэлі  
з магчымасцю замесці свае жандармскія сляды.

— Ну, у гэтым вы разбярэцца з панам падхарунжым і  
капітанам, калі мы даставім і яго ў вашу кампанію... Пані  
застанецца пад хатнім арыштам, павінна будзе гатаваць ежу  
і арыштаваным і варце, гэта значыць вам з дзядзькам Ан-  
тосем. Чуецце, пані?

— Чую,—адказала пані Адэля.

— А зразумелі?

— Зразумела, пан афіцэр. Дзякую, што вы мне давя-  
раеце...

— Ну я не зусім афіцэр і зусім вам не давяраю. Я добра  
вас ведаю. Пяць год я назіраў штодня за былымі і будучымі  
«Трыма хатамі», што часова называліся «Сапежанскім», і  
добра вывучыў і вас і вашага бацьку. Таму прыстаўляю да  
vas Галіну Мястоўскую, толькі ўжо не ў якасці пакаёўкі, а  
у якасці начальніцы. Слухайце яе так, як яна вас слухала,  
інакш вам дрэнна будзе. Вы згодны, таварышка Мястоўская?  
Чакайце, а ў Амшарыне ў вас няма радні?

— Браценнікі там, калі жывы, павінны быць. Бо мы-ж  
з Амшарыны родам. Былі мы тут на арэндзе да вайны, пасля  
выплачвалі, калі нас мяжой паны аддзялілі, каб іх з ду-  
шой раздзяліла, а пасля, калі засталося заплаціць апошніх  
15 злотых, выдалі закон, што беларусы не маюць права куп-  
ляць зямлю бліжэй, як за 100 кілометраў ад мяжы, і нас  
сагналі, аддаўшы зямлю асадніку... А ў Амшарыне Архіпавы  
сыны павінны быць, браценнікі і яго і мае, бо мы-ж браты з  
Антосем.

— Архіпавы? Есць Архіпавы—Іван, Мікола і Наста, яна  
замужам за канцавым Якавам Сакалоўскім.

— Вы ўсё ведаецце, таварыш,—засвяціла ўзрадаванымі  
вачымі Галіна Мястоўская.

— Усё, Галінка, што трэба совецкаму пагранічніку. Ве-  
даю нават тое, што вернемся сюды і на тваім вяселлі паска-  
чам. А покуль што нам няма часу. Трэба ісці далей, выкалач-  
ваць незадачлівых паноў з Беларусі. Таварыш Біўбіла,  
застаныцеся тут, дапамажыце Мястоўскім парадак навесці,  
растлумачце аваязкі, праверце, ці зразумела будзе ўсім.  
Дарэчы, няхай жандармы раніцой сабаку зарыюць... А мы  
пайшли ў стражніцу,—там лейтэнант, напэўна, даўно управ-  
віўся, усе чаканні з'еў, і лае нас на чым свет стаіць. Бывай  
здрава, Галінка! Глядзі-ж, замуж не выходзь, пакуль не  
вернемся, каб на вяселлі паскакаць я мог.

Галіна правяла байцоў праз парадны ход, вывела праз  
калітку. Ідуchy поруч з Іваноўскім, яна вельмі хацела пажар-  
таваць, сказаць, што не пойдзе замуж, пачакае яго звароту,  
і нават ніколі не выйдзе замуж, калі не вернеца ён. Але  
пачырвонела ад гэтай думкі, не адважылася, толькі з-пад  
брывей паглядзела на дабрадушны твар пагранічніка. А твар  
гэты ўсё выразней вырысоўваўся перад ёй,—і па праўдзе  
кажучы,—увесь час прыгажэў у яе вачах пры святле ўзы-

ходзячай зары. Іваноўскі таксама пазіраў на дзяўчыну і таропка распытваў, як завуць паню, падхарунжага, капитана, як звалі ваўкадава («Вільк»), карову (так-такі «Падласая»), ці жонкай капитана была тая сухая жардзіна, што прыехала да яго, куды дзелася трэцяя сям'я хутара? («Яны былі палякі, але іх таксама выжылі адсюль, каб вызваліць месца для пана Сапегі, а калі пан Закантэнчы,— такое было прозвішча гаспадара казы,— запратэставаў, яго пасадзілі»).

— Вось зараз я ўжо ведаю ўсё пра ваш хутар...

— Ці-ж усё? — сказала, смеючыся, Галінка. Яна ўсё ішла з чырвонаармейцамі ў напрамку стражніцы, і світанне накладала на яе малады бялюткі твар і блакітныя вочы ззянне нечага ў высокай ступені адухоўленага, высокага, нават не-дасяжнага. Нібы забілі дзесяці ў яе сэрцы крыніцы жыцця і пацягнуліся к сонцу, прасвечваючы знутры праз тонкую абалонку шчакі і ціхую ўсмешку вуснаў. І ўся яна неяк вypасталася, вырасла, ішла лёгка і бестурботна, нібы сама зямля падгушквала яе з мацярынскай ласкай і беражлівасцю.

— А можа чаго-небудзь не ведаецце, ці не ведалі?

— Таварыш Сіньчук! на трыццаць крохаў у пярэдні дазор! — скамандаваў Іваноўскі, спыняючыся. — Астатнія—прыняць баявы парадак! Тут мы, Галінка, развітаемся. А вам хочацца дапытацца, чаго я не ведаў? Я не ведаў, што вы ўжо не маленъкая дзяўчынка... тут мяне бінокль падвёў... Нават сёняня ноччу я думаў, што вам год чатырнаццаць—пятнаццаць, таму так і жартаваў з вамі, прабачце мяне...

— А зараз? — апусціла вочы Галінка.

— А зараз я ведаю, што вы дарослая дзяўчына...

— Мне восемнаццаць было на сёмуху... — сказала дзяўчына ледзь чутно, намагаючыся не даць парвацица нітачы размовы з гэтym чалавекам, які першы ўвайшоў з вялікай радасцю ў яе жыццё і які вось-вось павінен адыйсці ад яе ў невядомае, трывожнае, і можа адыйсці назаўсёды... — Ведаецце?

— Ведаю, — па-свойму зразумеў яе мужчына-баец. — Ведаю, што вы дарослая дзяўчына і да таго-ж вельмі, вельмі прыгожая. Дайце руку на шчасце і бывайце здаровы.

— О, сягоння я магу даць вам руку на шчасце, учора-б я не дала, бо шчасця і сама не знала. А сягоння я шчаслівая, шчаслівая! Таварыш! Таварышы...

Яна ўпівалася мілагучнасцю гэтага слова, адчуваннем волі і прадчуваннем нечага радаснага, уздымнага і пяшчотнага.

Іваноўскі развітаўся цёплым поціскам рукі і, пры ўсёй сваёй пяцігадовай прывычцы глядзе́ць на «Тры хаты», як на няное кіно, не падумаў пра няўмелага рэжысёра, які не здолеў, на прыкрасць яму, своечасова адвесці лішніх сведкаў, каб атрымаўся моцны, свежы пацалунак пад заслону: да таго-ж гэта было жыццёва, речава і асязальна. Нават жаданне пацалунку, якое з'явілася раптоўна, непераадалімае, незразумелае і немагчымае для тлумачэння, як шмат чаго ў душы чалавека, якому прышла пара любіць.

— Вось табе і лёс!—засміяўся ў душы Іваноўскі, паціраючы рукой засвярбеўшыя губы.—Пяць год глядзе́ў на яе ў бінокль, адчуваў, што зямля яе—наша родная, што людзі—наши родныя, а не думаў, што прыдзецца яшчэ радней быць. А ці прыдзецца? Калі жыў буду... Тры хаты... давядзецца ставіць чацвертую, бо жыць у Сапегавым доме... бр-р-р...


Яго скаланула, нібы ён ботам трапіў у лужыну.

Мінск. Май 1945 г.

*З М Е С Т*

*Смар*

Лясное возера (нарыс)	3
„Мальвініна доля“	21
Настаўнік	29
На хутары	42
У хамуце	53
Мікіткавы боты	62
Тры хаты	74



Редактар І. Гурскі  
Тэхн. рэдактар Я. Карпіновіч  
Карэнтар В. Макоўская

---

АТ 0.457 Паднесена да друку 2 III—46 г. Тыраж 10.00 экз.  
Палера 60Х84||<sub>16</sub>. Вуч. аут. арк. 5.2 Дру. арк. 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub> З-каз № 3043

---

Друкарня імені Сталіна, Мінск, Пушкіна, 55.

20

+

88.000~

ЦАНА 5 руб.

